


Ба 226445





8473-иц.н.Б.226445

І. ДВАРЧАНІН

ХРЭСТАМАТЫЯ НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТЭРАТУРЫ

ВЫПУСК IV

Власт, Язэп Лёсік, У. Галубок, іншыя
сялянскія пісьменьнікі, Цішка Гартны

Прагледжана спэцыяльнай камісіяй Беларускага
Навуковага Таварыства.

ВІЛЬНЯ — 1927

БЕЛАРУСКАЕ ВЫДАВЕЦКАЕ ТАВАРЫСТВА

8947

Ber. 005

Ба 226445

I. ДВАРЧАНІН

ХРЭСТАМАТЫЯ
НОВАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТЭРАТУРЫ

(ад 1905 году)

ДЛЯ СТАРЭЙШЫХ КЛЯСАЎ
БЕЛАРУСКИХ СЯРЭДНІХ ШКОЛ


ПРАГЛЕДЖАНА СПЭЦЫЯЛЬНАЙ КАМІСІЯЙ
БЕЛАРУСКАГА НАВУКОВАГА ТАВАРЫСТВА

Бел. 2005



БЕЛАРУСКАЕ ВЫДАВЕЦКАЕ ТАВАРЫСТВА

226445



I. Dwarczanin. — „Chrestomatja Nowej Literatury Białoruskiej“

Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie“ B. Kleckina, M.-Stefanśka 23.

— 463.2010

В л а с т .

Пад гэтым псеўдонімам піша вядомы беларускі дзеяч Вацлаў Ластоўскі (скарочана — В. Ласт). Вызначыўся галоўна, як палітычны дзеяч, выдавец шмат якіх кніжак і падручнікаў і як аўтар некалькіх прац з галіны беларускай гісторыі і лінгвістыкі („Гісторыя Беларусі“, „Гісторыя беларускай кнігі“, „Руска-крыўскі (беларускі) слоўнік“ і інш.).

У галіне краснай літэратуры вядомы, як аўтар некалькіх расказаў з сялянскага жыцця і апрацаўваных ім народных легендаў.

Расказы Власта ад'значаюцца жывасцю, вобразнасцю, гумарам, знаньнем сялянскага жыцця. Відно імкненне прыблізіць сялян да інтэлігэнцыі узложыць часам думкі апошняе. У апрацаўваныні легендаў інтэлігэнцкая тэндэнцыя выступае яшчэ болей. Зечапляюцца пераважна такія тэмы і апрацоўваюцца такім чынам, што беларуская інтэлігэнцыя бязумоўна з ахвотай іх прачытае. Гэтаму памагае запраўдная поэзія расказаў і апрацовак.

У апошні час у часопісі «Крывіч» зьяўляюцца і вершы В. Л. Аднак яны стаяць ніжэй прозы аўтара.

В. Ластоўскі нарадзіўся 1883 г., 20 кастрычніка ў засыценку Калесніках, Дзісненскага павету. Бацькі, Юстyn і Ганна, належалі да клясы дробных арандатараваў - земляробаў (безъземельных). Першыя пачаткі граматы дастаў дома. Народную школу скончыў у Пагосьце, таго-ж пав. 1904—5 г. хадзіў, як піша аўтар, „на зайцы“ слухаць лекцыі ў Петраградскім універсітэце. У 1906 г. прафаваў дзяржаць экзамін на атэстат съпеласці ў Рызе, але «эрэзаўся» па расейскай мове.

Ад 1909 да 1914 быў сэкрэтаром рэдакцыі „Наша Ніва“ (У 1912 і 1913 г. — фактычным яе рэдактарам, як і час. „Саха“, пакуль яна выходзіла ў Вільні).

У 1902 г. уступіў у Польскую Соцыялістычную Партию Літвы і Беларусі. 1906 г. перайшоў у Беларускую Соцыялістычную Грамаду, у якой быў да 1908 г.

Вясной 1919 г. ўступіў у Беларускую Партию Соц-Рэволюцыянэраў і ўвосені тога-ж году пасля расколу ў Радзе Беларускай Народнай Рэспублікі абраны на старшыню Рады Міністраў. 1923 г. вышаў з складу Ўраду. Да апошняга часу быў на чале беларускае выдавецкага працы Літве і фактычным рэдактарам часоп. „Крывіч“ ^{a)}.



В л а с т .

^{a)} З аўтобіографічнага ліста, надасланага для „Хрестаматыі“.

Лебядзіная песьня.

Хмарнае асеньнєе неба плакала ільдзістымі съязамі, калі Рыгора Лежню выпраўлялі з хаты ў съвет далёкі, у маскалі. Вечер гудзеу у голых галінах кривой бярозкі, што, пахінуўшыся, стаяла каля варот. Гаманілі суседзі. Яшчэ раз на парозе матка абняла яго і зрасіла съветлыя, як лён, валасы сваімі съязамі; яшчэ раз Рыгор, стаўшы на калені, пацалаваў родную зямельку і, выціраючы рукавом белай съвіткі сълёзы, вышаў на ганак.

— Прашчайце, суседзі! Прашчай, маш! — прагаварыў ён здушаным голосам, тримаючы ў руках шапку.

Каля варот, у куточку, як калінка, стаяла Гануля. Прышла прапашіцаца з Рыгорам, а сълёзы так і коцяца з блакітных вочак. Рыгор наў падышоў да яе і, абняўшы, крэпка пацалаваў у самыя вусны.

— Прашчай, Гануля, чакай мяне!

— Вяртайся, сынок, не забудзься нас у чужой старонцы! — прычытвала праз сълёзы старая маці.

Сей на сані. Сані лёгка памкнуліся гасцінцам у старану цёмнага бору. Матка з Гануляй доўга стаялі на дарозе і глядзелі ўсьлед за санямі; абедзьве птушкай гатовы былі ляцець за ім, абедзьвюх адно гора лучыла.

Рыгора паслалі адбываць службу ў Піцер ^{a)}. Сыпярша цяжка яму было там. Сэрца рвалася дамоў, да сваіх, але павіннасьць трымала ⁴⁾. І-ткі памаленьку прывык. Найгорш-то з мовай бывала: не патрапіў гаварыць паіхнему; сыпярша, дык съмяяліся. Але наламаўся. Муштры скора паняў ^{b)}, артыкулы стрэльбай лепш ад усіх выкідваў. А калі, бывала, пачнучы песьні салдацкія съляваць, то ніхто так зычна, так ёмка, ад душы ўсей не пяяў, як наш Рыгор. На другі год нашыўкі далі яму і другіх муштры вучыць загадалі. Бывала, як прыгоняць навабранцаў,—паміж імі бывалі і Рыгоравы землякі,—дык ніхто ня ўмёў так дакучаць ім за іх простую гаворку, як Рыгор.

Шэсцьць гадоў служыў. З новым жыцьцём звыкся. А за гэты час дома маці памёрла, брат ажаніўся, толькі Гануля ўсё яшчэ чакала яго. Але не паехаў Рыгор дамоў: у Піцеры дворнікам служыць застаўся.

Вясёлы горад Піцер той! Народу процьма, дзіваў усялякіх ліку няма! Служба няцяжкая, — сыйт заўсёды, адзет заўсёды, жыцьцё—дый толькі!

Дваццаць гадоў служыў Рыгор дворнікам у Піцеры, дваццаць гадоў раніцай і ўвечары падмітаў адну і тую-ж вуліцу, па адных і тых самых лесьвіцах ^{c)} насыў дровы, у аднай і тэй самай браме вартаваў начамі. Каля паноў усялякіх ходзячы, яшчэ больш павагі набраўся Рыгор.

А раз, як з таго самага сяла, з якога і Рыгор быў, прыехала адна дзяўчына да паноў на службу, то Рыгор розныя кепсты ^{d)} падпускаў на яе гутарку і, хоць любіў з ёй гукаць аб сваёй старане, але шчыра сароміўся гутарыць з ёй пры людзях.

^{a)} Пецярбург, цяпер — Ленінград. ^{b)} Русіц. — зразумеў. ^{c)} Сходах. ^{d)} Жарты, насмешкі.

У тэй кватэры, дзе служыла Рыгорава зямлячка, жылі адны вельмі багатыя паны. Кватэру займалі вялікую—шесьць вакон з надворку і шесьць вакон на вуліцу выходзіла; увесь другі паверх займалі. А вуліца была шырокая, людная; увечары каляскі і карэты ракой простица цякуць, а сярэдзінай — узад і ўперад шыё трамвай, як жук вялікі выглядае здалёку; народ выходзіць і ўваходзіць, а электрычныя ліхтарні, як месяцы ў поўні, усю гэту раку людзкую заліваюць млечным^{a)} съветам. Любіў Рыгор гэту вуліцу, любіў увіхацца на ёй паміж карэт і калясак, падмітаючы увечары, калі на ёй быў найбольшы рух.

Раз пад вясну дзень быў пагодны, на дварэ стаяла адліга, і народу на вуліцы было многа. Рыгор вышаў падмітаць. На душы яго неяк было радасна, лёгка.

Вокны на другім паверсе былі насьцеж расчынены, у сярэдзіне гарэла съвято і адтуль даносіўся голас скрыпкі. Гэта зьдзівіла Рыгора: там раней ніхто ня йграў на скрыпцы. Граньнё плыло з вакон нейкае жаласьлівае, знаёмае, недзе чутае... Пачаў услухоўвацца. Скрыпка быццам гаварыла нешта, нечым жалілася... „Так зусім іграў Пранук, даўно, там—на вёсцы“,—успомніў Рыгор... А ў скрыпчыную жальбу ўплятаўся нейчы звонкі галасок. Вясёлы, звонкі галасок гэты знаў Рыгор: гэта съпявала паненка. Толькі цяпер яна пяе нешта іншае, не такое, як заўсёды, — слоў яе за грукатам конскіх капытоў і звянкоў трамзайных ня мог дачуць Рыгор. Апёршыся левай рукой на мяту, а ў правай трymаючы бляшаны коўш, Рыгор услухаўся ў песнню, якая дзіўна казытала яго сэрца. Але вось пачуўся нейчы зычны мужчынскі голас, а разам з скрыпчыной жальбой паплыла поўная задумы, добра знаная, але чужая гэтай вуліцы песня:

... Ой пайду я лугам, лугам,
Дзе мой мілы гарэ ńlugам!

Ясна, ёмка плылі слова з адчыненага вакна. У Рыгора як-бы гром ударыў. Дзе ён чуў гэтую песнью? Дзе?. Прыйдзінаў сабе. Сэрца моцна²⁾ ўдарала ў грудзёх. А песнья далей плыла:

... I наеўся і напіўся'
Сеў на плуг ды засмуціўся,
Сеў на плуг ды засмуціўся!!!..

аддалася рэхам закацістая апошная зваротка.

„Гэта-ж маці съпявала песнью гэтую!“ — успомніў Рыгор.

Так, гэта маці съпявала, шаптала нешта, і думкі панясьлі яго ў родную вёску. У вачох памутнела, адступіліся думы недзе ўдалы... і здалося яму, што гэта стаіць ён не сярод вуліцы, але сярод поля, а кругом шуміць жытва насыпелымі каласамі. Маці йдзе мяжой, а ён побач. У маткі на левым плячы перакінуты серп, а правай рукой вядзе за руку яго.

Каляскі каціліся шпарка—адна за аднай, і гразь вылятала з-пад гумілястыкавых колаў. Але Рыгор ня бачыў гэтага: яму здавалася, што гэта буйная раса асыпаецца на твар, што гэта не трамвай звоніць, а начлежнікі з песніямі гасцінцам едуць і пяюць. Скрыпка плакала, ліўся зычны мужчынскі голас і шмат іншых галасоў уторы-

a) Пабел. — малочным.

ла яму. „Гэта за гаем дажынкі”, — думаў Рыгор. І калыхалася песьня, а другі голас пачаў:

... А дзе тая крынічанька,
Голуб дзе купаўся,
А дзе тая дзяўчынанька,
З каторай каҳаўся?

Цяпер здалося Рыгору, што гэта не на полі стаіць ён, а на парозе хаты сваёй, і маці не пле, а плача, убіваючыся па ім; а з хмарнага неба падаюць ільдзістыя каплі на твар яму і Ганулі, што, як тая калінка, стаіць пад варотамі і плача. Маці на парозе крычыць нема: „Вярніся, вярніся!” А яму сълёзы здушылі горла, і ня можа адказаць ёй...

Гэта крычаў фурман карэты: „Эй, съцеражыся, съцеражыся!”.

Рыгор не ўсьцярогся. Прабегла праз яго парка коняў, пераехала карэта. А яму здавалася, што ён падае на зямлю, каб яшчэ раз пачалаваць яе...

І ў бальніцы на прышоў Рыгор да сябе. Дактары сшывалі паломаную нагу і звязвалі пабітую галаву, а ён маячыў роднай вёскай сваёй; прашчаўся з ёй, з маткай, з Гануляй, цалаваў зямлю... Муштры вучыў салдатаў, то зноў зрываяўся, каб услухацца ў песьню, што плыла з вакон другога этажа ^{a)}). Сястра міласэрная клала руку на яго галаву і ўспакаівала, а яму здавалася, што гэта матка гладзіць яго, то зноў пле сваю ўпадабаную песьню, а ён уторыць ёй голасна, голасна...

І наеўся і напіўся...

Пляў. Было яму лёгка, добра... Захваціў поўныя грудзі паветра, каб яшчэ галасней крыкнуць за маткай; радасць разылілася па твары... пацягнуўся і... змоўк.

Міласэрная сястра сплюснула яму вочы і, нацягнуўшы белую пасыцілку, закрыла твар, шэпчуцы: „вечны спакой яму”.

Мост у Кутох.

Куты — засыценак, якіх немала сустрэнеш, едуchy трактам з Вільні ў Полацк; — толькі нашы Куты папрайдзе ляжаць у куце паміж рэчкай і лесам, вярсты на тры ў бок ад гасцінца.

Вось у гэтых кутных Кутох жыло калісце двое гаспадароў: Рыгор Задзірака і Тамаш Няўступака.—Жылі, хлеб жулі, ^{b)} — сварыліся, мірыліся, на кірмашу выпівали, на вясельлях гулялі, на хаўтурах плакалі; ну, а калі дзела даходзіла да чубоў, то церабілі адзін аднаму. Словам, жылі, як бацькі, дзяды, і былі здаволены жыцьцём, сабой і сваім Кутамі.

Хаты наших гаспадароў стаялі абапал рэчкі, — адна на адным беразе, на ўзгорку, другая на другім, ды так сама на ўзгорку, і былі падобны да сябе, як дзівье родныя сёстры, з тэй толькі розніцай, што Рыгорава раніцай зерыла на Тамашову чырвонымі ад сонечнага съвету вокнамі, а Тамашова — вечарам. Значыць, з хатамі ўсё ў па-

^{a)} Пабел. — паверху. ^{b)} Жавілі.

радку было, але вось з зямлёй куды горш: бо Тамашоў клін ляжаў за рэчкай на Рыгоравым баку, а Рыгораў клін на Тамашовым баку. З гэтага відаць, што, каб праехаць з возам ці перагнаць жывёлу праз рэчку, патрэбен мост. Мост такі быў. Прадзедамі яшчэ быў будаваны з дубовых круглякоў, цяжкі і крэпкі. Але ўсё мае свой век. Дажы ў яго і кутоўскі мост: аднай вясны вада падмыла зруб, і мост— бэлечка за бэлькай—памандраваў у съвет далёкі.

— Пайшоў мост упрочкі, толькі тэй бяды — казалі суседзі — ў брод пераедзем!

І езьдзілі ў брод усю вясну, але пасьля вясны, адвечным звычаем, прыйшло лета, трэба было вазіць сена, а з возам ня тое, што ўлягку: калёсы загразнуць, і — ні ўзэд, ні ўперад! Ведалі гэта добра суседзі і не памыкаліся ехаць з возам праз брод, але і ня браліся будаваць маста. Рыгор казаў, што правіць мост павінна земства. Тамаш ня верыў у земства, але ўсю надзею пакладаў на двор: „За прыгону з панскага загаду мост будавалі”, — казаў ён, апіраючы гэткім спосабам свае права на даўнасьці. Але ні двор, ні земства ня прыходзілі з падмогай у Куты, бо мост ляжаў на зямлі гэтых двух гаспадароў і ім толькі самім патрэбен быў.

А час не стаяў, але ўсё плыў і плыў, маўляў тая рэчка. Не агледзеліся, як і Спас надыйшоў, а маста, як ня было, так ня было. Збожжа і сена ўсё яшчэ стаялі ў полі нязьвезеная на пацеху мышам і варонам. Кутоўцы, страціўшы веру ў земства і двор, началі між сабой сварыцца, каму з іх двух трэба мост будаваць. Кожны панукаў другога, а другі ўпіраўся. Сваркам канца ня было; завялі справы ў судох, але, пакуль што, час плыў: трэба было ўжо ярыну вазіць, жыты малациць, а тут рэчка ад дажджоў частых, як на злосцьць, разылілася шырэй, а стагі і мэндлікі^{a)} ўсё пахмурней паглядалі на гумны. Глумілася дабро.

Гаспадаром шкада было сваей працы: злосць даўно перакіпела, цяпер ужо суседзі больш вінавацілі парадкі на съвеце, чымсьці сябе. Шкадавалі адзін аднаго, але ня ведалі, як бядзе памагчы. У суды, у воласць і да земскага езьдзілі разам, разам дабіваліся праўды, разам залівалі гора сваё манаполькай, але ўсюды спатыкалі адзін адказ, што гэта іх суседская справа, бо мост на іх зямлі ляжыць, больш ні кому не патрэбен. Рыгор з Тамашом гэта ведалі, але ім ішло абе тое: хто яго павінен правіць? Ім адказывалі, што яны самі павінны.

— Добра! Але дзе-ж загад? — пыталіся.

Загаду ня было.

Раз у суботу зыйшліся Тамаш з Рыгорам каля броду, селі на каменчыку і началі гутарку. Гутарка іх была поўна жоўці: чулі яны кроўны жаль да ўсяго і ўсіх на съвеце, чулі, што крыніца ім робіцца, але не моглі прыдумаць ратунку, не моглі згадаць, скуль на іх ідзе ўсё гэтае няшчасціце?

— Вось, часы насталі! — бедаваў Тамаш — дыхаць цяжка людзём на съвеце, праўды нідзе ніякай!

— Дзе цяпер праўды шукаць?! Даўней—дык начальства было, важнае начальства... Узяць хоць-бы даўнейшага нашага пасрэдніка. Суд і праўда напагатове ў яго!.. Раз, два і гатова!..

a) Копы ў 15 снапоў (чэцьверть капы).

— На што там пасрэднік, — ня было лепшага парадку, як, вечны пакой яму, пры нябожчыку пану старым. Пазаве эканома, жыва табе і загад і каманду прыпісаць загада...

— Нішто чалавек быў — пахваліў Рыгор.

Тамаш, пыкаючы люльку ў задуме, як бы прыпамінаючы нешта, казаў:

— Балюча білі!

— Дык што, што балюча, — але парадак быў, лад быў, а цяпер што?..

Рыгор сярдзіта плюнуў у старану.

— Даўней прыйдуць к табе і паглядзяць, ці ўсё ў парадку, а цяпер ты да іх ідзеш і то праўды няма ніякай: во' калі часы насталі!..

— Ня толькі часы, а і людзі зъмяніліся. Гэта-ж даўней прыйдзе вураднік, то такога крыку наробіць, з хаты ўсіх павыганае.

— А і цяперашні нішто; ён таксама зарадны ^{a)} чалавек...

— Можа-б ён нам раду якую даў? — гануў Тамаш з бліскам надзеі ў вачох.

— Дык чамуж-бы не?..

Гаспадары ажывіліся, бліснула іскра надзеі ў іхнім безнадзейным палажэнні. Наладзіўшы хутка каляску, яны паехалі ў мястэчка да вурадніка.

Вураднік съпярша ніяк ня мог уцяміць, аб што ім ідзе, але, зразумеўшы, абяцаў ¹⁶⁾ сваю помач.

Сялянам весялей зрабілася на сэрца, поўныя надзеі і веры ў вурадніка ехалі дамоў.

На другі дзень соцкі прынёс бумагу ⁶⁾ ў Куты ад вурадніка, у каторай пісалася, каб да суботы другой на руме ⁸⁾ былі зъvezены ўсе матар'ялы, патрэбныя на мост, а ў суботу, каб работнікі чакалі з тапарамі і піламі вурадніка.

Тамаш пробаваў казеліца, ²⁾ што мала часу да суботы, але Рыгор перапыніў яго, паказываючы паперу:

— Бачыш, што ў бумазе напісана? Ну, то і няма што вала-водзіц!

У другую суботу матар'ялы былі ўсе зъvezены і суседзі з прабакамі з досьвіткаў чакалі вурадніка.

Каля сънеданьня над'ехаў вураднік. З голымі галовамі, камечучы ў руках шапкі і нізка кланяючыся, гаспадары віталі яго. Саскочыўшы з каламажкі, вураднік перш-на-перш зляяў іх. Лаяў за тое, што матар'ялы не такія, пасъля лаяў, што дагэтуль нічога не зрабілі яшчэ, а там яшчэ за марудную работу, за ўсё пакрысе. Гаспадары ўслухаліся ў лайку гэту, як у бацькоўскую навуку, і, бесканечна цешучыся, працавалі да поту. Мост на вачох рос, а да вечара гатоў быў зусім. Засьцянкоўцы таксама расьлі ад радасці.

Справіўшы пачастунак і выпіўку таму, хто-ткі вывеў іх з бяды, Рыгор праводзіў праз новы мост Тамаша дамоў і не без фанабэрый ў голасе пытаяў:

— А што, суседзе, хітра я прыдумаў?

— Хітра! — патаківаў ⁹⁾ Тамаш, з пашанай угляджаючыся на Рыгора.

^{a)} Умее дап'я рады. ⁶⁾ Рус. — паперу. ⁸⁾ Бераг ракі. ²⁾ Упірацца (на казьлінаму). ⁹⁾ Правільней — патураў.

Сож і Дняпро.

Сярод глухіх пушч, цёмных бораў, на прыгорку, стаялі калісь старыя-прастарыя харомы вялікага валадара, сіавалосага старца Рыдана. З канца ў канец зямлі слыў Рыдан багацьцем нялічаным, а над усе багацьці славілася скрытая за дванаццацьцю дэ́верамі, дванаццацьцю замкамі залатая Рыданава карона. Як адмыкалі замкі, адчынялі дэ́веры і вынасілі туго карону на съвет, то, калі на съвеце была нач, яна днём становілася, а калі была зіма, то перамянялася ў лета; — так зігацелі дарагія каменьні на Рыданавай залатой кароне.

Завідавалі суседнія валадары і князі гэтай кароне і пастанавілі дабыць яе ў Рыдана. Сазвалі ^{a)} варажбітаў і знахароў і загадалі ім прыдумаць спосаб, каб украсыці карону з рыданавага скарбца ^{b)}. Варажбіты і знахары думалі тры дні і тры ночы і прыдумалі разры́траву, каторай, калі дакрануцца замкоў, то самі адчыняюцца, ды сонтраву, зярніткамі каторай калі пасыпаць, то ўсё наўкруг засынае. Прыйдумаўшы гэта, паслалі зладзе́й красыці залатую Рыданаву карону. Тыя, прыйшоўшы пад харому, сыпнулі сон-зельля, і ўся варта паснула; кранулася разры́травой замкоў, і замкі паспадалі. Тады ўзялі яны залатую Рыданаву карону і пусьціліся назад.

Устаў раніцай сівы Рыдан, падыйшоў да вакна, ажно глядзь: усе варты покатам съпяць, увесь народ у съне беспрабудным вялецца. І зразумеў старац адразу, што няма ў скарбцы яго залатой кароны. Падыйшоў ён тады да звана, ударыў раз, ударыў два, і разбудзіліся два Рыданавы сыны: Сож і Дняпро. З’вярнуўся бацька да Дняпра і кажа: „вазьмі, сынок, сталёвую зброю, каваны меч і бяжы садамі, лугамі аж да скалістых гор: мо’ дагоніш цікунцоў з каронай“. — Схапіўся Дняпро і чым хутчэй пабег, а Сож астаўся пры бацьку. Сеў на залаты пасад стары Рыдан і кажа сыну: „Прылажы, сынку, вуха да зямлі, паслухай, ці бяжыць Дняпро?“ — Прыйлажыў Сож вуха да зямлі і кажа: „бегма-бяжыць і не стаміўся яшчэ“. І другі раз кажа бацька: „Прылажы, сынку, вуха да зямлі, паслухай!“ Прыйлажыў сын вуха да зямлі і кажа: „бяжыць, але ўжо цяжка дыхае—шум зямлёр ідзе“. І ўтрэцьце сказаў бацька паслухаць сыну. Сын прыйлажыў вуха да зямлі і кажа: „гул зямлёр ідзе і крык вялікі“. Тады ўстаў Рыдан з пасаду і кажа: „Бяжы-ж ты, сынку, імхамі-балотамі на падмогу яму, бо сам адзін не праўб’еца ён праз скалістыя горы“. Пусьціўся Сож імхамі, балотамі на падмогу брату, а стары бацька сам астаўся ждаць сыноў. Доўга ждаў стары; не даждаўшыся, з маркоты вялікай пачаў плакаць: „бадай вам, дзеткі мае, съязамі разыліцца!“ Ды ўлучыў ён на такі мамэнт, што такі запраўды разыліліся съязамі браты і стары бацька: ў рэкі ўсе тры зъмяніліся.

Дняпро плыве садамі ды лугамі, Сож імхамі ды балотамі, а Рыдан — куды вочы глядзяць. А з таго часу ўсе сілы ляснога краю плывиць у чужое мора і там прападаюць...

^{a)} Лепей — склікалі. ^{b)} Скарбніцы.

Каменная труна ^{а)}.

Непадалёк ад места Дзісны, з правай стараны тракту ^{б)}, што ідзе з Дзісны на Гарманавічы, праяжджаючы, убачыш стромкую, кучамкаватую горку, заросшую лесам. Горка гэта акружана топкім балотцам, а на версе яе, на самым шыце ляжыць вялічэзная каменная труна. Калі, хто і на якую памятку палажыў там гэнную труну, гісторыя ня ведае, а народны сказ перадае з пакаленъня ў пакаленьне ніжэйпісаную аповесьць.

Калісъ-то, даўным-даўно, на горцы стаялі пышныя харомы багатых баяр Няміраў. Харомы былі акружаны дубовым вастраколам і аблітый кругом вадой. Далёка славілася між ворагаў недаступнае Няміраўскае гняздо, а яшчэ далей іх радавая аружная слава непрымірыйных вояў, уславіўшыхся нясчысьлённымі перамогамі на палёх бітваў. У збройніцкай сьвятліцы няміраўскіх тутэйших харомаў, на пачэсным месцы, вісей каваны, чарлёны шчырым золатам шыт і двуручны, абасечны меч славнага Грымона-Няміры, учасніка Алегавага паходу на грэкаў. У княжай радзе, на полацкім замку, старши роду Няміраў засядаў праваруч князя, на першым месцы. Гэткі-то быў род Няміраў.

Ды толькі цяперашні нашчадак, пануры Бутрым, панізіў славу роду свайго. Не перамогамі ў бітвах з ворагамі памнажаў ён сваё багацьце, а разбоямі і крыўдай падняволънага люду. Глыбокія падхаромныя порубы напоўнены былі людзьмі, закаванымі ў дыбы ^{в)}, каторых уласнымі рукамі любіў катаваць Бутрым. Праходзячы міма Няміраўскага двара, частачувалі людзі стогны і плач, а часам хвалі акружуючага харому возерца выкідалі на бераг кавалкі чалавечага цела, на раз дзяявочага.

Цяжка жылося ў панурых Няміраўскіх харомах Бутрымавай жонцы, краснай пані Мары і яна павернікам дум сваіх і журбот, учыніла маладога баярчыца ^{г)} Рамашковіча. Раз у ноч маёвую красную паню Мару асабліва востры жаль разабраў на сваю бяспрытульную долю, і яна, у садку стоячы, сукланіўшыся на плячу баярчыца Стойры, горка заплакала. У гэты момант у садок увайшоў баярын Бутрым. Грэзна ён кінуў вокам на жонку і на маладога баярчыца. Моўчкі спыніўся, ляслуў у далоні на стральцоў сваіх; калі на клік яго зьявіліся яны, — азвайся панура баярын: — „Сягоньня ў нас будзе гучны банкет тут. Распалеце смалістыя лучніцы, устаўце сталы цасовыя, на ліце мядоў і він заморскіх поўныя вёдры, ды пакліце скрыпача майго”.

Мігам служба ўставіла сталы і каля сталоў дубовыя лавы, аббітыя мядзьвежымі скурамі, для баярына і баярыні паставілі два глыбокія, на грэках прадзедамі здабытыя, абіваныя золатам крэслы. Смалістыя лучніцы ярка асьвятлялі сад. Скрыпач са скрыпкой стаяў на гатове. Баярын падыйшоў да скрыпача, узяў з рук яго скрыпку, крануў рукой струну і сарваў, крануў другую — і сарваў. І гэтак да апошняй. — „Кепскія ў цябе, малойча, струны!” — сказаў баярын. — „А я хачу сягоньня музыкі ёмкай, гучнай! Гэй, мае верныя стральцы-

а) Гэтая легенда перароблена драматургам Аляхновічам у драму: «Бутрым Няміра». б) Гасцінцу. в) Калодкі, у якія ушчамлялі руки і ногі. г) Маладога баярина, сына баярины.

патужнікі, Станько, Гойніч і Разан, вазъмеце во' гэтага падсуседзіча майго, Рамашковіча, за белыя плечы і наробце да банкету струн! А ты, красна пані, жана мая, сядай побач са мной у залатое крэсла і, пакуль слугі мае зматаюць матар'ялы на струны, на туу во' белу яблынку, будзеш піці са мной, спраўляючы трывну ^{а)} па гладкім баярчыцу". Страшныя нават у Бутрымавай дружыне Станько, Гойніч і Разан, бліснуўшы толькі залітымі крывей вачамі, прыняліся за крывавую справу: павалілі баярчыца на зямлю, распаролі жывот і пасъля, водзячы каля яблыні, — тэй самай яблыні, пад каторай паўгадзіны таму ён стаяў з краснай паній Марай, — наматвалі на пень струны.

Ня мінула і гадзіны, як струны былі прамыты, пакручаны пасушаны на агнёх і нацягнуты на скрыпку. Музыка зайграў вясёлу застольную песнью, але песньні тэй, ні голасу скрыпкі ня чула красная пані Мара. Бледная, яна спакойна спала ў крэсьле сном вечным, сэрца яе ня вытрывала мужаўскага банкетнага пачастунку і разарвалася... Толькі баярын да ўсходу сонца з дружынай трывнаваў над маладымі нябожчыкамі, слухаючы плач ды заліваючы сумленыне віном.

Многа гэткіх і гэтаму падобных спраў меў на сумленыне баярын Бутрым і ня ўнімаўся ў ліхадзействе сваім.

Тым часам міналі гады за гадамі і з імі надыходзіла адзінокая, панурая старасьць. І от штораз часьцей на баярына стала надыходзіць развага, а разам з ей каяньне і баязынь суда божага. У гэткія мамэнты баярын Бутрым або даставаў з паліцы дзедаўскай рукой на пэргамэнце ^{б)} глаголіцкімі ^{в)} літарамі пісаны псалтыр і чытаў яго, праліваючы сълёзы і адбіваючы паклоны, або ўцякаў з дому і ішоў на съвятыя месцы, шукаючы сабе развязкі грахоў пры спаведніцы, або хоць пакуты. Ды толькі ніводзін духоўнік, выслушаваўши крывавыя чыны жыцця яго, ня важыцца даць яму авпушчэння грахоў. І многа вод працяжно Дзьвіной міма пясчанай баровай пустэльні, у каторай жыў съвяты старац Ахрэм, пакуль трапіў туды наш баярын.

Старац Ахрэм, выслушаўши споведź баярина, даў яму гэткую раду.

— Вялікія грахі твае, нявольніча божы, але міласердзе божае вялікае і мудры помыслы яго. Вазьмі за ўсё сваё багацьце, — навучаў пустэльнік, — пабудуй съвятыню богу. Няхай ад усей маетнасьці тваеи застанеца табе ўсяго гэталькі грошай, сколькі патрэба, каб зрабіць сасновую труну. І за туу рэшту зрабі сабе труну. А калі будуць высьвячаць тваю съвятыню, паставі сваю труну за аўтарам і ляж у ей. І ляжы ў труне да канца абраду съвятога, імшы божай. Можа бог пашле табе зылітаванье сваё, пашле табе ратунак.

І от стаў распрадаваць баярын Бутрым маетнасьці свае і скарбы свае. За нясчысьлёнае багацьце пачаў будаваць съвятыню богу. Пабудаваў і прыездобіў багата, а за апошнія медзякі зрабіў сабе сасновую труну.

У дзень высьвячэння съвятыні лёг баярын у труну за аўтарам і маліўся богу. Пачалася набожная адправа. Праз мысылі баярина

а) Вячэрну па нябожчыку, дзяды. б) Скурды, вырабленай для пісаніні; калі яшчэ ня было паперы, пэргамэнт ужывалася замест яе. в) Асобыя славянскія літары вельмі прыгожыя з завіткамі; адбываецца спорка, якія літары вынайшоў для славянаў Кірыл—глаголіцу, ці кірыліцу глаголіца ўжывалася дзе-ня-дзе ў харватаў.

сталі працякаць жывымі абразамі ўсе яго крывавыя і сълёзныя спра-
вы. І пачалі пераходзіць перад ім пакрыўджаныя ім людзі. І кожды
становіўся перад ім і горка выкідаў яму сваю крыву. Але баярын
біўся ў грудзі перад кождым і казаў: „божа, міласьці будзь мне
грэшнаму! А ты, пакрыўджаны мной браце, даруй мне!“ І адыхо-
дзілі доўгім радам крывуды ад яго супакоеняя. Ужо канчалася съвя-
тая служба і працэсія з усім народам выйшла крыжовым ходам кру-
гом съвятыні.

І адступіліся ўсе пакрыўджаныя ад баярына. Стануў каля яго
кругом цвітучы сад і абняла яго маёвая ноч. І бачыць ён каля сябе
яблыню, укрытыю кветам, а пад яблынай жану сваю Мару і Стаўру,
баярчица маладога. Ён—праменны, задумлённы—глядзіць у неба на
зоры, а яна, сукланіўшы яму на плячу галоўку, роніць іскрыстыя
сълёзы... І забыўся баярын аб каяньні сваім: каля сэрца зварухнуўся
прыдушаны зъмей злосці. Хоць ударыўся баярын у грудзі і прамо-
віў: „божа, міласьці будзь мне грэшнаму!“—але ня мог скарыцца пе-
рад ім і прасіць дараваньня. Зданьне счэзла. Баярын учую набож-
ныя съпевы народу, і духовенства за съценамі съвятыні, а праз ма-
мэнт ізноў бачыў сад іх двое. І зноў ён ударыўся ў грудзі і маліў
бога і ня мог скарыцца перад імі. І трэці раз перад вачамі душы
яго станулі яны, і трэці раз ён не скарыўся.

У гэты мамэнт застучэла, загручэла, расступілася зямля, і правад-
лілася ў скроўдонаньне съвятынія. Заставіўся толькі народ, ды на тым
месцы, дзе быў аўтар, цяпер ляжала каменная труна. Гэта была
тая самая труна, у каторую лёг баярын, ды толькі яна цяпер абярну-
лася ў камень.

І дагэтуль на шыце горкі ляжыць тая каменная труна, а ў ёй
скамянеўшы баярын Бутрым Няміра, асуджаны да суднага дня ля-
жаць за тое, што мамэнту чыстага парыву ня мог дараваць жонцы
сваій перад судом божым.

Ю га і Грамавік.

Гадоў таму капы са дзьве будзе, як у вёску Дзянісава прыйшла,
нейк апасьлья Зымітроўскіх Дзядоў, ^{a)} тоўстая старая баба. Сюды-туды
пакруцілася па вёсцы і шусь да Прахора ў хату, дый кажа:

— Я ня тутэйшая, але чула аб вашэці, ^{b)} што чалавек добры, і
прыйшла папрасіцца на кутніцу ^{c)}). Каштаваць я вам нічога ня буду,
яшчэ і вы каля мяне заробіце, калі за мае гроши пракорміце мяне.

Прахор падумаў, парадзіўся з жонкай і прыняў ту ю невядомую
бабу да сябе ў хату.

Баба адразу дала Прахору сотню рублёў „на руку“. Прахор
дачакаўся да вечара, рады пайшоў спаць.

На другі дзень, устаўшы, садзіцца сям'я сънедаць; калі хопяцца,
ажно з чатырох булак хлеба, што былі ў істопцы, і паміну няма. Гэ-
так сама ня ведама куды счэзлы са два сыры і цэлы кумпяк съвініны.

^{a)} Зымітроўская субота — перад 26 каstryчнікам. ^{b)} Далікатная форма звароту —
аб Вашай міласьці. ^{c)} Значыць — наніць кут у хаце.

У хаце, ведама, гоман узьняўся, бо ўсе думалі, што ноччу злодзей улез у істопку. Ажно тут будзіцца новапрынятая кутніца і кажа:

— Супакоіся, гаспадару, гэта я ўночы вячэрала. — Паварушалася да съцяны і захрапла.

Усе толькі пераглянуліся між сабою, паківалі моўчкі галовамі і чакалі, што далей будзе.

Хлеб тады танны быў, то што Прахору? абы толькі гроши! і баба не шкадавала гроши. Прахор тое толькі і рабіў, што скупляў па ўсей ваколіцы збожжа, мяса, масла і ўсякія іншыя харчы ды карміў сваю кутніцу. Гэтак, дачакаўшы Каляд, Прахор выкупіў ужо ўсе харчы ў сваей ваколіцы і калі запуст павінен быў езьдзіць з фурманкай па харчы ажно пад Задарожжа, Другую і пад Глыбоке.

А зіма настала сярдзітая: з дня ў дзень траскучыя марозы. Найстарэйшыя людзі не памяталі гэтай зімы съцюдзёнай. На Вялікдень і то яшчэ зіма ня ўнімалася: сънягі напалог ляжалі гурбамі і рэкі стаялі. На Праводную людзі на могілкі хадзілі памінаць Дзядоў па сънягу і ў кожухох.

І хоць у Прахора гроши было на закуп харчоў, сколькі трэба, але купіць штораз цяжэй было. Страк яго агарнуў, што гэта за пражорлівая баба зьявілася ў яго.

Гэтак думаючы, едзе ён Гарманаўскім трактам на Пагост, і якраз у Падорскай пушчы коні спыніліся і ня йдуць далей.

Ён іх лейцамі і пугай, а тыя ані з месца! Вылез Прахор з розвальняў і падышоў дарогай паглядзець, ці — барані Божа, — ня воўча руя ^{а)} заступіла яму дарогу. Толькі ён гэта адышоўся з двое гоняў, ажно бачыць: выяжджае з лесу нейкі малады чалавек на белым кані. І чалавек і конь у залатой зброе, аж мігцяць у вачох. Прахор гэтак спужаўся, што ня мог крануцца з месца, а незнёмы рыцар ^{б)} пад'ехаў да яго і кажа:

— „На бойся мяне, Прахор, я — Грамавік, прыяцель і апякун людзей і вораг іхніх ворагаў. Баба, што ў цябе жыве, няпростая. Гэта Баба-Юга, яна па начах у зялезнай ступе езьдзіць і холад на зямлю наганяе, а памялом з хмар сънягі страсае. Ты павінен памагчы мне забіць яе, бо іначай саўсім лета на съвеце ня будзе, і народ увесе вымра з голаду і холаду. Але пакуль яна ў людзкой хаце, або ў ступе сваей разъяжджае, я не могу забіць яе. Ты павінен прымусіць яе выйсці днём белым на бязълюдную ваду.

Прахор абяцаўся ўсё зрабіць, каб памагчы звясьці яе са съвету. Завярнуў свае коні і, прыехаўшы дамоў, кажа бабе:

— „Худа, бабка, нідзе ўжо ніякіх харчоў няма. Усю аколіцу ператрос і ня купіў нічога. Спробую я сазваць людзей і закінуць тонь у возеры, мо^у хоць рыбы дабудзем“.

Насклікі Прахор людзей са сваей і суседніх вёсак і цэлы дзень рубалі прорубкі, пакуль не асеў лёд. Закінулі невад пад лёд, і Прахор пайшоў да бабы.

— Бабка, — кажа, — мы закінулі невад, але ня здужаем выцягнуць яго, відаць, рыбы набралася поўна, ці не паможаш нам?

— А ці ня мокра там? — пытаецца баба.

— Э, дзе там, суха! Мальцы ^{в)} крыху калі палонак наплюхалі, а так суха...

а) Ганьня, зборка. б) Даўней у Зах. Эўропе шляхоцкі коньнік. в) Хлопцы.

Баба туды-сюды пакруцілася па хаце, аблізалася і кажа:

— А ці ня хмарна на двары?

— Не, дзе-ж там, сама бачыш: сонца съвеціць.

Толькі баба дайшла да сярэдзіны возера, як на небе паказалася маленская хмарка. Калі пачалі цягнуць невад і ад яго палілася вада па лёдзе, баба, глянуўшы ўверх на хмарку, крыкнула нема і, кінуўшы невад, кінулася ўцякаць да берагу.

Ажно разарвалася хмара, і з яе вылецеў коньнік у залатой зброй на белым кані і заступіў бабе дарогу. Коньнік быў гэткі бліскучы, што ажно на яго глядзець было нельга.

Убачыўшы коньніка, баба скінулася ў аграмадністую зъмяюгу, але ня здужала яна і тройчы перакуліцца, як праменны коньнік усадзіў ей у горла канец сваей дзіды ^{a)}). Зъмяюга скорчылася, зморшылася і рассыпалася ў попел.

Назаўтра паслья гэтага ўдарыла гэткае цяпло, што сънягі ў вокаўдзі патаялі, забурліла вада ў ручкох і рэках, а на трэці дзень людзі ўжо выехалі ў поле з сохамі.

Д у д а р ^{b)}.

Памёр стары Дудар, вясковы музыка, і душа яго, узяўшы дуду за пазуху, пашла ў неба.

Падыйшоў ён да неба — глядзіць: зачынена.

— Ну, — думае, — съпяць.

Сеў на калодачку калія брамы і чакае дня. Доўга сядзеў, і стала яму маркотна. Дастав з-за пазухі дуду, папробаваў пішчык і давай памаленку іграць. Пярвей ціха, паслья ямчэй, а там і падпяваць пачаў.

Ажно чуе голас з-за брамы:

— Хто там?

— „Мабыць съвяты Пётра“, — падумаў Дудар, але адказвае съмела: — Я!

— Хто-„я“?

— Дудар!

— Чаго глотку дзярэш?

— Саўсім не дзярну, — плю.

— Каб цябе... А чаму-ж гэтак позна прыйшоў?

— Ніяк нельга было раней: памёр пад самы вечар.

— Пад вечар? — зъдзівіўся за брамай. — Дык на добры лад табе трэба было-б яшчэ на палавіне дарогі быць.

— Ага, съвяты Пётра. Я дасужы — беларус, ведама.

— А адкуль ты? З-пад Барысава?

— З таго боку.

— А з якой вёскі?

— Дык хоць і скажу табе, ты-ж усё роўна ня ведаеш.

— Кажы, кажы, я ўсё ведаю.

Сказаў Дудар і вёску.

^{a)} Пікі. ^{b)} Тэма за азычана ў К. Тэтмайера.

— Як тваё імя? — дапытваў далей голас.

— Янка.

— А па прозывішчы?

— Дудар.

— Ну, добра, Янка Дудар, пакуль разъвіднене, пасядзі каля брамы, ды глядзі не гамані тут.

Стай Дудар дня чакаць. Сядзеў, сядзеў, ізноў маркотна зрабілася, да таго-ж перад раніцай холадам пацягнула, хоць гэта і летам было. Ізноў дастаў ён сваю дуду, чуць-чуць наігравае, каб за брамай не пачулі.

Зірк—а начастаколе нейкія галоўкі паказаліся: адна, другая, трэцяя.... Анёлчыкі.

— Слухайце, слухайце, — кажа адзін, — вось хораша іграе!

Тут ужо Дудар ня вытрываў і пачаў іграць на ўесь голас.

— Ах, як хораша! Вось хораша! І што гэта за музыка такая? — дзівуюцца анёлчыкі.

— Эта барысаўская, — сказаў Дудар.

Раптам загрымелі ключы ў замку, і адчынілася брама. У браме стаяў нябесны ключар, святы Пётра:

— Дудар!

— Чаго?

— Пойдзэм!

А па небе ўжо разышлася погаласка, што прыйшоў музыка з Беларусі і дужа хораша іграе на дудзе. Дайшло гэта і да Самога Бога, каторы, выйшаўшы з пакояў, сеў на ганку прахаладзіцца: за работу ня браўся дзеля таго, што нядзеля была.

Не пасьпелі Дудару кватэрны азначыць, як прыйшоў па яго анёл, толькі не такі, як папярэднія — маленькія, у белых кашульках, з бэлымі крыльлечкамі, а вялікі ў сярэбранай адзежы.

— Янка Дудар! — сказаў пасланец.

— Што, паночку?..

— Праўда, што ты ўмееш іграць?

— Праўда!

— А пайграў-бы?

— А чаму-ж не пайграць! Перад кім?

— Перад Богам Святым!

Пачухаў Дудар патыліцу, ды нядоўга думаў. Барысавец быў, а ўсе барысаўцы—народ съмелы.

— Пайграю, — кажа.

— Ну, дык пойдзэм, — кажа анёл.

Пашлі. Анёл съпераду, Янка ззаду. Глядзіць, дзівуюцца.

Абапал дарогі сярэбранныя хаты, а жывуць у іх святыя. У канцы вуліцы пабачылі самога Бога, каторы сядзеў на ганку і чакаў.

Дудар далікатненъка пакланіўся — быў ён чалавек бывалы і ведаў, як дзе трэба захавацца. Бог кіёнуть галавой.

А кругом ужо сабраліся анёлы — малыя і вялікія, арханёлы ў залатых і сярэбранных адзежах, святыя і проста так справядлівия душки — мужыкі і бабы. Народу цьма, яблыку недзе ўпасьці, і ўсе хоочуць паслухаць музыкі.

— Ну, Дудар, — сказаў Бог, — іграй.

А Дудар ізноў пакланіўся і кажа:

— Пакорна кланяюся Вяльможнаму Пану Богу і выбачайце, што я спытаю: ці няма тут на небе каго-небудзь з нашых, барысаўскіх, толькі, каб з маладых?

— А нашто табе?

— Пад танцы іграць лаўчэй.

Усьмяхнуўся Бог і даў знак анёлам. Паляцела двое, але скора вірнуліся, кажуць:

— Знайшлі двух барысаўцаў, толькі дужа старых.

— Старыя няздатны, — сказаў Дудар, — не патрапяць станцеваць. Выбачайце, што спытаю: куды-ж падзеліся маладыя? І маладыя-ж іншы раз паміраюць.

А сьвяты Юр'я на гэта кажа:

— Маладых трэба ў чыстцы шукаць.

— А і гэта праўда, — сказаў Дудар, — ня йначай, як у чыстцы. Пэўна, што ў чыстцы. На маей памяці сколькі таго народу перамёrla: Мікіта Гарбуз — той, што ад гарэлкі задохся, Сыцяпан Крук з Докшыц, катораму ў карчме лоб пашчапалі. Арцём Лыка з-пад Зембіна і Антось Прычэпка з-пад Дзядзілавіч. — добрыя танцоры былі: прыблі ix на ігрышах.

Дудар доўга-б яшчэ вылічаў памёршых маладымі барысаўцаў, але Бог кіўнуў рукой:

— Іграй!

— Якую?

— Якая лепшая. Вясёлую!

— Вясёлую, дык вясёлую...

Настрою Дудар пішчыкі, надуў меж, заграй.

Добра ці дрэнна іграў ён, не памятаў гэтага, гэтак захваціла ў яго дух ад радасці, што годзен стаўся іграць перад Самым Богам.

Толькі, калі кончыў, бачыць — Бог ківаець галавой: здаволен. А анёлы і сьвятыя, дык тыя не нахваляцца.

— Ах, як добра! Во, дык добра!

І калі Бог пайшоў у свае пакоі, яны пачалі прасіць Дудара, каб яшчэ пайграў. Пасьля папяяў. А музыка і рад гэтаму: іграе ды пяе так, што па ўсім небе гул раздаецца. Слухалі, слухалі справядліўцы, а пасьля і самі пачалі падпяваць; съпярша ў паўголоса, а пасьля і ад Дудара не адстаюць:

Ох, ты дудка мая,
Ух-я!

Весялі ты мяне,
Ух-я!

На чужой старане,
Ух-я!

Пяюць усім небам, падбіваючы ў далонькі.

Праходзіў міма сьвяты Язэп. Глядзіць, што за дзіва?! Заместа арханёла Гаўрылы, каторы навучаў справядліўя душы нябесных съпеву, сядзіць на ўлонене Дудар з дудой, а калі яго душы — мужчынскія і жаноцкія — хорам адхватваюць съвецкія песьні.

— Матухна Ты Святая! — крыкнуў сьвяты Язэп, скапіўшыся за галаву, і пабег да сьвятога Пётры.

А туды якраз прыходзіць і сам Арханёл Гаўрыла, гэтак сама жаліцца.

— Так і так, — кажа. — Ніхто ня хоча вучыцца нябесных съпеваў; усе пяюць беларускую „дудку“. Дудар вучыць. Што рабіць?

Вышайшай Пётра на вуліцу, прыслухаўся, — праўда: па ўсім небе лунаюць беларускія песьні.

— Гэтага нельга дазволіць, — кажа тады съвяты Пётра арханёлу Гаўрыле. — Ці не паклікаць нам сюды Дудара?

— Можна.

Ідзе Дудар, дуда пад пахай; пакланіўся.

— Дудар, — кажа съвяты Пётра, — а ці ня лепей было-б табе пайсьці адгэтуль куды-небудзь у другое месца?

— З неба?

— Ну, ведама.

— А куды-ж мне йсьці?

— Хм, вось аб гэта-ж: куды? — Съвяты Пётра задумаўся.

— Чаму-ж вы хочаце, каб я адгэтуль пайшоў? Я-ж нічога благога не зрабіў тут: ня ўкраў, ня скрыўдзіў...

— Ведаю, ведаю... Справа, братка, вось якая, на несе съвецкія чесьні пачалі пяяць, — сам ты рассудзі — нягожа.

— Ну, што-ж, калі гэтак, то я пайду сабе.

— Толькі во' бяда — куды цябе адправіць?.. А можа дуду кінеш?

— Не, лепей я ўжо пайду адгэтуль.

— Куды-ж пойдзеш?

— Я знайду сабе месца. Пайду туды, адкуль прыйшоў.

— У Барысаўшчыну?

— А то куды-ж?

— А я думаў на якую-колечы звяязду цябе паслаць.

— Нашто на звяязду? Пайду ў Барысаўшчыну.

— Саўсім з раю?

— Э... што там рай? Наша Беларусь — гэта ня неба. У Беларусі бяз песьні нельга. Там людзі працуць, а з песьняй чалавеку ўсякае гора ў палаўіну. Буду хадзіць са сваей дудою па лясах і палёх. Будзе сядзець каля сказіны пастушок з жалейкай, нячутна падыйду да яго і зайграю яму над вухам; пачне пяяць дзяўчынка, задумаўшыся над съветлым ручком, навучу і яе — няхай не заміраюць Беларусі песьні. Пойдуць мужы з тапарамі ў лес, я прытаюся за соўнай і зайграю ім, каб спарней ішла ў іх работа. Я не знайду людзей, буду слухаць, як шуміць цёмны бор, як бульчыцы вада, пераліваючыся ў руччу, і падыграю ім. Эх, цяжка ў нашай старонцы, ды і добра ў ёй... Я яшчэ, як жыву, дык прасіў Бога, каб дазволіў мне па съмерці ў Барысаўшчыне астасцца. На ніякі рай не прамянню яе.

— Ну, добра калі так, ідзі сабе з Богам, — сказаў съвяты Пётра. А то ты ўсё неба нам папсуеш. Толькі глядзі-ж, ня крываудай!


— Якая тут крывауда?

Пакланіўся Дудар апосталу і вышайшай з райскіх варот на вялікую нябесную дарогу. Была нач.

Стаяў Дудар спускацца па птушынай дарозе ўніз. А калі пачуўся на волі, крывауну:

— Гэй, гэй! — і пачаў дуць з усей моцы ў дуду.

І гэтак ішоў ён, усё ніжэй і ніжэй, спускаючыся ў барысаўскі бок, пакуль не склаваўся ў пушчы...



ЯЗЭП ЛЁСІК.

Язэп Лёсік — вядомы політычны і культурны дзяяч, цяпер Лектар Беларускага Дзяржаўнага Університету ў Менску і аўтар некалькіх падручнікаў па беларускай граматыцы.

Уся гэта праца, здаецца, зусім адварвала яго ад прыгожага пісьменства, дзе ён, судзячы па напісаных рэчах, меў-бы заніць пачэснае месца.

Лёсік малюе вёску з яе штодзенным цёмным жыцьцём, бяз прыкрасаў, бяз тэндэнцыяў, не заклікае вырвацица з гэтага віру гразі, а, як за-праудны мастак, у сваім апісаньні змушае самога чытача задумашца. Вясковыя харектары, асабліва дзіцячыя, выведзены з псыхолёгічнай праудзівасцю. Толькі ў апошній сваей рэчы літэратурнага харектару: „Як Мікіта бараніў сваіх“ (Менск, 1917 г.)—аўтар улажыў съведамую тэнденцыю беларускага адраджэнца.

З другіх рэчаў Я. Лёсіка вядомы:

1. Піршынка—вялікі расказ, друкаваны ў „Нашай Ніве“, 1914, № 13.
2. Ня ўсе-ж разам ягамосьці, Вільня, 1919 — повесьць з жыцьця вёскі.
3. Апавяданье бяз назвы, друкаванае ў Вольнай Беларусі 1917 г., і інш.

Нарадзіўся 6 лістапада 1884 г. ў в. Мікалаеўшчына (той самай, што і Якуб Колас, якому Лёсік прыходзіцца дзядзькам). Вучыўся ў Северской вышэйшай пачатковай школе і ў Маладэчанскай настаўніцкай сэмінарыі. Быў настаўнікам у Чарнігаўскай губ.

1905 г. за рэвалюцыйную працу арыштаваны, а 1908 г. сасланы ў Сыбір, дзе прабыў да рэвалюцыі 1917 г., калі вярнуўся ў Менск. Тут апынуўся ў самай сярэдзіне беларускага жыцьця, займаючы ўсюды перадавыя становішчы.

„Ня ўсе-ж разам, ягамосьці“^{a)}).

(Повесьць).

У карчме дзеля прынады людзей шынкар Моўша дзяржаў папугая. Ён быў у клетцы пад столлю і аглядаў звычайных адвядальнікаў гэтае важнае установы ў вёсцы, якія для яго былі вельмі цікавы. Гэта—Сёмка, Карусь Ратуй і інш. У кожнага было сваё гора, і кожны па свайму заліваў яго ў Моўши. Кожнаму парознаму даставалася ад жонкі. Папугай добра азнаёміўся з кожным з іх і меў свае сымпатыі, ці антыпатыі. Ён ужо прывітваўся з кожным чалавечым голасам. Наогул папугай выкрыкаў тое, што на яго рабіла найбольшое ўражанье.

a) Яго мосьць, міласьць.

... Размова размоваю, а кожын мае на думцы, што добраму чалавеку не павінна зашкодзіць, калі дзеля съвята вып'е чарку гарэлкі. Іншы раз больш і не хацеў-бы, гэтым-бы, здаецца, і здаволіўся, дык як-ж ты зробіш? Калі — кум стрэўся, з шваграм даўно ня бачыўся, сват надыйдзе, брацейнік з заработкаў вярнуўся, і — пачнеш і пачнеш. З тым, з другім, а тым часам к змроку начастуешся, ледзьве ногаеш ^{a)}. Яшчэ, як скародзіш ботамі вуліцу, як дражніш сабакаў спрэчкамі з вугламі, дык нібы крыху памятаеш. Але якім шыхам выбраўся з карчмы, як трапіў да хаты — бог яго ведае! Не памятаеш, хто распранаў, хто разувай, неўпамкі, як і спаць улёгся...

А той ці іншы выпадак здарыцца з кожным можа, — так не абмінеш, каб не нашлёгацца пад вечар. Тагды ў карчме ўшчухаюцца спрэчкі, звадкі, песьні, — такі гоман, што крый божа! Гармідасія ^{b)} пойдзе, бадай ці не этак, а можа й горш, як даўней у Клецку на р'ямашы.

раму, а ён, трасца яго матары, і нос закапыліў..
ок! Бог съвяты ведае, ці будзем жывы заўтра.
ка!

„абе, Габрусь! Вот згінёньнік!

Як-то згода?! Ен мяне зьневажае, а я буду дароваваць? Не дажджэ ён...

— „Я-й п'я-ніцаю ра-дзіў-ся, я-й бу-ду ў карчме і ўміраць“, — не пяе, а як ня плача нехта, уткнуўшыся носам у стол.

На вуліцы курта брэша,
А да мяне Янка чэша,
Ці ты Янка, ці ты не,
Спа-дабаўся ты мне, —

перацінае п'яны Ратуй, дрыгаючы кульбамі заміж музыкі.

— Моўша! Моўша, каб ты апруцянеў, дзе цябе чэрці дзержаць?
Моўша!..

Моўша гасае ^{c)} па карчме, як на пажэжы. Пот з яго рагамі ^{d)} льлецца, ярмолка зьблілася назад і чуць ліпіць на патыліцы. Няма ўвіхнейшага шынкара за Моўшу, а і ён не ўпраўляецца ўсім настрэнчыць ^{e)}, за ўсім даглядзець, ды дай ты съвет! Той крычыць, той гірчыць, той лае, а той, няхай яму ліха, мяркуе каўхануць зьнячэўку. Нарэшце — не разарвацца-ж яму? — ён кідае слухаць, а толькі, як які вар'ят, бліскae вачыма ды асякаецца ва ўсе бакі:

— Пачакай!.. Ня ўсе-ж разам, ягамосьці... Трымайся чаргі, калі ласка!

Турбация Моўши дадае шмат клопату і папугаю. Спагадаючы гаспадару, ён мятушыцца па клетцы, як няпрытомны, злое, верадуе. Згледзеўши, што колькі дзядзькоў зъляпілася цалавацца, вытарачыцца на іх ды галасуе:

— Ня ўсе-ж разам, ягамосьці! Трымайся чаргі, калі ласка!

Але гэта-б яшчэ асьвяціся! Трэ' жыць, трэ й патурбавацца. Захочаш есьці, дык зьнясеш паняверку, ператрываеш і зьнявагу. „Дарма, кажуць, і каза воўку ня скача“, — разумна разважае Моўша. Толькі

a) Ізаш. b) Гармідар, гоман. c) Гойсае, бегае. d) Ням, — ручаямі (Regen — дождж). e) Даставіць.

ня бачыў ён карысьці, ня было яму жаднага рахунку вось з тae за-
вірухі, якую завіналі хлопцы з дзяўчатамі, справіўшы падпойнач ігры-
шча. Не, не, не кажэце, з гэтym Moúша дагэтуль ня хоча згадзіцца!
Круцяць, вернуць голавы, а чаго, каб хто спытаўся? Так, абы бэсь-
цицца. Няма каму біць...

I, пачуўшы вясёлы млады рогат, ён толькі скрывіцца, як кісла-
га ябліка зьеўши. „Пашла верабінавая нач“ — махае Moúша ру-
кою: „цяпер за якую двузлотку будуць таўчыся да трэйціх пеўняў!
Каб дарма не турбавацца, дык ён на гэты час кудысь зусім зынікае.
Бо — няхай яго пярун спаліць, — як не ўдыгай ^{a)}, а распустам гэтым,
лабатросам не ўнаровіш, а як ня трапіш пад густ, дык і па патыліцы
атрымаеш ¹⁾). Былі здарэнні, ён не забыўся, памятае! Дый до-
сыць з яго! Набегаўся, навярэдзіўся. Гэта не жарты! — цалюткі
дзень, як на спружынах. ані звесці, ані прыс...»

Цяпер і цукеркі і іншыя дзяўчыя ласункі ²⁾ сама Myg
а застаецца даглядаць за ўсім адзін папугай. ³⁾
пащукаць трэба: вока ня спусьціць з таго, што
Не пяршыня яму бачыць. Ігрышчи спраўляюцца
свята, узіму напрыклад, але-ж заўсёды яму цікава, ⁴⁾
тым дзецям, што на гэты час паўпіраюцца насамі ў шыбы, ⁵⁾
і мітусіцца на прызьбё. Ды й не адны дзецы на ігрышча ідуць па-
глядзець, ідуць і маладзіцы і нават старыя кабецины. Толькі яны за-
ходзяць у самую карчму, прыпыніўшыся дзе-небудзь у куточку, на
відавоку, яны падпіраюць бароды рукамі, шэпчуцца, ківаюць галов-
мі ды стрыгуць вачыма. Не адна ўспомніць маладыя леты і ня раз
уздыхае цяжка, глянуўшы на сябе і навокала...

Вось тромкнула іскрыпка, разоў колькі прайшоўся па струнах
цымбалісты. Ёкнула сэрца ў моладзі. Як маланка, асьвяціўся твар
у саромлівых дзяўчат. Цясьней сціснуліся ў кучку яны, часьцей за-
блілася сэрца іх. Бледнасць ірвеца преч і раскладваюцца вусны
ў шчаслівую усьмешку.

— Дзядзька, ляўоніху! — гукнуў нехта з хлопцаў і — „грай му-
зыка, калі граеш, калі добру жонку маеш!“ Не грукаціць гэтак во-
гіры ⁶⁾ на стайні, як затупацелі хлопцы абцасамі. Падхапіўшы спад-
нічкі, распусьціўшы хвартушкі ў пальцах, заружаваўшыся, маўляў, пу-
рышкі на ясным сонцы, — дробна, як бобам, сыплюць дзяўчата. Да-
лікатна, лёгка, як птушкі, ўюцца яны каля хлапцоў, ня крануўшы,
здаещца, чаравікам падлогі. Разьюшаныя павабнымі мірганьнем да-
клярючым палкім вокам дзяўчыны, ажно жахаюцца хлопцы. Той
прысывісьне, той зашлепча, там цокаюць, тут гокаюць, а Сёмка —
даруй божа цяжкі грэх — узмасціўся на стол, нахіліў да пляча бу-
бен (трымаць, як трэба, замінала люлька) наўоч б'е па ім цырубал-
кам ⁷⁾ ды падцінае:

Ляво-ні-ха добра-дзей-ка была,
За два гро-шы сара-коў-ку дала.
Ой, Ля-во-ніха, бадай це ня відаць
Не хадзі ма-ея капу-сты ла-маць.

Нехта шапярнуў ⁸⁾ штось на вуха цымбалісту, а той, паслухаўшы,
адхіліўшы ў бок галаву, нібы-то зънянацку сцігануў на „мяцеліцу“ ды —

a) Нараві. b) Маладыя жарабцы. c) Булаўкай да бубна. d) Шапнуў.

як урэзаў, як уцяў,—дык раптам усё спынілася і замоўкла. Аж увушу зазывінела, аж папугай прытаіўся ў клетцы, перапалоханы апанаўшаю цішаю. Усе стаяць, чакаюць, маўчаць... Ніхто ня адва жыцца пачаць першы. А цымбалы ззвіняць, гавораць, задораць...

Ба-дай таго ка-ва-ля
Мя-це-лі-ца замяла, —

аднекуль з закутку перарэзаў цішу моцны голас Ратуя.

Што ён мя-не ма-ла-ду
Ды зма-ро-зіў на ля-ду, —

падхапілі хлопцы з дзяўчатамі, цымбалам падсекла іскрылка, загрымей бубен і—ў мом' т усё віхрам завалтузілася ^{a)}). Ззвіняць бутэлькі ў шафе, вокны гаціць, пыл курыцца, — карчма ходырам пай-
_{il Усё}, зблуталася ў клубок мятысіны. Ні чуваць, ні лямпа мігціцца, як ьючает вока ўночы...
яцелі яны?! — думае папугай і ўва ўсё горла ля-

.. усе-ж разам, ягамосьці! Трымайся чаргі, калі ласка!

(Ня кепска жылося папугаю. Падабалася яму карчомнае жыцьцё. Ён увайшоў у сваю каляіну і думаў, што іншага жыцьця і ні-дзе няма.

Але сталася прыгода. Аднойчы раніцай, калі нікога ня было ў карчме, а дзіверы былі адчынены, папугай ня выцерпеў, каб не пацікавіцца, што робіцца за карчмой. Яго ап'яніла паветра і жыцьцё яго братоў на волі. Сам ня помнічы, як ён памаленьку апынуўся аж у лесе, пасярод птушынага царства. Ён з цікавасцю пазіраў на незнамыя дзівы і на жыцьцё птушак. Але тыя зусім інакш аднясьліся да нязнанага госьця. Яны проста началі яго кляваць з усіх бакоў, што аж пер'я ляталі.

Чым-бы кончылася гэта — невядома, каб не зьявіўся Моўша і не асвабадзіў свайго каханца. Той зусім змогся, аслабеў, не ася-каўся, а толькі, плачучы, крычаў:

— Ня ўсе-ж разам, ягамосьці. Дзяржыся чаргі, калі ласка!)

Апавяданье бяз назвы.

Служкы́ у князя лясьніком селянін Гаронім. Ён па харектару свайму быў нешта нявыразнае. Жыў сваім нутраным спакойным жыцьцём, лічыў сябе горшым за акружаючых людзей, — толькі знейкою туюго па лепшым. Найболей маўчаў.

Ужо з нараджэння ён быў заціснуты жыцьцём. І імя запраўды яго было іншае, але пераменена на Гаронім, дзякуючы нязвычайнисці і нягустоунасьці для бацькоў імя, данага папом.

Жыў Гаронім потым, як і ўсе малыя, а потым сталія людзі ў вёсцы. Ня бачыў сонца, людзей. Ездзіў плытнікам, гаспадараў дома.

^{a)} Замятусілася, замышалася.

У Прусах ён купіў сабе люльку, якую аднойчы ўбачыў князь. Той чамусыці ўпадабаў і люльку, і Гароніма і зрабіў яго лясьніком. Нібы новае жыцьцё пашло для Гароніма, аднак такое-ж хмурае „бяз назвы”, як і папярэдняе, як і сам Гаронім.

ГАРОНІМ У ДАРОЗЕ.

Перабіраючи ў думках сваё лясьнікоўства, Гаронім ня бачыў съветлай часіны.

Праўда, быў хлеб, быў прыпынак, ды ня было жыцьця. І калом стаў у горле гэты хлеб лясьнікоўства. Ня меў Гаронім вольнай ча-сіны ні ўдзень, ні ўночы, ні ў святую нядзельку. Цалюткія дні трэба бегаць, гасаць, удыгаць, і толькі й чуеш, як лаюць, грызуць, ушчуваюць. Часам так дапячэ ўсё і дадзене, и енча, на краі съвету пайшоў-бы, абы ня чуць і ня ведаць нічог, біш? Трэба карыцца, цярпець...

Колькі раз Гаронім цешыў сябе думкай, што зем, эбо падсочыць, як той выйдзе з пакояў, — надзеяму пра сваё жыцьцё, паскардзіца ды папросіць палёгкі. Ня стрэў і, як потым дазнаўся, дык той бадай што ніколі й ня .. , у замку.

Бачыў ён раз, як нейкі пан выбег з пакояў і, думачы, што гэта князь, памкнуўся быў да яго, каб вылажыць сваю справу, як пан спыніўся сам і запытаў:

— А ты чаго тут, чалавечка?

Гаронім скінуў шапку, а пан — мармынуў нешта ды зноў памчаяўся ў пакоі. „Лёкай, мусіць”, — падумаў Гаронім. Так і прапала надзея выпрасіць палёгкі ў князя, а тут яшчэ чорт надаў пабіцца з аб'езчыкам...

Ёсьць людзі, з каторымі іншае рады няма, як звязаць ды кінуць пад печ. Вось гэтакі быў аб'езчык. Прыйчэпіца гад, дык хоць ты крыжам ляж, а ня злытуеца. Аж зъялее ад злос্যці і, здаецца, з скуры выскачыць.

Прывязаўся раз к Гароніму і — рады нямашака. Крычыць, лае, бэсьціць, тупаціць нагамі ды аж з кулакамі лезе. Гаронім маўчаў — маўчаў, а далей ня вытрываў:

— Адчапіся ты, вар'ят! — буркнуў ён з агідай. Той падскочыў, замахнуўся ды — плясь яго па штацэ. Аж пацямнела ўваччу ў Гароніма ад зьнявагі. Не памятаючи сябе, ён рынуўся на аб'езчыка, схапіў яго за грудзі ды так бразнуў воб землю, што той аж екнуў ад болю. А далей усеў яму на грудзі ды запытаў:

— Ну, што мне з табою рабіць?

А той зварухнуўся, зароў, як мядзьведзь, ды кажа:

— А вось пачакай: я павярнуся...

Гаронім раптам аблік і асунуўся. Сэрца, як малатком, стукала ў грудзях.

— Ну, вот, і па ўсём, — думаў Гаронім: — вот і шабаш, а) канец! Прагоняцы!. Ой, у лесе пры даліне у нас сталася бяды... Прагоняцы...

a) Жыд. — канец; ад суботы, шабасу.

Але яго прагнаць не прагналі. Толькі ў надзелю на „сесіі“ лясь-
и выляяў з апошніх слоў і, патросшы кулаком каля носа, пагразіў:
— Ну, памятай-жа ты... пруская люлька!

Цяпер здаецца Гароніму, што пра гэту бойку дазналіся ўсе чыста
на съвеце. І — як раней жадалася ўгледзіцца з князем, — так цяпер
зірнуць яму было-бы брыдка ў очы. І такім слайным і мілым ры-
суецца ў думках далёкі час плытніцтва, што, божа мой мілы...

Бывала, плывеш сабе з плытамі і гадкі ня маеш. Сонейка грэе,
птушкі сьпываюць, рыбка плюскочка, а ты — стаіш, падзіраеш ды толькі
пілнуеш, каб не заехаць „казла“, каб ня стукнуцца плытам у бераг.
А плыт сабе ідзе, няпрыкметна, ціха шамоча і скрыпіць на заварот-
ках, як той дзед на печы, выпраўляючы старыя косьці.

Не агледзішся вечар настане. Сонца схаваецца, а чырвоныя
блішчаць і мігцяцца за лесам, як полымя па-
на лузе: „драк, драк, сеў спаць пад пнём, з аг-
драк спух“. Брукуе голуб гдзесьці ў лесе, кукуе
слухаеш, слухаеш ды запытаеш, як калісь у дзя-
..укуй, зялюлька, закукуй сівая, закукуй баравая, колькі
мне год жыць!“ А птушкі ўжо змоўклі. За дзень насыпваліся, а
ноч — невялічкая. Трэ' спачыць, каб заўтра ранютка ўстаць, каб пры-
вітаць упору яснае сонца ды несыці да бога хвалу і падзяку.

Ціхата ^{a)}). Толькі дзесь чуюцца сумныя съпевы далёкае песні.
Эта дзяўчата, ідучы з работы, пяюць „салавейку“.

Салавейка лугавы,
Ня пей рана, да зары

Ой выйду-ж я на сяло,
Нідзе агню ня відно.
Аж у нас агонь гарыць,
Маці з сынам гаворыць.

Слухаеш, і робіцца сумна і добра. Сэрца дрыжыць і трапе-
ццаца, як у ясны, пагодны дзянёк матылёк над вадою. Салодкі жаль
агартаете пачуцьці, і хочацца плакаць і ціха съмияцца, як бывала ў дзя-
цінстве. Бывала, прытулішся моцна ²⁾ да маткі, аbnімеш яе за шыю,
падкурчышся ды плачаш. Маці глядзіць табе ў очы, гладзіць дры-
жучай рукою тваю галоўку ды з трывогай пытае: „Дык чаго-ж
ты, каток? Аж самую нейкі жаль прабірае!“ А ты плачаш — ра-
дзееш, трэш кулачком свае вочкі і растлумачыць ня можаш, што —
сэрцайка б'еца, бо добра жывеца; што люба сядзець у маткі на
прыполе ды слухаць, прытуліўшыся, як весела хлопцы гуляюць, як
куры сакочуць і ластаўкі ў сенях щабечуць на гнёздах...

Гаронім трасе галавою, праводзіць па твары рукою і мацней
паганяе каня. Ен варушыцца, апраўляе сядзэнье, каб разагнаць на-
хлынуўшыя ўспаміны, але разварушаны розум, як чароўны ліхтар,
разгартаете ўсё новыя і новыя стужкі ўяўленньняў, і абразы прамінулага
ажываюць, устаюць і стаяць уваччу, як жывыя. „Думкі і смутак ко-

a) Цішыня.


цяцца, уюцца, і чуюцца зыкі ^{a)} новае песні, смутнай і мілай, як і
наш краю, каҳаны!

Палавіна лет мінае,
Я шчасьця ня знаю.
Як-жа мне бог прызначыў,
Што чыніці маю?!

Шырокое поле, жоўтыя ніўкі! Цёмны лес сіненавакола. Стаяць гара высокая, а на ёй, як стары падарожны, прыпыніўся кудлаты ад моху камень-капліца. Пад гарою зялёным каберцам разълёгся лужок. Крынічка цячэ, а каля яе зіхаціць, як люстэрка, возерка на сонцы. Стаяць па аднэй, уасобку, яблыні, груши па межах, кучаравіцца ракітнік на полі... Сонца заходзіць. Сыпяваюць жнеі. Эхаляскоча па лесе...

Хаджу — блуджью, хаджу —
Як то сонца у круге;
Куды пайду, ці што раблю,
А ўсё сэрца у тузе.

Гаронім закрый твар рукамі і скіляе голаў на гримосна. Гарачыя сылёзы ablіваюць твар і коцяцца бобам праз паццы. Моладасьць, шчасьце, надзеі, — дзе вы? Адгукнецяся! А моладасьць на вернецца; ня вернецца ізноў!... І зайдрасьць, як брудны, касматы чарвяк, запаўзае ў душу, — зайдрасьць на шчасьце, на долю, на вольную волю...



^{a)} Ужываецца яшчэ — рукі.

Уладыслаў Галубок.

Галубок, праўдзіва Голуб, па паходжаньню пралетар, але, праняўшыся кірункам „Нашае Нівы“, стаўся сялянскім пісьменнікам. Ён старавецца вывесці ў сваіх творах імкненіне сялян да лепшае будучыні, паказвае на ўсе перашкоды, няшчасці на шляху да гэтае будучыні, апісвае проста, амаль бяз тэндэнцыі. Часамі паказвае жыццё вясковае апушчанае інтэлігэнцыі, але з пункту гледжаньня селяніна. Поруч ідуць у яго і адраджэнскія мотывы.

Пісаў вершам і прозай. У вапошнія часы шмат чаго перарабіў для пастаноўкі на сцэне. Наагул у апошнія часы Галубок аддаўся зусім тэатру, напісаўшы для яго шмат твораў.

Нарадзіўся 3-га траўня 1882 г. у Менску ў сям'і сылесара. Вучыўся ў пачатковай і вышэйшай пачатковай школах у Менску. Апошняе на эмог скончыць з прычыны тога, што мусіў працеваць. 1897 г. наступіў на чыгунку, дзе служыў да апошняга часу. Цяпер арганізуваў сваю драматычную трупу і ездзіць з ёй па вёсках, а таксама робіць прадстаўленыні і ў Менску.

З выданных асобнымі кніжкамі тут вядома толькі „Апошніе спатканыне“, драма ў 4-х актах.

Будучыня.

Кіпіць работа, плыве пот,
І крык і гул, як гром;
Туды-сюды снue народ:
Будуюць новы дом.
Лапаты рэжуць глыб^{а)} зямлі,
Зьвініць сталёвы лом:
На месцы дайнай старыны
Будуюць новы дом.
Штодзень угорку съцены йдуць
Ушыр і ўдоўж кругом,
Баліць мазоль і рвецца грудзь,
А ўсё-ж будуюць дом!
Настане дзень, надыйдзе час,
Мы крэпку столь звяздзём,
І лепшай прышласцю^{б)} для нас
Быць мусе новы дом!
Працуйма-ж, брацьца! Хай хутчэй
Наш льлецца пот цурком:
Прыжджом і мы съвятлейшых дней,^{в)}
Як скончым строіць^{г)} дом!

^{a)} Лепей—глыбіню. ^{б)} Полён. — будучывай. ^{в)} Прав.—дзён, днёў. ^{г)} Рудн.—будаваць.

Чакай, браце...

Ад году да году мужык наш марнене
А працы сваей ён нямала кладзе
І ўсё без карысьці, як ліст той гібее
У восень халодную, ў горы, ў нудзене...

Арэнда вялікая, трудна ^{a)} зьвярнуцца,
Прадай хоць сярмягу ды мусіш аддаць,
А голад, хвароба ўва знакі даюцца,
Дый ласкі, прывету ніскуль ня чуваць.

Ня чуў сабе „дзякую“, хоць дух надрывае,
Хоць потам крывавым зямлю напаіў,
Хоць шчасця ня бачыў і долі ня мае,
Хоць варт, небарак, каб сълёзы менш ліў.

Хоць бедны грашыма, ды сэрцам багаты,
Хоць цёмны навукай, ды з съветлай душой.
У скрыўданым бачыць ён роднага брата,
З ім дзеліцца шчыра астатній крыхой.

Чакай, брат! бяз часу ня лезь у магілу!
Ўзмацуецца дух твой — яшчэ ад'жывеш!
Съвет, браце, убачыш, пачуеш ты сілу
І песньню свободы гуртом запяеш.

П а р а б к і.

Усяго дзесяць рубельчыкаў згадзілі Прануся на службу ў двор.

— „Глядзі-ж“, — казала адыходзячы маці, — „глядзі, шануйся; у людзей — гэта ня дома; тут добра, добра, а і не на ласцы“.

— „Добра!“ — гладзячы ў очы, адказаваў ён: „буду, буду“. А што „буду“, так і сам ня ведаў. Ніколі ня служыўши, усё дзіка паказалася; здаецца, і людзі ня гэткія, і ўсе, як адзін, чмыхаюць, абмінаючы яго, сірату.

Стоячы, як прыкленены, пры съянне і аглядаючы ўсіх з ног да галавы, ён ня ведаў, што распачаць; заплакаў-бы, ды позна; маці даўно адыйшла; спытатца тож ^{b)} баяўся, можа ня можна, і гэтак, перакручываючы ў руках шапку, ледзьве не заснуў, каб не адазвалася да яго нейкая кабеціна, што поркалася ў печы, перакідаючы галавешкі, як чорт добрую душу.

— „Пэўне есьці хочаш?“ — адазвалася яна; — „вось запалю лямпу, накармлю цябе“.

Жоўценькі аганёк зазвязаў у лямпачцы і асьвяціў твар Прануся. „Еш, хлапец, — нябось галодны, як воўк“ — і пры гэтых словах пастаўіла місу з парою на стол.

Пранусь падсунуўся к сталу, скінуў армяк ^{c)} і павесіў на цвек. „Крупнік то ёсь ^{d)}, гэта добра“, памысліў ён, „а хлеба-то няма, няўжо

a) Лепей — цяжка. b) Лепей — таксама, c) Сярмягу. d) Ёсьць.

тут звычай гэтакі?^а і так ня ведаючы, як у паноў ядуць, спаражніў місу да капелькі.

— „Лоўка, лоўка!“—прышоўши ізноў, адазвалася яна, углядаяючыся на дно міскі.

— „Цяпер кладзіся спаць, а заўтра за прашу, досыць лынды біць ^{а)}“, і згасіўши агонь, вышла ў другую палавіну, пакінуўши Прануся ў пачміках.

Разаслаўши армячок і кінуўши пад галаву нейкі камяк ануч, ён накрыўся гунькай ^{б)} і лёг.

— „Гэта-ж я і не маліўся“,—памысліў ён:—„ды ці ёсь тут абраз? нешта ня бачыў“,—але, як успомніў, што калісць чытаў, што бог на кожным месцу, падняўся, стаў на каленкі і пачаў маліцца, углядаяўчыся ў цемнату.

Маліўся за нябожчыка бацьку, за матку, і мыслі яго перабягалі к сваім родным, дзе хоць бедна, але ціха праводзіў дзяцінны час.

Прыпомнілася тая раптоўная вядомасць аб съмерці бацькі, затым хаўтуры, тая глыбокая яма, куды ўставілі дамавіну, і як нейкі барадаты дзядзька закідаў паслья зямлëй.

Мыслі блукалі там і сям і нарэшце ўсё зъмяшалася, быццам нехта съмляўся, трубіў ражок, нейдзе выў сабака, і сон узяў сваё.

Была ўжо раніца, са двара данасіўся скрып жураўля ^{в)}, мыканье кароў, а Пранусь яшчэ, скорчыўшыся, як вожык, смачна спаў у куточку.

— „Годзе спацы!“—праз сон пачуў голас кабеціны. Як-бы швайкай жыганулі яго. Усхапіўшыся на ногі, ён насынуў армяк, падпераўшыся і гатоў быў, як відзіш ^{г)}.

— „Які тут хлапец ёсь?“—пачуў ён голас з двара і затым у дзьверах паказзлася лахматая барада.

— „Пэўне гэты?—спытаўся барадач.—„Гэты, гэты!“—адказала кабеціна.—„Ну дык пойдзем, карантыш ^{д)}, будзем разам гараваць“.

Вышлі на двор.—„Ну скажы, мой сынок, за сколькі згадзілі цябе?“

— „За дзесяць рублёў!“

— „Трудна, братка, трудна!“—пудліва азіраючыся, казаў барадаты дзядзька.—„Тут гамані, ды за вуха трymайся ^{и),} бо прыляціць чмель, за вуха хопіць“.

Пранусь паверыў, што тут зімой чмялі жыгаляць, і насынуў пры гэтым ніжэй шапку.

На двары было шмат людзей: хто выбіраў гной, хто зганяў ваду, ляніва сноўдалася ^{е)} быдла, падбіраючы дзе-ня-дзе растрэсенае сена.

Пранусь з дзядзькам прайшлі двор ^{ж)} і павярнулі за хлявы. — „Вось, браце, запражэш жаробку і каменьня пазвозіш туды, а я пайду к пану за інтэрэсам“.

Вазоў з дзесятак зьвёз Пранусь, пакуль вярнуўся дзядзька і паклікаў к сабе.

— „Дось ^{з)} будзе, пойдзем сънедаць, нябось галодзен, як воўк, вось пабачыш нашых працаўнікоў і будзеш ведаць, з кім як абыходзіцца.

а) Значыць — даволі гультаяваць. б) Дзяружкай, пасьцілкай. в) Вінды пры студні. г) Значыць — ураз. д) Малыш; ад — кароткі. е) Хадзіла ўзад і ўперад. ж) Правільна — надворак. з) Досіць, полён — даволі.

Падыйшлі к дзьверам. Барадач атрос сънег і нясьмела пера-
ступіў парог. Тут ужо была сям'я вялікая. Чакалі, калі пададуць
полудзень. Пранусь, аглядочы ўсіх паасобку, перавёў вочы на
съценку і доўга лічыў прусакоў, што шпациравалі ^{а)} па съцяне.

Нарэшце трывялінныя місы паставілі на стале, і галодныя па-
рабкі накінуліся на яду.

— „Але-ж сёрбаюць“, — мысліў Пранусь; — „далёка шчырэй, як
у нас. Асабліва гэты сусед, як смаргане, здаецца, з лавы съцягне“, —
і каб ужо быць пэўным на гэтых месцы, аднай рукой трymаўся за
лаву, а другую спрытна закідаў у місу.

— „Ці пад'еў?“ — спытаўся барадач, як выйшлі на двор; — „тут,
брат, варон ня лічы ^{б)}, а гані, як можаш, бо абмылкі посьле ^{в)} не
паправіш“.

За працай дзень ня ў знак прайшоў, і не агледзеліся, як надый-
шоў вечар.

— „Дзядзька! — адазваўся Пранусь, — дзе вы съпіцё, можа я
з вамі як-небудзь прымасціўся-б: аднаму дужа нудна, учора ледзьве
не звар'яцеў, гэтак шорахна ^{г)} было“.

— „Не, браце, танцуй так, як музыка грае: казалі там, ну і
там“.

Прыкра было згаджацца, але што-ж зробіш. Панура ўвечары
ішоў на адпачынак і, як куля, вылятаў на раніцы, весела смяючыся,
убачыўшыся з дзядзькам.

Патроху зганяля з поля сънег, і дзе-ня-дзе рунелася муроўка.
Яшчэ тыдзень, другі — і Пранусь павінен быў узяцца за пасту.

— „Вось тады будзе шмат спакайней, — радуючыся, казаў ён: з ра-
ніцы пайду, пасьпяваю, ^{д)} хто будзе чуць? гэта ня тое, што тут: уздыхні,
зараз зеркачы ^{е)} адварнулі, там сам сабе пан, вогнішча разлошиш,
тупнеш, сьвіснеш, як дома, час ня ў знак прабяжыць“.

Даўно чаканая пара падыйшла; неба паласкавела, павесялела,
сонца, як мае быць, прыпякло, наляцела птушак, лес зазелянёў, быдла,
рыкаючы, весела пабегла ў поле, і Пранусь, як няпрытомны, пагай-
саў ^{ж)} съледам.

Барадаты дзядзька, седзячы на прыгорку, пыкаючы люльку, гля-
дзеў і радаваўся, як яго памочнік шпарка бегаў то ў адзін, то ў
другі бок за быдлам, зганяючы яго ў вадно месца.

— „Хопіш гора, сынку, хопіш, сколькі ўлезе, над сіратой усякі
назыўзекуецца, ведаю, бо сам ужыў смаку гэтага; раней устанеш, па-
зней ляжаш, штурханцоў нададуць, а ты, сірата, як бура, усё зьнясеш.
Эх, жыцьцё! — марматаў барадач, плюючы са злосцю на бакі.
Усе мы людзі, а ня ўсім бог роўнае шчасьце даў“.

— „Пранусь! Пранусь! — гукаў ён, не вынімаючы люлькі з зубоў,
„адгані Красулю, ды бульбінку хадзі зьвеш, дось будзе, дзень вялікі,
нагайсаешся“, — і, разгарнуўшы жар, пачаў даставаць пячоную бульбу.

— „А мой сынок, еш-жа, еш, — чаго, чаго, бульбы не бракуе. Бог
ведаў, каму бульба: нам, братка, мужыком, каб елі ды цешыліся“.

— „Не съпяшайся, не съпяшайся! звольна: над каркам не стаяць“,
казаў ён, гледзячы на дзіцянё, падпершы рукамі бараду.

а) З ням.—прахаджваліся. б) Значыць—не зявай. в) Ужываецца болей — пасыль.
г) Жудасна, — боязна. д) Ужываецца болей — піплю. е) Значыць — вочы. ж) Паля-
цеў, пабег.

— „Расьці сынок, расьці! шануйся, падрасьцеш, якім яшчэ чалавекам будзеш; казаў — маці жыва, так вось на яе не запамінай: яна-ж цябе гадавала, гаравала; нябось, ня ўломак, — прыгожы, як ягадка.

А тут што? тут вось адобразгаеш ^{a)} сваё, ды да дому... свой хлеб хоць не такі смашны, але ім не падавішся ^{b)}). Праўду, кажу, праўду: тут ня ўслужыш, я ўжо спрактыкаваўся, было ўсяго.

Жыву і чакаю, як вол доўбні“.

Тым часам сонца ня ў знак апушчалася над лесам, і быдла пачало паглядаць у той бок, дзе хлявы.

— „Ганяй, дось будзе, дзень ад'жылі, дзякую табе, божа!“ камандаваў дзед. Ідуцы з дзядзькам, Пранусь углядаўся на хату, з каторай выпаўзаў стужкай дым, і пры гэтым мыслью, што зараз сядуць вячэральць, то ўжо мух лавіць ня будзе, а падчэпіць самую большую лыжку, і ну яе і туды і сюды.

Жывёлу ўгналі ў двор і размясьцілі па хлявох.

— „Ну, пойдзем, зачэрпнем, што дадуць!“ адазваўся дзядзька і адчыніў на кухню дзъверы. Там была сама гаспадыня.

— „Во і мы тут, панічка, галодныя, як ваўчкі“, зъбедніўшыся, адазваўся ён: „;калі ласка крупнічку лыжачку, я ня проч, ды і хлопчык не адкіне“. Як падалі вячэру і ўставілі на стол, падыйшло яшчэ пяцёх парабкаў і звольна паселі на даўгіх лавах.

— „Ну, хлапец! мая панюхна“, адазваўся барадач, „каб бачылі, што з яго вырабляеца! матыль ды толькі, бяжыць ды бяжыць, увесь час на нагах.

Крыкнеш на сабаку: „Жук, у шкодзе“, пакуль той Жук раскурстваецца, ён ужо бяжыць; дзяцюк, так дзяцюк, а галава, глянцё, як цэбар, мазгou поўненка ў ёй, гэта не раўня нашым салапякам.

А гамонка, каб чулі, праўду рэжа, быццам з ксёнжкі ^{b)} чытае, пракурор ^{c)} ды і толькі.

Кажуць, мужык, дык анучка,—вось не! Ен з якім хочаш панам разгаманіцца“.

— „Ну дось-жа, дось хваліць!“ адзвалася гаспадыня. „Табе на руку, старому абібоку, ^{d)} цяпер толькі сядзі, ды варон лічы, што ляціць над полем, вось гэтак век зжыў, нічога ня робячы, вандруеш ^{e)} па съвеце, як Марка па пекле“.

— „Які там съвет!“ з крыўдай, адказаў барадач. „Толькі ўсяго і бачыў мужыка чорнага, мужыка рудога, хату з падпоркай, хату без падпоркі. З нас усякі так, у брудах радзіўся, бруд еў, у брудах памёр, мужыкі ня людзі, так і чэзнуць без пары“.

— „Ну а чаго вам лепшага? сілу маеш, зарабі, гарэлкі ня пі, капейку зъбярэш“, сакатала пані.

— „Хто яе п'е, няхай на яе звод! тут кашуля паўзе з плеч, лата на лаце і ў лаце дзюрка, не да гарэлкі, калі так горка!“

— „Усе вы так кажаце, а як дабраўся-б каторы, то як свіньня нарэжацца“.

— „Праўда, панічка, праўда! Пад'еў, так уставай“, перарваў размову парабак Халімон.

Гаспадыня закусіла палец і вытращчылася. Відаць, Халімонава размова не спадабалася.

^{a)} Значыць — адбудзеш ^{b)} Русіц. — задушыцца. ^{c)} Кніжкі. ^{d)} У судзе асона, якая мае на абаязку абвінавачваць падсуднага. ^{e)} Гультаю. ^{f)} З вям. — wandern, падарожніцаць, туляцца, цягачца.

Ей хацелася пагаманіць, даняць, выскажзь, што мужыкі і так здураны, а тут Халімон слова рэкнуў, ^{а)} паказаў съпіну, і ўсе за ім.

Застаўся толькі Пранусь.

Сыцямнела. Кругом было ціха, ціха, толькі праз адчыненае вікно данасіўся хрыпаты голас дзяркача.

— „А, і ты тут?“ з радасцю адазваўся Пранусь, гледзячы ў цёмны ашвар. „Можа ты з Красналук завітаў сюды, з матчыным жаданьнем, а можа твой брат дзяркачыў у нас у хмызьнячку?“

Ну, яшчэ раз дзергані, яшчэ, яшчэ!“

І яму ўспомнілася родная вёска, маці, дзеци і, хоць беднае, але спакойнае жыцьцё.

— „Скора Пятрок, пасьля Каляды, годзік адматаюся, а там мае грошыкі сюды, куплю коніка, пайду зарабляць, а мо’ пашчасльвіцца“.

І, мысліўши пра новае жыцьцё, яму стала дужа радасна, як ён, узяўшы ў пана грошыкі, пойдзе к матцы і скажа: „вось, мамачка, я прышоў, я гроши зарабіў, вось яны, а ці ведаеш, што купіць на мысліў? коніка, мамачка, коніка, буланчыка. Эх, запрагу, ды ў лес, дроў набяру, вывезу, мамка, аднаго рубельчыка перахаплю, другога і гэтак будзем змагацца з бядой. Служыць на буду, на буду!“

І так у гэткіх салодкіх думках заснуў, палажыўши галаву на падваконьніку.

— „Чаму-ж ты тут спіш?“ спыталася, увайшоўши, ахмістрыня ^{б)} „Мусіць то нудзішся, дамоў зажадаў?!“

Пранусь адскочыў ад вакна, зьняў з калка армячок і хэцеў прылегчы ў кутку.

— „А не, а не! не пара, жывёлу выганяй, у полі высьпішся ўсё роўна ўдваіх гультаіце“.

Пранусь зьняў пугу, торбу і вышаў на двор. На двары напаткаўся барадач з заспанымі вачымі.

— „А! і ты тут! вось маладец, ну, адчынай вароты, едзе чорт з балота“.

Вароты са скрыпам адчыніліся, і скаціна пабегла ў поле, а барадач, ідуучы ззаду, зацягаваў нейкую песньню, закаціўши вочы к небу.

Пранусь бег упрыскочку, пазіраючы ў той бок, дзе былі Красналукі.

Эх, барджэй-бы мухі белая, тады і я ня парабак, конь буланы, сам гаспадар, толькі абы бог дапамог,—і, быццам-то тримаючы ў руцэ лейцы, пугаўём съцёбаў сябе на армячку і кричаў: „но, но, но!“

Барадач здалёку пазіраў на хлапца і ў душы съмляўся з яго дзяцінай забавы, а таго ня ведаў, што тут была зусім сталая думка.

— „Туды, сынку, туды! камандаваў дзед, прыплюшчыўши вока, „гані, гані Красулю, у шкоду пойдзе. Вось так! вось так! ну, а цяпер хадзі-тка сюды, у мяне і сальца скібінка ёсць“.

Пранусь угрыньяном ^{а)} падбег к дзеду, весела пазіраючы яму ў вочы. „Як табе лепей падабаецца, ці са скурай, ці не?“

— „У, мне ўсё роўна, як дасьцё, так і добра“. Дзед, адшматаўши ^{г)} кавалак сала, падаў Пранусю, а сам сквапна ^{б)} ўглядзе, як спраўлялася галоднае дзіцянё.

— „Не съпяшайся, сынку, не съпяшайся! у карк ніхто ня валіць.

а) Сказаў, урэзаў. б) Гаспадыня ў павскім палацы. в) Вугром, вельмі хутка.
г) Адрэзаўши. б) Полёна.—ахвоча

„А, любіш, гапцюль ^{a)}, сала, нібы кот. Гэта-ж кума, дай божа ёй здароўя, патрактавала, ^{b)} а ты пэўне падумаў, што пані раздабрухалася... не, гэткай ласкі ніводзін не даслужыўся. Тут так: добра, добра, а не — каленкам, ды вон. Ну, пагонім дамоў, пара, здаецца“.

Пранусь узарваўся, як пчала, і заляскаў пугай па муроўцы — „Дамоў! дамоў!“ разълягаяўся яго звонкі голас па полі.

— „Ну, ты напаі быдла, а я пайду гляну, можа крупнік заждаўся на нас“, і барадач зацюхці ^{c)} лапцямі па зямлі, падымаючи слупы пылу за сабою.

— „Што, выхартаваўся?“ ^{d)} спыталася пані, як убачыла яго пакалмачаную бараду ў дзъверах.

„Заві ^{e)} хлапца сюды! трэба пабачыць яго“.

— „Зараз, панюхна зараз! Эй, карантыш, сюды, сюды, косьці, госьці, гвоздзі ^{f)} усё паядзім!“ ^{g)}

Пранусь увайшоў. — „А, і ты тут, ну, а як-жа служба? я і ня пыталася“.

— „А нішто сабе, але каб свая гаспадарка была, ведама лепей“, бойка адказаў Пранусь.

— „Што-ж бы гэта было, каб усякі сваю гаспадарку меў, гдзе-ж бы работніка набралася?“

Так вось, маленькі гаспадарок, да восені паганяеш быдла, а посьле я цябе сюды забяру, да цяжкай працы; слабы яшчэ, а для мяне якраз паслугач“.

— „Добра, пані добра!“ марматніу Пранусь, перажоўваючы на астатку нейкі храшч, што нянацкам папаў на зубы.

— „Пойдзем, братка“, адазваўся барадач.

— „Вось, дзядзечка, казала пані, у паслугачы забярэ, мусіць горш далёка будзе“.

— „Чуў, сынку, чуў, я толькі маўчу, ды думаю, што з гэтага будзе? Тут ня ўежна, ды ўлежна, а там — хоць часьцей зловіш перапечку, дык і гупліка ^{ж)} падвабіць, толькі трымайся ¹⁾.“

Гэта, брат, не навіна! Нашто ўжо мне старому ў злосці, калі ўклейла мяшалкай па зубах, то вось адзін па адным трывалы зубы выбраўліся, і здаровыя, як звон. Ну, і маўчу, як-бы нічога ня было. Ці адзін назьдзекуецца над бедным!..

Нас усюды б'юць. Пашоў раз у горад; іду вуліцай, вядома пасрэдзіне, аж дзесяці за карк: сюды, кажа. Я гоц у бок, аж — на табе — узьбіўся на нагу нейкай пані, і што, здаецца, пашкодзіў, калі лапцем крыху наступіў на ваксанавы боцік, дык як яна, браце, пачала вудзіць мяне парасолікам, аж пыл курэў; па той раз — плаці, —не пайду.

Так і табе. Пакуль малы, — сілы няма, а будзе сіла, права няма, ну і ануча анучай.

Але кажуць ісці за паслугача, ідзі, адказаў няма“, — і дзед, закінуўшы на патыліцу шапку, уздыхнуў і запеў:

^{a)} Значыць — малы, карантыш; запраўды — дзеравинны гузік, брызгуль, як ўкладаецца ў гаптаку, адсюль — гапцюль. ^{b)} Пачаставала. ^{c)} Зачасціці. ^{d)} Згаладнел, ад хорт, сабака які нібы галодны заўсёды з падцягнутымі бакамі. ^{f)} Лепей — кліч. ^{g)} Рус. — дзявакі. ^{ж)} Рус. — паямо. ¹⁾ Штурхача.

Вып'ю я чарку, забуду пра гора, засмагшыя губы хоць
чучь прамачу.

Годзе млеці ў зьдзеку, ў пакоры, і так ужо досіць, век
цэлы маўчу.

Нямашака мне долі, мне, беднаму Марку, нават і мысліць
аб ёй не вально.

Смутна мне, дайце гарэлачкі чарку, нудныя думкі разъвеець
яно.

Ўвесь дзень у полі сілы парываеш, дзьмешся ад шчырага
сэрца твайго.

Смаку ня чуеш, у працы знываеш, а сколькі гаротнага веку
твайго?

Жылы падцягне, пасмагне у роце, вочы ад працы крывёй
набягучь

Крыху прыляжаш, зараз съвітае, зноў падымайся і ў поле
ідзі,

Ня дзіва, што брат наш здароўя ня мае у высахшай з працы
і слабай грудзі ⁴⁾

Дзе там пра долю і шчасьце нам дбаці, ня скора нам гэта
яшчэ дачакаць...

— „Вось песня, дзядзечка, так песня, нейдзе чуў яе, быццам-то
татка мой пляў, але ня ўспомню; маленкі быў. Навучэце, дзядзечка,
мяне, навучэце, надта-ж падабалася“.

Прануся больш ня пусьцілі з барадачом, казалі, каб спраўляўся,
калі хоча служыць — адзін.

— „Спраўляюся, спраўляюся!“—марматаў ён, патрасаючы кулакамі,
седзячы на выгане і прыслухоўваючыся к рэху, быццам-то чакаў
адказу ад таго, з кім сварыцца.

— „Вам патрэбен, а мне не! Пабачым, ці доўга пабудзе? Зараз
пойдзе гамонка, што съмтану зласаваў, то падмазку зьеў, то ступіў
ня так, то глянуў ня так, ня ўгодзіш, каршун вас дзяры.

А дзіця, што дзіця, каму пажаліцца? Богу аднаму вядомы зьдзек
над ім.

Хіба памру, то замоўчу, а жыць буду, скажу праудачку ў вочы“.

Пранусь першы раз на сваім жыцьці ўвайшоў у пакоі; застыў
у задзівенні і замысьліўся.

Гэта ня тое, што ў нашых куранках, тут і цёпленька, і съветленька,
падлога бліскучая, супіты гладкія і абрэзы ласкавейшыя, як на-
шы. А птушак—птушак, жоўценькіх і чырвоненькіх, съяргочуць, як
у лесе.

„Шкода, няма дзядзькі; а то разам паглядзелі-бы, як жывуць
людзі! але-што чужым багацьцем глуміць галаву, мне мая куранка
таксама не благая.

Пранусю казалі скінуць лапці і на месца іх далі нейкія скур-
наныя боты, сказаў-бы з аборамі, дык не, далёка не, яны і цянейшыя

і чорныя, а ня рудыя. Усклаўшы іх, ён доўга марудзіў, пакуль прылаўчыўся ўкручаваць, а посьле набраўся прыкрасы, пакуль ашмуляліся пяты, з няпрывычкі скура муляла пальцы і дужа высака выціскаліся ў гару пяты.

„Не, такі ліпаўкі далёка раскашнейшыя, разуваючыся ўвечары, казаў ён. Там ні сткукі ні груку, а тут ідзеш і азіраешся, быццам ззаду на пяты наступаюць“.

Пражыўшы тыдзень, другі на лягчэйшым хлебе, ён нібы крыху ўжо звыйкса і толькі часыценька нудзіўся па свайму барадачу, каторага дзён колькі падрад ня бачыў.

Праца, хоць была няцяжкая, але ўвесь дзень на нагах, туды штурхель, сюды штурхель, там прымі, туды пастаў, зъмяці пыл, мый падлогу, а то бяжы ў мястэчка, адпачынку няма, толькі ўночы.

Пранусь лічыў дні, калі будуць Каляды, і часамі, спатыкаючыся з дзядзькам, казаў яму, што засталося ўжо дзесяць дзён, а то сем, і менш таго.

— „Незадоўга, сынку, незадоўга“, — адказваў ён.

— „Учора, дзядзечка, страху набраўся і мысліў, што будзе тасьцінца, аж бач не, бог зылітаваўся нада мной, далі-далі ды ня многа“.

— „Што, нябось загінула што-небудзь? Гэтак, гэтак, бывае запрапасыцца, ну, і даюць, на каго больш увагі, а посьле — тыц — нашлося, туляюцца, як ваўкі, воч недзе падзець, задобрыць ужо хоцуць, але крыўду з сэрца не дастаць.

Ну, што-ж было з табой? Я і забыўся“.

— „А вось нехта зласаваў съмтану, ды так, што толькі збан застаўся, як сіраціна адзін, ну, ведама, да мяне, ты ды ты!“

Аж паслья выявілася, сама гаспадыня забылася ключы, а нехта дабраўся і страпежыў усю, як мае быць, съмтану ды масла, салятырку^{a)} згроб у дадатак.

І пакуль там разьбіралі справу пра масла і съмтану, мне добра ўклелі па зубох, і цяпер ныюць, быццам, хто цэглай абязьвечыў“.

— „Чытаў сынок ксёнжкі?“

— „Чытаў“.

— „Памятуеш, што Хрыстос казаў: даруй вінавайцу і не рабі помсты, так і ты, пажаліўся мне і дось“.

Надышоў дзень Каляд, Пранусь з дзедам радзіліся, як быць.

— „Ведаеш, сынок“, — казаў дзед; „надта-ж жадаю ўбачыць вашу вёску, зямельку і ўсё, што толькі маец“...

— „Пабачым, дзядзечка, пабачым, вось толькі-бы разълічыцца“.

— „Ты, сынок, маленькі яшчэ, але я цябе шчыра люблю за твой розум; сэрца маё вось так і хіліцца да цябе, сіраціны“.

— „Пойдзем, дзядзечка, разам адсюль, пойдзем; я ня гулттай, буду працеваць, і дзядзька што-небудзь яшчэ здалееце“.

— „Каб бачыў, сынок, лясы павярнуў за свой век, гэтымі кручамі, яшчэ і цяпер сіла ёсьць, усяго не аддаў ім, толькі зубы прышлося волей-ня-волей заставіць на памятку, што вылецелі ад спагаднай рукі пані“.

Мне ў жыцці ня пуціць^{b)}; нас толькі было двое, я ды брат, і той загінуў за крывавы мазоль.

^{a)} Знарочная талерка да салаты. ^{b)} Ня шчасціць.

Казалі, дзеткі засталіся, а дзе, бог сьвяты ведае“...

Пранусь слухаў і маўчаў; мыслі яго блукалі ў роднай вёсцы, дзе год таму назад усіх пакінуў, як адыходзіў на чужы хлеб.

— „А што, дзядзечка, за здарэньне было з братам?..“

— „А вось, дзеткі, ня тут кажучы, шула ў лесе абярнулася, і няжывога дасталі, і як там далей было, ня ведаю; далёка тады быў я“...

— „А!!... і майго-ж татку дрэва прыбіла, як я быў маленкі“.

— „Ад раптоўнай съмерці съцеражы нас, божа“, — зьняўши шапку, шаптаў дзед. — А памятаеш хоць крыху, які быў твой татка?“

— „Не памятаю, не памятаю, адно толькі засталося, як нашу Насту ён калысаў, то пяяў: „Люлі люлі люлі! прыляцелі куры, селі на вароцах у чырвоных боцеях“...

Мусіць то, дзядзечка, і ня ведаецце, дзе пахаваны брат, а я таткаву магілку, як цяпер, бачу, націнутую каменьнем“.

— „Так, браце, так, ціснуць нашы грудзі пры жыцьці, ціснуць і па съмерці“...

— „Пані кліча... пабягну“, — адазваўся Пранусь...

— „Вось здружыліся!“ — адазвалася яна; — „як вас ужо і развесыці, ня ведаю, хіба вадою прыдзеца“.

— „А не, панічка, ня варт! самі пойдзем“, — адазваўся Пранусь...

— „Калі-ж рушыце?“

— „А хоць і зараз, дзень вялік“.

— „Добра!..“ і пані выйшла ў другую палавіну, а Пранусь бяз шапкі выбег на вуліцу.

— „Дзядзечка!“ — захлебываючыся з радасці, казаў ён: — „расстаўляй кішаню, гроши зараз дадуць, ужо я нарыйтаваў усё к ладу“.

— „Ці-ж так? — ня веручы, пытаўся дзед; — ну, калі ў дарогу, то ў дарогу; старцу сала не ў наклад“.

— „А папалуднаваць трэба, я сваё не дарую“..

Пасьля паўдня іх разьлічылі і далі падводу да мястэчка.

Пранусь, стоячы на сънягу, глядзеў, як масьціўся на санках дзядзька, а посьле і кажа: „хоць і дрэннененька было тут, але падзякаў мы павінны; так ня можна“.

Барадач нязразу скрануўся, абмацаўши скрыўленую сківіцу і пустое месца ў зубох, ён усё чмыхаў ў нос, але, як убачыў, што Пранусь скрыўся ў дзверах, пайшоў і сам туды.

— „Даруйце нам“, казалі яны; можа мы ўгневалі паноў, ведама, простила людзі“...

Подабаўся дужа паном дзяцінны падзякую, у ім яны бачылі шчырую, непадрабляную праўду, і за гэта Пранусь дастаў гасцінца два рублі, а барадач рубель.

Скронуліся...

Мінуўши браму, барадач зьвярнуўся да Прануся і кажа: „ведаеш, сынку, хоць і казала пані, што я гультай і п'яніца, але гэта няпраўда, сам-жа бачыў, год разам жылі, капейкі ня пусьціў нікуды, зьбіраў, як мог, і праз гэтаке жыцьцё, дзякаваць богу, маю з сабой капейку; усё, сынку, табе аддам, не пакінь толькі мяне старога“.

Пранусь маўчаў і цалаваў дзеда рукі.— „Пакуль буду жыць, не пакіну, дзядзечка, вас“.

Прыехалі ў Краснaluкі і ўвайшлі ў хату. Маці з радасцю аслупела, б) як убачыла, што сын, як сарока, падбег к ей.

Пыталася пра ўсё, што толькі прышлося яму ўбачыць на службе.

— „А хто-ж будзе гэта?“— спыталася яна ў Прануся, паказываючы на барадача, што поркаўся па клумках.

Пранусь з малога да вяліка давёў матцы пра асаблівую шчырасць гэтага чалавека і пры гэтым сказаў, што даў слова не пакінучь яго аж да съмерці, як-бы ні жылося.

Старая ўглядалася на госьця і ня ведала, што распачаць: твар яго надта быў падобны да нябожчыка мужа і наводзіў на яе сэрца тую боль, каторая крыху прызабылася.

Далей болей разгутарыліся пра жыцьцё яго брата.

— „Ня памятаю, казаў барадач, хлопцамі ў съвет разыйшліся, казалі людзі, памёр пад дрэвам, а дзе і як, ня ведаю...“

Адна памятка ў мяне ёсьць, крыжык выцінаны, надта даўны, гэта яшчэ бацька, як нас благаславіў, то абодвым на шыі панадзяваў, мой то вось дзе, а братні пэўне разам у магіле“.

Глянуўшы на крыжык, у старой затрасціся руکі і сълёзы пасыпаліся з вачэй. Нічога ня кажучы, яна павяла рукою па грудзях, дастала адтуль крыжык і кажа: „ня гэты?“

Барадач глянуў і заплакаў. „Гэты сам, гэты, знача тут мой брат жыў і памёр, так во' дзе яго кроў, во' як. „Хапіў Прануся на рукі і пачаў моцна цалаваць...“

З в а н ы.

Вартаваць лінію жалезнай дарогі прышла чарга старому Ігналю. Хоць і стары быў Ігналь, але ахвотна браўся за гэты абавязак.

Выходзіў з хаты ён шмат раней, чым трэба, і займаў сваё месца пры лініі ў будцы, зложанай з яловых лапак.

Так было і цяпер.

Узьдзеўшы кажурынку, ён, апіраючыся на кій, звольна пайшоў к таму месцу, дзе ўжо не адну ноч вартаваў.

Вечарэла.

Сонца толькі-што спусцілася за могільнік і прамяніста асьвячала дрэвы і постачь Ігналя.

Зірнуўшы ў бок могільніку, Ігналь уздыхнуў і нешта прамовіў.

Пранясціся ў яго памяці малюнкі ўсяго бядцацага жыцьця: спрытная моладасць, што прамігацела, як сон, а там горкая бесправітвенная старэцкая доля, сынкі, вайна, чорныя, чарней ночы весткі, сіроты-ўнукі.

Ідулы паміж кустоў могільніка, Ігналь углядаўся на пажоўклыя лісточкі, каторыя раней ад другіх афарбаваліся іншым колерам, і мысылью сабе, што недалёчка ўжо восень, а там ізноў вясна, але не для яго.

Больш жыць ён не спадзяваўся, дый не хацеў. Усё, што было съятога, згінула навекі. Толькі адна іскрынка пацехі тлела ў яго добрым сэрцы — гэта любоў да сірот-унукаў, каторая жылі разам з ім. Бацькі ў гэтых дзяцей ужо ня было — згінуў на вайнене.

* * *

Вось Ігналь прышоў да лініі. Высокі адкос пад густым ценем высіціў ўбаку, зьнізу дзеся булькатала вада.

Гэта была ручалка, каторая плыла з-за лініі.

Вядомая ваколіца Ігналю была. Тут ён ад маленства памятае і ведае ўсё. І шмат працы палажыў ён, пасыпаючы адкос, пракладаючы рэйкі ^{a)}, падбіваючы шпалы, а цяпер прышоў съцерагчы ўсё гэта.

* * *

Абложаная яловымі лапкамі будка, як пляма, цямнела на прывяўшай траве.

Пры будцы ляжала абарэллая гнілая шпала — съятло начлежнікаў.

* * *

Сеў Ігналь на шпалу і задумаўся. Кругом было ціха, толькі час-ад-часу даносіцца здалёку стук, як-бы з пустой бочкі.

Гэта рэха гарматных стрэлэў далятала сюды.

Уздыхнуў дзед, пачувала сэрца нядобрае. Не баяўся ён съмерці ніколі, але думка, што часам прыдзецца пакінуць родны край, дарагую бацькаўшчыну, трывожыла сэрца яго.

* * *

Тут-же ён радзіўся, вырас, тут-же правёў сваю моладасць, тут съяды яе, і тут, паміж бярозак, курганок з парахнёю тае, з каторай кляўся і па съмерці разам быць.

— Не, ніколі не адыйду адсюль, няхай будзе, што будзе! — прамовіў ён, вытрасаючы попел з люлькі і гледзячы ў даліну.

Вочы яго выглядалі то дзікімі, грознымі, то плачучымі.

* * *

Думкі яго абарваў голас унука. Съледам за дзедам ён краўся, прыцемкам, хаваючыся то за кусты, то ў траву, і вось, толькі дзед прысеў, ён з заліўным съмехам падбег да яго.

— Дзядок, гэта я! — сакатаў ён: — маці ня пушчала, а я вось тут, разам будзем вартаваць, казку дзедка раскажа.

— Ах, мой каласок, уцёк такі! — як спрасонку казаў дзед: — добра што кажушок узяў, лезь у будку, у куточак, — бачыш, цёмна як.

Унук залез, падкурчыў там ногі ды пазіраў у цемнату.

— Дзядок! — адазваўся ён, калі ўжо заняласа гарэць шпала і асьвяціла частку поля: — а што гэта гурчыць вунь там далёка, за рэчкаю?

^{a)} Шыны, рэльсы.

— Гэта вораг нішчыць край, абяздольвае людзей і стрэл гарматны чуцён тут.

— Ў-у... вусьцішна як! Страшны вораг, страшны. Няўжо ён будзе тут, няўжо нас пабярэ к сабе? Казалі хлопцы мне, што вораг шабляй лес сячэ, рве горы, вёскі і людзей. Хто абароніць нас? Быў-бы татка — але-ж яго няма...

Пры гэтых словах унучка дзед глыбока ўздыхнуў.

Тут з шумам праняслася машына і зынкла ў імgle. Аднекуль, ледзь чутно, плыло працяжнае рэха званоў.

Унук сядзеў у куточку, пазіраючы на іскры, як яны выляталі з полымі і ніклі недзе ў цёмным абшары.

— Сыпі, унучак! — дрыжачым голасам адазваўся дзед.

— А байку? — бяз байкі спаць ня лягу.

— Ня байку, а ўспамін далёкага мінулага жыцця паслухай...

... Каліс, даўно-даўно, я быў маленъкі, як і ты. Любіў я ў нядзельку, або так у якое сьвята, узълезши на званіцу ў царкве з сваім таткам, біць у звон і прыслухоўвацца к рэху. Татка быў званар.

І вось, як пацягнем, бывала, за вяроўку, — зварухнецца звон, і працяжнае, якатліве рэха вырвецца і стралой імчыцца бог ведае куды, — далёка праз лес, праз пушчу, туды... к народу бяздольнаму, пакройдженаму.

І зварухнецца люд, глядзіш — ідуць, ідуць, а звон гудзе й гудзе.

Я не забыў слоў бацькі свайго: „любі нэрод, як я, склікай яго сюды, ў гурт, цясьней будзь заўсёды з ім, кажы пра добро, праўду і братэрства“.

Быў ён шчыры чалавек, але жыццё сваё скончыў у далёкай Сібіры. Яго ня стала...

І цяпер я чую той самы зык званоў. Яны гудуць, яны кратають маё хворае сэрца, уваскращаюць далёкія ўспаміны.

Так вось, хлопча ты-ж мой, кажу табе: захавай і ў сваім сэрцы пашану да краю, да людзей...

Апошнія слова дзед расцягваў, вымаўляў з болем. Сылёзы спаўзалі па маршыністаму.^{a)} твару на гарачы попел.

— Людзі кінуць сялібы, поле, уцякуць; выпраўлю і вас, дзеткі, з матуляй, а сам не пераступлю за мяжу бацькаўшчыны ні кроку. Дзе радзіўся, там і памру.

* * *

Калышацца, аж стогне зямля. Дрыжаць сталетнія бары, страшэнны гук стаіць у паветры праз усе дні. Ужо гарматы блізка. Ужо іх цяжкія кулі рвуцца непадалёчку гумнаў старога Ігналя.

Сонца ўдзень засягнута дымам, уночы неба ў агні.

Зруйнованы вёскі, спляндрована^{b)} поле, плач абяздоленага народу за лесам замёр.

* * *

На родных межах, пад будкай, зложана багацьце Ігналя. Тут яго ўсе пажыткі. Ужо запрэжаны канякі.

З буды пудліва пазіраюць унукі. Іх галоўкі асьвячае паўднёвае сонца. Плач нявесткі зъліваецца са стогнам гарматаў.

^{a)} Карпатаму, скірпацеламу. ^{b)} Патоптана, зынішчана


— Ну, дзеци! — траскучым голасам прамовіў ён:— благаслаўляю⁴⁾. Ідзеце съцежкай за жыцьцём, якое-б яно ні было. Ідзеце, ня блукайце, вас чакае лепшая доля. Не шкадуйце, ня плачце па мне. Я гаспадар слову, я вартайник дзедаўскіх курганоў, ня выйду за мяжу роднага загону.

Скрыпнулі калёсы і зъгліліся з плачам выяжджаючай сям'і.

* * *

Доўга стаяў Ігналь, паводзячы мутнымі вачымі па дарозе, дзе-ледзь былі відаць мажы з унукамі, а пасьля, цяжка ступаючы і сланяючыся ў бакі, пайшоў на могільнік і сеў прытым курганку, дзе вітала съмерць і жылі слова прысягі.

Грукаталі гарматы, стагнала зямля, і сярод гэтага стогну даносілася аднекуль сумнае рэха зъяноў...



Лепшыя творы іншых пісьменьнікаў.

А р о л.

С я ў ц о м.

Дзе вы, ўсе здольныя, ліцамі ^{а)} ўдалыя,
З добрымі думкамі, к працы рахманыя?
Выйдзьце ўпярод!

Поўнаю жменай зерняты здаровыя
Сейце на нівы багатыя, новыя —
Будзе усход!

Доўга былі яны ўсімі забытыя,
Дзікай травой, чамярыцай пакрытыя,
Ждалі на вас.

Цёмныя хмары над імі насіліся,
Дарма паілі вадой й пранасіліся,
Аж прыйшоў час:

Будзе даволі ты ўжо наляжалася,
Сілы набрала і ўзмацавалася, —
Дай-жа нам плод!

Выйдзьце, ўсе здольныя, думкамі ўдалыя
Выйдзьце, ўсе шчырыя, к працы рахманыя,
Станьце ўпярод!

А р ф а ^{б)}.

Калі к Саулу прыступаў
Дух цёмнай нуднасьці і злобы
І горш ад цяжкае хваробы
Яму спакою не даваў, —

Тады Давіда зваў ^{в)} Саул,
І з арфою Давід яўляўся.
І ад Саула адступаўся
Злы дух пад дзіўны арфы гул. ^{г)}

І цар спакойна засыпаў.
Нуда, трывогі адступалі,
І цёмны думкі не чапалі,
Пакуль Давід на арфе граў.

Як арфа, — ты маёй душой
Үладаеш ^{д)}, ў родны край надзея!
Пакуль твой луч ^{е)} у сэрцы тлее,
Я знаю радасьць і спакой.

а) Русіц. — тварамі. б) Музыкальны струмент. в) Лепей — клікаў. г) Няправільны зварот — пад дзіўны гул арфы. д) Чэхізм — валодаеш. е) Русіц. — праменъ, коска.

Яхук Д.

СТОГН.

Хочаца крыкнуць, каб неба ўздрыгнулася,
 Страшна-галосна, каб людзям пачулася,
 Як тут канае іх брат-чалавек!
 Голадам змораны, цемравам скручаны,
 Працай нямернай забіты, замучаны,
 Моўчкі бяз скаргі канчае свой век!
 Гіне ён... Помач ніскуль не яўляецца... ^{а)}
 Стогны ў паветры яго распłyваюцца.
 Што ім да гэтага стогну паўроднага?
 Быццам, як съвата, іх жыцьця выгоднага
 Дні за дзянькамі так роўна бягуть!
 Не да яго ім! Мой браце змарнованы,
 Скрыўджаны, зганьблены, імі аплёваны,
 Толькі ім сілы свае падавай!
 Толькі кармі іх ты працай крываю,
 Жыцьце дастаў ім з раскошшу, з забаваю,
 Сам-жа ты з голаду гінь, падыхай...
 Эх, небарака! Калі ты падымешся
 Мочнай ²⁾ съцяною, як хвала уздымешся,
 Сказаць ўсім, што і ты чалавек!
 Чы ^{б)} мо' пакоры спрадвеку навучаны,
 Цемравам вечным, нядоляю скручаны,
 Гэтак ў пакуце жыць будзем ўвесь век?

Псальм CXXXVI.

Мы з плачам сядзелі ля вод Вавілона,
 У маркотны сабраўшысь кружок,
 І там ўспаміналі цябе, о Сыоне ^{в)},
 Цябе, мілы сэрцу куток!
 Спакойна і ціха каціліся воды
 Між кветных, чужых берагоў...
 Дарэмна! Мінуўшай Сыонской свабоды
 Ня выплакаць нам у ўрагоў! ²⁾
 Пакуль з безгранічнай журбой мы глядзелі
 На чистыя воды, — яны
 З насымешкай праслі, каб песнью мы съпелі
 Аб муках сваей стараны.
 Не! вораг-мучыцель ня ўчуе ніколі
 Тэй песні пра родны Сыон,
 Ні голасу арфы; бо песня бяз волі —
 Арла змардаванага ^{д)} стогн.

а) Лепш — не зъяўляецца. б) Ці. в) Гара ў Ерузаліме, на якой была пабудавана бажніца. 2) Старабаўг. — у ворагаў. д) Полён. — змучанага.

Адсохнуць мае спрацаваны хай рукі,
Як чэпяць за струнны арган,
І выдадуць грудзі сардзечныя мукі
На съмех і на зъдзекі ўрагам!
Мы з болем павесілі арфы на лозы,
Но ^{a)} песні пра родны Сыон
Нішто не заглушкицы: ні мукі, ні сълёзы,
Ні душу ўэрываючы стогн...

Я. Журба.

Адрадзілася прырода...

Адрадзілася прырода;
Зноў надзеі агарнулі.
У грудзёх калішні жальбы
Дзесь далёка патанулі.

Адрадзілася прырода;
Запяялі ў небе птушкі;
У душы ізноў паволі
Ўюцца песні-весялушки.

Луг і поле каля вёскі
Аксамітам зелянне;

З траўкі ўжо зірнулі кветкі;
Лес зялёны ўсё цямніе.

Адрадзілася прырода...
Край мой родны адрадзіўся,
К жыцьцю новаму вакрос ён,
Цяжкіх сноў к вясне пазбываўся.

Веру, родная краіна,—
Возьмеш верх над злой цымрою:
Твае ворагі ўсе згінуць;
Шчасьце блісьне над табою!

В о г н і ш ч а.

(Настаўнікам і настаўнікам).

Падкладайце, браты,
Сюды дроўцаў хутчэй,
Каб ня згас наш агонь,
Каб съвяціў ён ярчэй!

Тым, хто ў цемры жыве,
Каб мігцеў гэты съвет,
Каб маланкай палаў
Чараўны агняцьвет!

Каб съвяціў съцежку нам,
Каб ён вечна гарэў,
Хто ў бяздольлі жыве,—
Каб той сэрца сагрэў.

Хай яго адусюль
Браты бачаць мае:
Думкі вогнікам тым
Хай распаляць свае.

Дык палай ты, агонь,
Гэй, ярчэй ты палай;

Съветлы вогнік ты наш,
Засвяці на ўвесь край!

Не шкадуйце-ж драўцоў,
Мае сябры-братьи:
Разъняцце ^{b)} ў душах
Гэты вогнік съвяты!

Каго люты мароз
Тут так моцна скаваў,
Каб съвяты ваш агонь
Асьвячаў, аграваў...

Дык палай вечна, съвет,
Ясным сонцам палай:
Хай праменыні твае
Паляцьца на ўвесь край!

Дай нам моц, каб народ
З душой ёмкай устаў,
Разагрэй, разбудзі —
Каго сон спанаваў!

^{a)} Рус. — але. ^{b)} Распалеце.

Спатыкаць пайду вясну...

Не.. я сёньня не засну,
Спатыкаць пайду вясну:
У садочку ля маліны,
Дзе кляновая галіны
Прытуліся к кустам,—
Я вясну убачу там.
Між кустоў калматых бэзу
У прынадны куст залезу,
Сяду я на лайцы там,
Што зрабіў калісь я сам.
Там растуць мае бярозкі;
З іх лісточкамі клейкіх сълёзкі
На зямлю ляціць расой —
Зъязюць зорнаю красой.
За смародзіны кустамі,
Што шапочуцца лістамі,
Ад бярозак крыху ў бок,
Малады стаіць дубок.

Там і ліпка каля тыну,
Што скавалася ў маліну,—
Пасадзіў яе з дубком,
Як малым быў плачуном..
А над садам, на прасторы,
Будуць залатыя зоры
Ткаць чароўныя мне сны
І вітаць прылёт вясны.
Сёньня сад ў срэбным^{a)} бліску^{b)}
Скажуць лісьціні мне казку,
Што з вятрыскам гаманіць,
Аб чым? — ночы толькі знаць
Ды паэту, што прыходзе,^{c)}
Вясны съветлае на ўсходзе,
З мар^{d)} снаваць цудоўну^{e)} ніць
І з прыродай гаманіць...
Не!.. я сёньня не засну,
Спатыкаць пайду вясну!..

Я. Петрашкевіч.

Перасьцярога.

Дзеткі, дзеткі, ня глумеце
Гэтых кветак-васількоў,
Без патрэбы іх ня рвеце
І ня керзайце^{f)} вянкоў!

І ня кідайце на шляху,
Падарожны каб таптаў,^{g)}
Каб бясьсільных і бяз паҳу
Веџер з пылам разам гнаў.

І ня кідайце, каб сонца
Іх сушыла, іх пякло,
Лепш нясеце на ваконца,
Дзе спакойна і — съятло...

Хай памруць яны ў спакою,
Не стаптаная нікім,
І паблекшаю красою
Хай напомніць прышласць^{h)} ўсім.

* * *

Скачы, браце, ў роднай хаце—
Хто там забароне?ⁱ⁾
Весяліся, ня смущіся,
Такі дзень сягоныня!
Доўга ждалі, выглядалі
Мы гэтага съятца...
Што-ж вы селі, спахмурнелі?^{j)}
Весялецесь, братцы!

Весялецесь, ня смущіцесть,
Як людзі ў грамадзе,
Бо ўсё тое, ўсё благое,
Што было — узадзе!..
Бо й мы-ж людзі!.. Дакуль будзе
Цемната і гора?..
Эй, танцуйма, галасуйма, —
Доля прыйдзе скора!..

^{a)} Полён.— сярэбраным, ^{b)} Полён.— блеску, бліску. ^{c)} Провіац.— прыходзіль
^{d)} Полён.— лятувак, лятуценне. ^{e)} Путайце, блутайце. ^{f)} Няправільны зварот —
каб падарожны таптаў. ^{g)} Полён.— будучыню. ^{h)} Провіац.— забароніць.

Піліаў-Жяленка.

О к л і ч.

На скрыпулю! вось цымбалы!
Ты дуду сваю надзьмі;
Разам гучна ў склад удалы
Так, каб людзі не здрамалі,
Песьню лепшую пачні.

Стройна, складна песнью тую
Ў пералівы пераві.
Тую самую старую,
Што съпявалі ^{а)} ў нач глухую,
З гора ў радасць пералі.

Вы-жа, хлопцы і дзяўчата,
Словы знаеце свае?! —
Ў голас разам, — як пачата,
Каб зрадзела наша хата,
Каб пачулі ўсе яе!..

Так зайграем, зас্পяваем,
Гучна, разам, тон у тон,
Каб за рэчкай, за Дунаем
І у гаі, і за гаем
Разыйшоўся гул-разгон!..

Каб салоўкі і зязолі,
І крыніцы і бары
Зразумелі і адчулы,
Што ўсё гэта яны чулі,
Як наш прадзед пеў стары.

Ну, дык разам, ўсё гатовы!
Стройна, складна, тон у тон
З пераліваў, слова ў слова,
Так ад сэрца аж да бога!..
... Размахніся-ж, веча звон!!!

Стары Ўлас.

Р а б о ч ы ч а с .

Доўга у хаце нашыя брацьці,
Рукі злакыўши, сядзелі,
Бо, як на згубу, дождж ліў, як з лубу,
Ліў праз чатыры нядзелі.

Сонца зірнула, ўсю павярнула
Працу к вялікай ахвоце:
Луг у пракосы кідаюць косы,
Граблі і вілы ў рабоце!

Жнейкі на жніве рэжуць скватліве ^{б)},
Үюць перавёслы няслабкі,
Вяжуць снапамі, валяць радамі,
Ставяць у мэтлі ^{в)} і бабкі ^{г)}

Йшлі дажджы, слоты, буры, грымоты,—
Мы са съяззамі ўздыхалі;
Вось і нічога; зъбегла трывога, —
Новага хлеба прыждалі.

^{а)} Ужываецца болей—пляялі. ^{б)} Полён.—рупліва. ^{в)} Копы па 15 снапоў. ^{г)} Копы па 10 снапоў.

С в а т а ў с т в а .

Раз зімоваю парою,
Мусі ў мясаедзе,
Сабраліся між сабою
Нашыя суседзі.

А ці ўлетку, ці зімою,
Так па людзях ходзіць,
Што старыя між сабою
Сватаўства заводзяць;

Ды, як выпілі даволі
Крэпкай саматужкі ^{a)}),
Янка наш хваліць паволі
Стаў свае дачушки:

«Старша — кака ён—гадамі
«Мая Кацярына,
«Каб вы, братцы, зналі самі—
«Лнел, не дзяўчына;
«І паспушна і набожна,
«Ціхая, як рыба,

«Дык — хто возьме, сказаць можна—
«Скарб дастане хіба!

«А малодшая, Мар'яна,
«Да ўсякай работы,
«Як да шыцца, так да тканыня.
«Мае шмат ахвоты.

«Мо' на горб яе другія
«Зъвернуць з вас увагу?
«Але я ёй дам за тое
«Сто рублёў пасагу».

Учуюшы гэта, ад парога
Юрка Мікалаеў
Падыходзіць да старога
Ды скора пытае:

«Ведаецце што, татуля!
«Можа ў вас часамі
«Ёсьць Тацьцяна, ці Настуля,
«Ды з двама гарбамі»?

Не спранатры ў ⁶⁾).

Як чутно, дык гэтак, мусі,
Ү нас па цэлай Беларусі:
Кожан ⁸⁾ двор і кожна хата
Мае прыказак багата.
У кожнай справе, ў кожным дзеле,
Як падумаеш тыкеле; ²⁾
А сьпісаць іх ўсе з натуры,
Дык валовай мала скury.
Але прыказкі ўсе гэты
Ня ліхой бываюць мэты,
Іх прыкеміць ⁶⁾ толькі штука,
А там кожнаму навука.
У аднэй вёсцы даўнавата
Жыў адзін мужык багата,
Так, як іншы раз бывае,
Калі ў маслье сыр плывае:
Меў і грошай і, будынку,
І харошую скацінку,
Меў дачушку і сыночка,
Удалога адзіночка.

А пражыўшы веку спора,
Як прачаў канец свой скора,
Залёг стары у краваці, ⁶⁾
Ды дзяцей к сабе стаў зваці.
„Дзеткі—кака, мае мілы,
Я ўжо блізак да магілы!
Табе, дочка, трэба будзе
З волі божай пайсьці ў людзі.
А ты, сынку, як бог здарыць,
Калі будзеш гаспадарыць
Вэдле ^{ж)} бацькаўскага ладу,
Дык старога помні раду:
Калі ты ідзеш з сахою,
З возам, з бараной, з сяўнёю,
Не какы, ідуЧы з дому:
„Памажы, божа“ нікому!
А другое, знай, ці чуеш,
Як арэш, ці барануеш,
Ды дамоў будзеш адходзіць,
Абгародзіць не зашкодзіць.

^{a)} Значыць — гарэлкі. ⁶⁾ Не зразумеў. ⁸⁾ Кожны. ²⁾ З польск.—tak wiele — толькі. ⁶⁾ Запамятаць. ⁶⁾ Рус.—у ложку. ^{ж)} Полён.—згодна.

А нарэшце, помні гэта,
Ці то восень, вясна, лета,
Ці зіма, каб круглым годам
Табе яда была з мёдам⁴.
Расказаўши гэта сыну,
Ён у тую-жа часіну,
Так казалі ўсе аб гэтым,
І расстаўся з божым съветагом.
Яго пекна ^{а)} пахавалі,
Успамінкі, бач, спраўлялі,
Прадаўши на то карову,
Далі на мшу ^{б)} трывублёву,
А яшчэ тры разы столькі
Занясьлі у манаполькі.
Прызабыўши крыху гора,
Сястра замуж вышла скора,
Брат быў справіў ёй вясельле
І ўсяго на навасельле
Даў і нават ня скупіўся,
Ды жаніцца сам маніўся.
А натуру ^{в)} меўши шпарку, ^{г)}
Ўзяўся сам за гаспадарку.
Як ідзе ці едзе можа,
То ня дасьць „памажы божа“;
А араць ідзе з сахою,
Вязе плоту воз з сабою,
І як толькі араць годзе,
Што ўзарэ, тое гародзе.
Посыле даў сабе выгоду:
Накупляў і пшчол ^{д)} і мёду.
Есьць уволю і сыцее,
Але штось не багацее.
Парой ня ўсее, ня уробішь,
Дык і збожжа ўжо ня родзіць,
І карысьці нямаш з плоту,
Ды сагнаў з мёду ахвоту.
Схмурнеў хлопец наш, казалі,
Ды съмяяцца з яго сталі:
Ці пашкоджана сяліба,
Ці з мазгой сыйшоў ён хіба?
Ён то раз неяк вясною,
Сеўши ў полі пад мяжою,
Аб сваім думаў няшчасьці,
Плакаць стаў і бацьку клясьці.
Што ня шэньціць ^{е)} і ня родзіць.
Аж мяжою падыходзіць
Да яго дзядок старэнкі,
Ўвесь як галубок сівенкі,

І з кіёчкам, торба бела
На плячы ў яго вісела,
Ды каптанік на ім новы,
На нагах лапці ліповы,
З яго вочак съятлом біла.
Стала хлопцу неяк міла!
А як стаў, разгаварыўся,
Дык хлапец чуць не расплыўся.
Дзядок стаў пытаць паволі,
Чаго плача ён на полі?
Ці бацькоў мо' съмерць забралас?
Ці няшчасьце напаткала?
Ці жыцьцё табе дадзела?
Гавары мне, сынку, съмел!
— „Не, ня маю я нічога,
Ані крыўды да нікога.
І ніхто мне не пашкодзіў:
Мяне бацька мой зазводзіў!^{и)}
Ды признаўся перад дзедам,
Як той есьці қазаў з мёдам,
Гарадзіць пашню ^{ж)} на полі,
Прытым не казаць ніколі,
Ідучы на поле з дому,
«Памажы, божа» нікому“.
Паківаў дзед галавою:
— „Сынку, робіш ты ня тое
І на бацьку дарма брэшаш,
А за гэта цяжка грэшыш.
„Паможы, божа“ ня даци —
Гэта значыць не заспаці
І старацца, мой саколе,
Чым найраней выйсьці ў полс.
Дык ня ты ўжо дасі людзям,
Табе кожан даваць будзе.
З гарадзьбой рэчы такія:
Узгарэш ганцы другія,
Абжэнь ^{з)} сошкай ці баронкай,
Абгародзіш бараёнкай.
З мёдам-то такая справа:
Кожная салодка страва,
Зъясі смачна, мёд пачуеш,
Калі добра папрацуеш“.
Рокшы ^{і)} гэта, дзед старэнкі
Зноў мяжою праз засыценкі.
Ужо далёка апынуўся,
Пакуль з думак быў ачнуўся
Наш хлапец; ніхто аднача
Нідзе дзедку не пабачыў,

^{а)} З польск. — ре́кніе — хороша, прыгожа ^{б)} Імшу. ^{в)} Харектар. ^{г)} Шпаркую, непавольную. ^{д)} Пчол. ^{е)} Ня шчасьціць. ^{ж)} і уціц. — арбу, рапалью. ^{з)} Абгані. ^{і)} Сказаўши.

Скуль узяўся і дзе дзе ўся
І што ён рабіць тут меўся,
Хто ён быў, ніхто ня знае.
Быццам сам бог! — хлапец бае.
Бо з той пары ў яго ў хаце
Скора найшлося багацьце,
Стала зноў радзіць на полі
І ўсяго было даволі.

А суседзі яго тыя,
Людзі злосныя, благая,
Што съмяляліся, брахалі,
Завідаваць яму сталі.
Гэтак бывае часамі,
Але ведаем і самі,
Што на съвеце так бывае: —
Хто працуе, той і мае.

Ф. Чаркышэвіч.

Мой родны край.

Край мой родны, Беларускі,
Мой каханы край.
Ажыві маю надзею!
Я ў душы маей ды з ею
Ствару съветлы рай!

Веру я, народ прачнецца,
Скіне цяжкі сон!
Сонца блісъне і з-за хмари
Зацьвітуць красой папары
Шчасьцем новых дзён...

Беларусам.

Труднай дарогай,
Беднай, убогай
Краінай
Съмела ідзеше,
Праўду нясеце
Нявіннай
Думкай свабоднай,
Сумнай, народнай
Грамадзе!
Хай загарыцца,
Хай не баіцца
Цемню съляпога!
Хай нам дарогу
Параадзе
К зэрам агністым,
Высокім,
К сонцу навукі,
Каб нашы ўнукі
Глыбокім
Думак наплыvам,

Сэрцам праўдзівым
Пазналі,
Як у няволі
Нылі мы ў болі,
Як прападалі,
Дня ўсё чакалі...
І прычакалі...
Сонца з-за хмари
Бліснула.
Жуць векавая,
Кры́уда глухая
Заснула.
Радасьць і съветласць
З шумнай надзеяй
Ўпала на грудзі.
Годзе цярпеньня,
Годзе мучэння,
Годзе прымусаў:
І Беларусы —
Уэко людзі!

АЛЬБЭРТУ ПАЎЛОВІЧУ.

Сонца чырвонае, яснае, мілае,
Косы свае распусьці,
Ўсё наша жыцьце, даўно апастылас,
Съветам сваім асьвяці!

Досі няволі! Дай волю шырокую,
Хутка згані чорны сон,
Дай нам надзею і радасьць глыбокую,
Дай нам съвітло нашых дзён!

* * *

Зіяй злацістым агнём, маё сонца,
І сумныя хмары хутчэй прасъвятляй!
Праменьням чырвоным так рад я бясконца,
Дык хоць на хвілінку заглянь у ваконца,
Панурыя думкі мае разганяй!

Так нудна і цяжка мне гэтай гадзіны
Што проста аж сэрца ад болю дрыжыць,
І съветлая думка, як пух лебядзіны,
Ў адну беспрасъветную жыцьця хвіліну
З душы набалеўшаў ляціць.

Песня кавала.

Мой горан пылgs, І іскры ляціць; Я мех уздываю І буду каваць. Працую, гарую, Як моцы стае; Гартую, муштрую Жалеза мае...	Загну, закручу; І выйду уночы — Нядолю скашу!. У кузьні ад раньня да ночы стаю І молатам лепшую долю кую!..
У кузьні ад раньня да ночы стаю І молатам лепшую долю кую!..	I холад і голад У хатцы вітае, А праца і молат Мне моц адбірае. Гэй, ўдару-ж я, ўдару! Гарно раздзымухну, Сагну, разгартую Я сэрца-касус!
I гнецца парою Жалеза і сталь, Як возьме рукою Здаровай каваль... Скую, вось, касус я,	Я праўду і волю кахаю-люблю І молатам лепшую долю кую!

С. Лалуяк.

Хрыстос Уваскрос!

... Хрыстос Уваскрос!

З вялікім съятам ад'жыўленыня віншую ^{a)} цябе, Вялікі Беларускі Народ! Гэтай вялікай ночы страсі з сябе ўсю пагарду ¹²⁾, увесь бруд, каторым аблепліваоць цябе ад вякоў. Чыста вымытая, прыбярыся ў найлепшую вопратку, каб хоць на адзін дзень стаў ты роўным з усімі. Ідзі туды, дзе пачуеш гэтых вялікія слова:

— Хрыстос Уваскрос!

Услухайся ў іх. Якая вялікая сіла, які ўсёажыўляючы зъмест захованы ў іх! Ці ня чуеш, як радасцю надзеі, радасцю скорага ўваскрасеняня вее на цябе ад гэтых слоў:

— Хрыстос Уваскрос!

Радуйся, мой родны краю! Надзея, як жывучая вада, лълецца ў тваю душу. Скора і ты ўваскрэсьнеш ад доўгага мёртвага сну. Вясна прыйшла і для цябе. Хрыстос Уваскрос!

Над Ім зьдзекаваліся. Яго білі па твары, съябалі бізуном. Плявалі на Яго. Кпілі з Яго. Ў канцы распяялі і распяптаага не пераставалі мучыць. Съпечаныя смагай вусны зьевільжывалі воцтам і жоўцю. Ён памёр на крыжу паміж двох разбойнікаў. Але ўсёж-такі— Хрыстос Уваскрос!

Уваскрос Хрыстос, і крыж, раней знак пагарды і сораму, зраўбіся съвятынія ўсяго съвету. Мукі Хрыстовы змылі ўсё з яго. І штогоду вялікай вясеньнай ночы тысячы царквоў і касцёлаў съвецца агнямі съвечак, лълецца радасны пераклік званоў, крыж падымаецца над мільёнамі схінёных галоў і ў паветры носіцца рэдасны шэпт:

— Хрыстос Уваскрос!

Што гавораць табе званы, Беларускі Народ? Ці ня віншуюць яны цябе яшчэ і з тваім уласным вялікім съятам? Скора-ж і ты ўваскрэсьнеш!

Ад вякоў пагарджалі табой, тваей мовай; ад вякоў мелі за быдла ^{?),} годнае толькі на цяжкую, надсільную работу. Не даволі табе расьці і разьвівацца. Воцтам чужой культуры ^{б)} зьевільжалі твае съпечоныя смагай съвету вусны. Лепшых тваіх сыноў адрывалі ад цябе, прымушалі іх зрабіцца здраднікамі. А цяпер пышаюцца імі, называюць іх^{*} сваімі. А яны такі іхнія. А хіба-ж яны ня любілі цябе? Хіба лепшы жар свайго сэрца ахвяравалі не табе? А дзе яны? Іх няма з табой! З самага малку адарвалі ад роднай глебы, аtruцілі зрадай. І іх, тваіх дзяцей, маюць за зброю проці цябе. Цябе катаўвали. Ты цярпеў муки, але ня ўмёр. Глыбока, глыбока ты захаваў сваю душу. Хрыстос быў з табой у тваіх муках, і Ён разам з табой цярпеў іх. Колькі разоў распіналі Яго разам з табой! Больш разоў, чым ёсьць пясчынак на дне мора! Але кожнага году па ўсей Беларускай зямлі разносіўся клік:

— Хрыстос Уваскрос!

^{a)} З ням. wünschen — вітаю. ^{б)} Культура—лац.; усё тое, што вырабіў народ у галіне матэрыяльнай (абрабленыне поля, стаўленыне дамоў, фабрык і г. д.) і духовай (кнігі, грамадзкае жыцьцё і г. д.).

... І ты ўваскрэсьнеш, мой родны краю! Скінеш з шыі ярмо
адвечнага гора і нуды.

Дагэтуль мы плачам, дагэтуль мы стогнем.

Адвечных ня можам пазбыціся сълёз...

Ты ўжо перастанеш плакаць. Ты падняў свой твар. З надзеяй
ловіш зыкі званоў:

— Бом! бом!.. Прачыхайся ад сну. Беларусь! Годзі статнаць
ды жаліца, жальба нічога ня дасьць табе. Уставай! Ідзі будаваць
зруйнаваную бацькаўшчыну!

Наперад, па шчасьце! Хай злое ўсё дрогне!

Вясна ўжо на съвеце — Хрыстос Уваскрос!

Я бачу, як съятлее твой твар, мой родны краю. І, поўны сілы
і веры, я крычу ўва ўсю моц²⁾ тваім нівам, лясом і балотам, тваім
панурым вёскам, тваім пакрыўджаным сынам:

— З вялікім съятам віншую! З вялікім съятам, Вялікі Белару-
скі Народ!

— Хрыстос Уваскрос!

Жаўрус.

Банкет.

I.

Радасны й вясёлы пад'яжджаў Пятрусь у сваё сяло, каторага ён
ня бачыў ад самых Каляд. Вырваўшыся з душнага гораду, дзе за
дамамі ня ўбачыш ні далёкага лесу, ні раздольля шырокіх палёў, і
апынуўшыся сярод знаёмых узгоркаў і хвайнікоў, Пятрусь пачуўся
вольна й лёгка. Яго так і цягнула ў гэтых кусты на беразе рэчкі, на
зялёны шырокі луг, бо тут кожны куст, кожнае дрэва й грудок былі
яго добрымі старымі знаёмімі.

Едуцы, ён закідаў пытаньнямі іх парабка Андрэя, як і што дома.
У гэтых пытаньнях адбіваўся мужычы дух, моцна зросшыся з зямлёй,
з родным сялом.

Вот і сяло, вот іх хата. Бацька даўно ўжо тупаў на дварэ, ня
раз паглядаючи на дарогу. Ён сам адчыніў вароты і вышаў за браму
на спатканыне сыну. Пятрусь борзыдзенка саскочыў з каламажкі і
кінуўся да бацькі.

Сын-гімназіст і бацька, ужо пад'жылы сталы селянін-хлебароб,
абняліся і моцна пацалаваліся.

— Ну, як-жа здароў, Пятрусь? Як пашанцевалі ^{a)} экзамены?

Пятрусь наскора адказаў бацьку і пабег да маткі. Яна ўжо даў-
но стаяла каля парогу, загадзя абцёршы губы хвартухом, і ня спуш-
чала вачэй з сына.

— А сыночак ты мой! А маё ты панянятка! — гаварыла маці,
цалуючы хлопца.

І запрауды Пятрусь у форме гімназіста зусім быў, як паніч. На-
ват папоў сын — бурсак, равесьнік Пятрука, адступаў перад ім на
задні плян і касаваўся. Дык і ня дзіва, што маці так цешылася, гле-
дзячы на сына-гімназіста.

^{a)} Пашчасьцілі.

Увайшоўшы ў хату, Пятрусь аглядзеў усе куты, кожную новую рэч у хаце. Пры гэтым ён расказваў пра гімназію, пра горад, пра сваіх новых сяброў, пра ўсё тое, што цікавіла там яго самога. Але яму не сядзелася ў хаце, яго цягнула на двор, на волю, і праз пайдзіны ён ужо шворыўся ў садку; адтуль, пералезшы цераз плот, выбег на вуліцу. Праз паркан суседзкага садзіка на яго пазірала колькі пар вачей яго равеснікаў. Пятрук зараз-жа зауважыў іх, Адзін з хлапцоў высунуў галаву з-за паркану і моўчкі прыглядаўся да Пятруся. Зараз-жа паказалася другая галава ў старой шапцы, праз дзіркі якое прабіваліся космы сьветлых валасоў, парыжэўшых на канцох ад сонца.

Ні Пятрук, ні хлопцы нічога не гаварылі. Пятруку хацелася прылучыцца да іх кампаніі, але ён чуў, што як-бы нешта лягло між ім і хлопцамі, і ў яго не ставала съмеласці падысьці да сваіх даунейших сябрукоў. Кругом усе былі проста адзеты, і толькі ён адзін кідаўся ў очы ўсім сваёю формаю. Ён дагадаўся, што гэта форма й клала той рубеж між ім і хлопцамі, каторы і стрымоўваў¹⁾ яго падысьці да іх, як дауней, і пачаць разам гульню. Трохі пастаяўшы і падумаўшы, Пятрусь пабег зноў у хату, скінуў свой мундзірчык, нацягнуў свой стары каптанік, узяў яшчэ колькі цікавых кніжак з рисункамі і зноў выбег на вуліцу. Цяпер ён съмела падбег да хлапцоў і, падышоўшы, хацеў сказаць ім — „здраствуйце“, як гаварыў ён у гімназіі да сваіх таварышоў, але ў сяле між малымі такога звычаю не вялося, і ён праста сказаў:

— Хадзем пагуляем. Я пакажу вам цікавыя малюнкі.

Хлопцы пералезлі цераз паркан і падышлі да Пятруся. Трохі счакаўшы, яны ужо бегалі на задворках і агародах, рвалі моркву, скраблі яе трэсачкамі або проста абціралі і сваю адзежу і елі. Пятрусь ад іх не адставаў. Цяпер на яго галаве сядзела шапка з чужой галавы, а ў яго шапцы бегаў адзін з таварышоў. Хлопцы гаварылі, крычалі, шумелі. Між імі пачалася гульня. Кожная старана старалася выказаць найцікавейшыя штукі і гэтым самым выклікаць у другіх зайздрасць і зьдзіўленыне. Гаворка іх была самая жывая і борзда перасаквала з аднаго на другое, і такім парадкам праз колькі мінут хлопцы сталі гаварыць аб дужанцы.

— Ну, давайце падукаемся! — гаварыў Пятрусь і выставіў уперед адну нагу і напляваў на рукі.

— Ну, са мною! — вышаў проці яго жывы і разьвіты Ляксей.

Зірнуўшы ў вакно, Пятрукоў бацька ўбачыў, як яго сын качаўся з хлопцамі ў пяску.

— Пятрусь! Пятрусь! што ты гэта робіш?

Яму здавалася, што яго сыну няпрыстойна займацца гэткім глупствам, і, зьвярнуўшыся да жонкі, сказаў:

— Зусім ён тут адзічэе, паглядзі: і форму сваю скінуў, ледзьве пазнаў.

— А што-ж там такое, калі пагуляе? Вядома, дзіця яшчэ, — заступілася маці.

Паклікаўшы Пятруся, бацька строга сказаў:

— Табе, Пятрук, ня надта прыстойна качацца па пяску. Убачаць людзі — съмяяцца будуць. Скажуць — такі самы мужык.

— А хіба-ж я пан?

— Павінен быць лепшы за пана! Што там пан? Усякі сам сабе пан. А ты вось што: сягоныня ў нас будуць госьці, дык ты прыбярыся і, глядзі, трymайся так, каб ніхто ня съмеў на цябе тыкаць пальцам!

А госьці будуць няпростыя.

II.

Речарам на зъмярканыні пачалі зъбірацца госьці. Першымі прышло колькі сталых, паважных гаспадароў, а потым сталі зъбірацца і госьці вышэйшага стану: 『сядзелец』^{a)}, пікар з старшынёй, вураднік, дзяяк.

Гэтая паны-госьці варты таго, каб аб іх сказаць хоць колькі слоў.

Пікар быў мужчына гадоў за трыццаць. Ён лічыў сябе чалавекам, цэлай галавой бэльшым ад усіх і самым патрэбным у гаспадарстве. Бо й праўда, чаго ні краніся—ўсюды пікар. Хто галоўная труба ў валасным судзе?—пікар. Хто робіць раскладкі?—ізноў пікар. А хто выдае пашпарты?—пікар-жа. Адным словам, куды ні павернешся—пікар і пікар. Дык і ня дзіва, што гэты пікар так многа забраў сабе ў галаву. Вураднік-жа часам казаў яму за чаркай:

— Што пікары валасныя?—затыкли, папіхачы.

Але пікар на гэта адказваў:

— Ну, гэтага не скажы! А вось з цябе, то карысьць невялікая: кожны валасны стораж патрапіць споўніць вурадніку „хункцыю“^{b)}.

Сядзелец больш маўчаў і ажыў толькі тады, як настале станавілася добрая закуска і выпіўка. Тады яго вочы блішчэлі, і ён пачынаў што-небудзь хлусіць. Дзяк быў вядомы ў сяле тым, што раз, прыбіраючи мужыкоў, што ніхто з іх ня ўмее гаварыць пацеры, узяўся сам паказаць, як трэба гаварыць пацеры, і зъбіўся, а ўсе паднялі яго на съмех, бо дзяк часта любіў умешвацца не ў сваё. А аба ўсіх разам можна было сказаць, што гэта былі людзі, якія ад доўгай сваёй практикі прывыклі пры спатканыні з чалавекам перш паглядзець на яго рукі й кішэні, а потым ужо пазіраць яму ў вочы.

Спачатку гаворка ня так-то клеілася. Пікар дыміў папіросай і, трymаючи яе ў зубох, гаварыў з фэльчарам, як з самым вучоным тут. Дзяк расказваў старшыні і сядзельцу, як ён у моладасці быў у архірэйскім хоры і дзёр баса^{c)}.

Тады толькі госьці ажывіліся, як гаспадар і гаспадыня пасадзілі іх за стол, загружены закускамі і выпіўкай. А як чарка зрабіла колькі кругоў, то гаворка так палілася, што некаму было і слухаць. Сядзелец пачаў расказваць, як ён у хвоі знайшоў гняздо куніц і голай рукой выцягнуў з дупля цэлых шэсць штук. А што гэта было праўда, то ён паднёс да самага носу старшыні руку, на якой яшчэ й цяпер быў знак, як укусіла яго куніца.

Цяпер толькі госьці заўважылі Пятруся і зірнулі на яго вокам ласкі.

— Дзякую богу! перайшоў у чацвертую клясу, — гаварыў бацька.—Ня мне будзе раўня. Даўней ня так спрытна вучылі, як цяпер,

^{a)} Прадавец гарэлкі ў мінапольцы. ^{b)} Функцыю, ававязак. ^{c)} Значыць—пяяў басю.

хоць пападаліся і добрыя дарэктары. Я вот памятаю, як сам хадзіў вучыцца. Бывала, калі залепіць табе гэты самы дарэктар па патыліцы, скарэй плюшч вочы, каб не павыскаквалі з лобу; а ўсёж-такі вучні ня так-то добра зналі, хоць па зім пяць вучыліся. А цяпер, ба-
чыш, і ня б'юць, а вучачца.

— А ты думаеш, гэта лепш, што ня б'юць? — спытай дзяк. — Калі, бывала, давалі лупцоўку, то й людзі былі. А цяпер што? Гля-
дзіш, чуць відзен ад зямлі, а ўжо нос задзірае, ніякага паважаньня
к старшым. А ў школах што вытвараюць? Забастоўкі робяць. Вот-
бы гэтака забастоўшчыка разлажыць на столак ^{а)}, ды закасаць кашу-
лю, ды ўсыпаць — бунт-бы ўвесь прайшоў. От, узяць-бы к прыкладу
хэць мяне: білі і ў людзі вывелі.

— Які ты ў чорта людзі? — спытаў яго пісар: — ты — чверць чалавека б).

Усе зарагаталі.

— Ну, а ты — цэлы чалавек! А вот давай паспорым: „Жээл во образ тайны прыемлецца, прозябенiem бо предразсуждает съяшчоньніка“... Што гэта азначае?

— Жээл — гэта палка, — пачаү тлумачыць пікар і спыніўся.

— Жээл — 19-я палка, палка, палка...
— Эта й дурбан ведае, што жээл — палка, але далей што? —
насядаў дзяк на пісара.

Сядзеўшы тут сяляне прыслухоўваліся да споркі і пыталіся адзін другога, якую гэта задачу загадаў дзяк, што й пісар не разгадае.

Алзін з мужыкоў, Піліп Гладыш, прышоў на падмогу пісару.

— Гэта мо' тая палка, што б'юць, як на папоў вывучваюць?

— Добра ты кажаша, — падхапіў пісар: — ня шкодзіла-б ёю висъвѣнціца²⁾ і нашага дзяяка.

— Нічога вы на знаеце, — абвёў дзяк усіх поглядам чалавека, ымаўшага верх: — жэзл — гэта той ўшт, на каторым

Вітаючи та верячи в майбутнє.

Пры гэтым Пяцрусь зарагатаў.

— Што, няпраўду мо' кажу? — спытаў дзяк, зірнуўшы ў яго бок.

— Вы змыліліся, — сказаў нясьмела Пятрусь: — гэта той жэзл, калі быў паложаны разам з другім ў каўчэг завета і прарос. Гэта

жээл Арана, і ўсё патомкі яго й лічыліся выбранымі богам свяш-
нікамі.

— Ну, а я як кажу? Я хацеў сказаць тое самае.
Сёмынікі, пісары, допш-бы ты вучый мужыкоў, як

— Эй, дзяк! — гукнуў пісар: — лепш-бы ты вучы мужыкоў, які
рыцы пацеры.

Пятусь посьле гэтага здарэння адразу вырас у вачок гасцей
бліва ў сялян. А маці, хоць і ня ўсё съязміла тут, але чула, што
рэсусь сказаў нешта разумнае, і твар яе разгарнуўся ў шырокую
мешку злавальненъня.

Сядзелец, седзячы калі пісара, шаргануў туды й сюды пальцамі (эта азначала, што ён нешта надумаў і зараз штось скажа).

— А вот, Пятусь, скажы: колькі гэта будзе каштаваць дваццаць
дваццаць паўкварт і дваццаць кручкоў гарэлкі разам з пасудай.

а) Гое-ж, што і — зэдаль, услончык. б) Дзяк даставаў чэцьверць пэнсіі папоўскай, таму на жарт называўся «арлю чалавека». в) Пол. — высьвяціць.

Спытаўшы аб цане бутэлькі кожнага сорту, Пятрусь, чуць падумашы, зразу адказаў, колькі ўсё гэта каштue.

Сядзелец не чакаў, што Пятрусь так скора вылічыць і ад зылзіўлення аж стукнуў рукою па стале.

— Маладзец!

— Ну, а ці зробіш такую раскладку: 1300 руб. 80 кэп. разлашыць на 640 гаспадароў.

Пятрусь, узяўшы аловак, як бачыш вырахаваў:

— Два рублі і трох з чверцю капейкі.

Пісар паглядзеў.

— Гэта ваша навука так лічыць, а мы, людзі — практикі, робім крыху йначай: замест драбніц лічым цэлую капейку. Вот табе і будзе залажыць банчок ^{a)}.

Крыху памаўчаўшы, пісар зноў сказаў.

— Навука — рэч някепская, ды толькі для таго, хто ўмее з яе карыстаць. Ну, што з таго, што наш земскі, каб далёка не хадзіць, вучоны? А прыедзе ў воласць і за кожным глупствам ідзе да пісара. А пісар усё ведае, хоць ён у гімназіях ня вучыўся і экзамінаў вялікіх не здаваў.

— Лайдаштва йдзе ад гэтай навукі! — стукнуў вураднік кулаком пастале. — Ось, дай ты мужыком навуку, і жыць на съвеце нельга будзе. З чаго пайшлі гэтыя забастоўкі, дэмакраты? ^{b)} Усё ад на-вукі!

Тут вураднік расказаў, як у сяло прышоў забастоўшчык

— Хто ты? — пытаюць яго.

— Дэмакрат.

— А! ты канакрад?! Вяжы яго, вужа! — і вураднік, расказаўшы гэта, адзін зарагатаў на ўсю хату. Ён ужо быў п'яны і пачаў прыставаць да маладзіц.

Слухаючы гэта, гаспадар сядзеў, як на іголках: спрачацца было нягожа: як-ніяк, а гэта былі яго госьці, і маўчаць таксама не выпадала, бо ён сам мужык, а вот вучыць свайго сына. І ён пускаў між вушэй п'яных гутаркі дзікіх людзей, якія лічылі сябе інтэлігэнтамі.

Горш за ўсіх тут чуўся Пятрусь. Яму даўно ўжо хацелася кінуць гэту кампанію, ды ён не хацеў сароміць бацькі і мусіў сядзець сярод гэтих чужых і нямілых яму людзей.

А госьці пілі, елі й п'яnelі, і іх языкі, як сарваўшыся з прывязі сабакі, пачалі малоць усякія глупствы. А як вураднік пачаў выкідаць свае штукі, хлопец ня стрымаўся і, адварнуўшыся да маткі, у паўголосі сказаў:

— Каб паноў-гасцей пасадзіць у клетку ды павезьці

— Каго? нас у клетку? — спытаў пісар, што меў вельмі чуткія вушы і чуў гутарку Пятруся. — Што-ж мы, патвоему, зъяўры ці што?

У гутарку ўмяшаўся вураднік.

— Вот! я й казаў, якая з навукі карысьцы! Але што з цябе возьмеш, калі ты яшчэ дурное шчанё? Каб ты быў крыху большы, то я сам даў-бы табе па мордзе.

^{a)} Банк пры гульчи ў карты. ^{b)} Дэмакраты — людзі, якія стараюцца, каб у гаспадарстве ўлада была ў руках усіх, усяго народу (купцы, сяляне і г. д.).

— То сабраў-бы зубы ў прыгаршчы! — гняўліва адказаў вурадніку Пятрусь.

— Ці я не казаў? — падхапіў і дзяк: — от як яны паважаюць начальства і старших! Разумнага маеш, Тамаш, сына!

А бацька перш ня ведаў, што рабіць. Потым ён борзда падняўся і абярнуўся да Пятруся.

— Цябе вучылі ў гімназіі розным наукам, і я ім дзякую за гэта. А цяпер я навучу. цябе, як трэба шанаваць гасьцей.

З гэтymі славамі бацька ўзяў сына за вуха. Потым перапрасіў гасьцей і прасіў іх выбачыць гэта глупства сыну.

Пятрусь загарэўся ўвесь з сораму. Ён даўно ўжо адвык, каб яго крушілі за вушки. Здаецца, каб паднёс да яго твару запалку, то ён запалаў-бы.

У вадзін мамэnt Пятрусь шуснуў пад стол, выскачыў на хату. Узяўшыся за клямку, ён сказаў:

— Калі ты іх наклікаў, то сядзі з імі, а я з такімі сядзець ня буду!

* * *

Госьці разышліся. Позна ўжо знайшоў бацька Пятруся ў гумне.

— Сынок! ты на мяне ня гневайся. Я і сам каюся, што наклікаў гэту псярню. Але ня мог-жа я пахваліць цябе за тое, што ты ім сказаў. Праўда на тваім баку, і яны заўтра будуть сароміца самі сябе.

І сын з бацькам у згодзе пайшлі ў хату.

Толькі-ж у Пятруся глыбока-глыбока запала ў душу гэта крыўда, і ён ніколі ня мог успомніць пра гэты выпадак без таго, каб сэрца яго ня съціснулася тупой больлю.

Ф. Шахтыр.

Святы божа.

I.

Дажджлівы, імглісты, з рэзкім паўночным халодным ветрам, спускаўся над убогай вёскаю вясенны вечар. Як хаўтурная шырокая чорная апона, распасцёртая нявіднаю рукою, апускаўся хутка на шэрыя, непачэсныя сялібы сялян-хлебаробаў змрок. Яны ахісталіся ў яго цёмныя жалобныя цені і, недзе зынікалі. Змрок гусьцеў і пахлынаў усё ў сваёй таённай, непрагляднай пропасці ^{a)}.

Сям-там засвяціўся рад слабых ваганькоў; задрыжэлі, забіліся яны ў малюпацинькіх ^{b)} ваконцах, як кволыя, бясьцільныя думкі іх уласціцеляў...

II

Нудна гарыць луцына, уваткнутая ў сьветач, у хаце Сымона. Парнее тухла-сырое паветра, паднятае з вільготнай, нічым няпрыкрытай зямлі, зъмяшанае з едкім дымам луцыны, алавянаю хмарай

^{a)} Гусіц. — прорва. ^{b)} Малюсенькіх.

калашынца ўгары. Маркотна гарыць ваганёк лучыны; дрыжыць быццам апохлены вялікім страхам; пакрыквает, нібы штось сумнае апавядзе «). Часамі ён разгараецца з усей сілай, як-бы хочучы разганаць пануючы ў хаце алавяны змрок, але, слабы, ізноў ападае, ізноў ціха, маркотна мігациць і вядзе далей сваю наскончную сумную казку.

Расцеўся змрок па куткох хаты ды пільнуе адтуль вачыма ўпуда,
калі згасце сьвет, каб поўнаўласна запанаваць самому.

三

Сядзіць Сымон на лаве, калі стала; апусьціў бязуладныя ^{б)} свае руکі ўніз, скліў на грудзі сваю лахматую галаву, як-бы яна не магла вытрымаць цяжару нахлынуўшых думак, і аслупелымі ^{б)} вачыма глядзеў на сырую чорную зямлю свае хаты, нібы дзівуючыся, што ён жыве на ёй.

У күце, на лаве, засланай абрусом, ляжыць пакойнік ө)

То цела апошняга Сымонавага сынка, што памёр ад „балотнай хваробы“. Бязылітасная—гэтая невядомая балотная хвароба! Чатыры разы прыходзіла яна ў хату Сымона і аставіла па сабе чатыры страшэнныя съяды ў яго мужычым сэрцы, чатыры раны, выスマленыя распаленым жалезам, — чатыры Сымонавы сыны яна вынесла на магілкі. Цяпер забрала апошняга, а з ім—і рэшту надзеі на будучыню і рэшту надзеі вызваліца калі-небудзь з мётрвага бяздолъля з маладою сілаю. Парвала, бязылітасна стаптала вянок тых небагатых дум, што віў і песьціў у сваей галаве Сымон. Згасіла той аганёк, што дзесь, у канцы бездарожнай пущы Сымонавага жыцьця съяціўся кволай надзеій неакрэсленай будучыні, да каторае ён з такою труднасцю йшоў, падаў, ідуchy, ды зноў ішоў, і ля каторай меў калясьці абагрэць сваю пашматаную, ²⁾ старэчую душу...

Усё забрала страшная хвароба! Сядзіць Сымоніх каля свайго сына і, прычытаючи і галосячы, зрошвае яго цела съязьмі. Ля печы, на прымурку, сядзіць стагодня бабуля і сухім магільным голасам шапоча малітву: „О-отчэ наш... о-отчэ наш...“ і так без канца, як няпритомная. Відаць, бабуля ад старасьці забылася маліцца, а можа столькі і знала. Часамі бабуля падымае голаў, каторая дрыжыць, як асінавы ліст, і белымі вачымі блудка ⁸⁾ водзіць па куткох хаты, нібы чаго шукаючи, што даўно згубіла.

— „Ня ўзро-ос! не ад-мя-ні-уў бацька-вых ру-ук!“ — галосіць Сы-
моніха; бабуля, ў тахт яе прычытаньняў, ківае галавою і шапаціць-ша-
пациць, як сухі пажоўклы ліст, сваю старую малітву.

З мікалаеўскіх інвалідаў ^{е)} царкоўны дзед сядзіць на зэллі ^{ж)} калі
лучыны і вучневым голасам чытае псалтыры.

Сіратліва і бяздолъна ў хаце Сымона. Няма ў яго радні, а чужым — што да яго гора, калі гэтае гора звязана з „балотнаю хваробаю“? Не памагаюць Сымонісে кумкі і свахны прычытатъ над пакойнікам, — адна яна ўбіваеща і стогне. Сядзіць Сымон скамянелы:

а) Трэба лічыць за полёнізм — расказвае. б) Чэхізм; мела-б быць — безвалодныя, бясьцільныя. в) Лепей — нябожчык, г) Разарваную ў шматы, кавалкі. д) Блудна, вя-
протомна. е) Інвалід — калека, мікалаеўскі інвалід — пакалечавы ў час, калі быў сал-
лартам за Мікалая I. ж) Германізм — услончык, слончык, невялікая лавачка, паўкressla.

ня плача, не прычытае над родным дзесцем сваім. Глядзіць толькі на твар змарлага ^{a)}, на маленькі тварык свайго сына, — пасі-неўшы і пакрыты жаўцізнаю. І здаецца яму, што гэта не пакойнір, а яго, Сымонаў, твар, воблік яго души, яго мізэрнага чалавечага „я“, раскрыжованага пакутаю жыццю.

Страшны крык болю вырастает ў сэрцы Сымона — рвеца на двор, але, здушаны горам, канае ў сударгах на дне яго души. Рука божага гневу павісла над Сымонам і парвала, паблутала шэрыя ніці яго жыцця...

— „За што?!“ — крычыць яго сэрца, і слова праклёнай небу гарашу у распламянёных агнёв цярпеньня грудзях.

— „Вялікае гора маё, вялікае! Божа, божа!“ — шэпчуць пакорна вусны, а ў вочах загараецца страшная злосць уміраючага ад ран дзікага зьвера і пахлынае ў сабе пакорлівасць і бязвольную анямеласць.

— „Вялікае гора! Вялікая крыўда!.. Крыўда!“ — крычыць і задыхаецца злосць. Вусны просіць благаньня, ^{b)} а праклённы рвуць душу і даўлюць ^{c)} горла.

Як завіруха ў зімнюю поўнач, вые, плача і б'еца Сымоніха. Шапоціць бабула сваю малітву; як капля са стрэхі ў дажджлівы дзень, падаюць у ціш адны і тыя-ж слова, і, як уваскрасшыя бяспрытульныя души, блудзяць у старой скрыўленай хатіне. Царкоўны дзед выгнявіць ^{d)} і туга цягне слова з псалтыру, нібы яны там прыраслі. І здаецца, няма гэтаму съвету, што адклікаецца ўжо магілаю, ні пачатку, ні канца.

IV.

Заскрыпела закрутка ў вушаку ^{e)}; заенчылі дзьверы і са скрыпам адчыніліся. У хату ўвайшоў тоўсты, з тлустым, адутлаватым, тупым тварам поп, а за ім худы, рыжы, жаўжакаваты дзяк. Увайшоўшы, поп стаў адзіваць рызу. Дзяк запаліў сернік і, скоса паглядаючы то на сядзячага і нярухомага гаспадара, то на папа, пачаў старанна распальваць у лятарні съвечку. Царкоўны дзед змоўк, пераксьціўся, спаражна пацалаваў псалтыр, ды, згарнуўшы яго, засунуў за пазуху; потым падышоў з крыжам да дзьвярэй і, як салдат на варце, стаў з ім, выцягнуўшыся ў струнку.

— „Бяры дамавіну!“ ^{f)} — звярнуўся поп да гаспадара і, з адышкай запяяўшы, пайшоў на двор. Наперад яму забягаючы, пасьпяшыў і дзяячок з лятарні.

Пайшлі... Уперадзе йшоў з крыжам дзед і сваімі салдацкімі чабатамі ^{g)} адважна мерыў у цемніце лужыны вуліцы. Хрыпатым, адрывістым, глухім голасам падцягаў ён за дзяком слова съятой песні; часта прарываў і моцна кашляў. За ім йшоў дзяк і, тонкім кабечым голасам съплюючы, услужліва асьвячаў дарогу папу.

Ззаду за ўсімі, акружаны змрокам, ішоў Сымон і нёс на плячы дамавіну з сынам.

За ім у цемры ночы асталася крывая хатіна, што Глядзела ўсьлед ім сваімі малымі прысьлепаватымі ваконцамі, а на парозе яе,


a) Полён. — памёршага. b) Пакорлівай просьбы. c) Лепей — душашь. d) Коўтае слова, шапеча. e) Стайды ў дзьверах. f) Труну, гроб. g) Ботамі.


упаўшы на калені, з заломанымі і выцягнутымі ўперад рукамі, аба-
млелае ад енку ⁵⁾ слабая і хворая Сымоніха. Вецер з дажджом хлі-
стаў ёй у твар, рваў распушчаныя валасы, але яна была ўся скамя-
нелая і нярухомая. Дзікі яе ўзрок зьліўся з цемраю ночы і нік дзесяь
удалі. Чорны і мглісты змрок палогам зъвіс. Над зямлёю і крапіў
дробнымі, частымі съядамі. Ішла, чуць асьвечаная, хаўтурная пра-
цэсія, змрок поўз за ёю і не пераставаў плакаць. Здавалася, што там,
у чорнай высі ^{a)} нехта зжаліўся над горам чалавека і праліваў сълёзы.

Падышлі к могілкам.

Як-бшлі куду, дзесяь глуха прастагнаў звон ды змоўк. Падышлі
проста к яме. Сымон паставіў на кучу съвежага пяски з краю ямы
і стаў каля дамавіны на калені. Хутка, пераганяючы адзін другога,
запяялі поп з дзяком.

— „Ве-ечна-ая памяць. Вечная... памяць!“ адрываючы, скон-
чылі і змоўклі. Пачалі. Пачалі, паглядзелі на Сымона, што, як
аблуканы, усё стаяў на каленях і услупіўся ўзрокам удамавіну, і пашлі.
За імі паплёніся і дзед...





В. ПРАЛЕТАРСКІЯ ПІСЬМЕНЬНІКІ.

Як сялянскія пісьменьнікі адбіваюць жыцьцё вёскі, стаяць на чале съядомай часткі сялян, гэтак сама пралетарскія пісьменьнікі адбіваюць жыцьцё працаўнікоў места, пралетараў.

У вапошнія часы пралетарыят на ўсім съвеце пачынае здабываць усё большая й большая ўплывы на грамадзкае жыцьцё і паволі становіца на чале яго. Гэта найболей арганізаваная і разьвітая частка працоўнай грамады.

Літэратура, як адбітак жыцьця, не марудзіць астатаца ззаду. Праз зламаныне сваёй даунейшай ідэалёгіі, праз дэкадэнцтва, сымболізм, футирызм і іншыя літэратурныя формы занядаду раней домінуючых групай грамадзянства, — яна пе аходзіць на новыя каляіны, адказваючы ў большай меры, як формай, гэтак і зъместам, імкненію новае перадавое клясы грамадзянства. Найлепшыя літэратурныя сілы ўсіх народаў аддаюць свае таленты таксама і новай клясе (Анатоль Франс, Гартман, Сінклер, Уат, раней Золя і інш.).

На Беларусі пралетарыят не пасьпей разьвіца, як сълед. Дзяякучы цэнтралістычны палітыцы былое царскае ўлады, тут не змаглі разьвіца буйныя прымысловыя цэнтры, і амаль увесь надбытак насялення Беларусі мусіў адпłyваць за межы яе. Пецярбург (цяпер Ленінград), Адэса, Рыга, Паўночная Амерыка — вось тыя месцы, куды адыходзіў наш працоўны народ, шукаючы лепшае долі. Па сваіх местах заставалася вельмі нязначная частка працаўнікоў, найболей рамеснікаў.

Як слабое пралетарскае жыцьцё — гэтак і невялікая пралетарская літэратура на Беларусі. Яна ня можа нават ісьці і ў прыраўнаньне з літэратурою сялянскаю. Аднак-ж агульны рytм сусъветнага жыцьця ня мог не зачапіць і нашае краіны, не магло не адбіцца гэта і ў літэратуры. Амаль у кожнага сялянскага пісьменьніка знайдзем і творы з зъместам пралетарскім (Гарун— „Муляру“, Чарнышэвіч— „Каваль“ і інш.). Але на шаніўская пара выставіла і таліянавітага песьняра чиста пралетарскага. Песьняр гэты — Цішка Гартны.

Цішка Гартны.

Запраўднае імя яго Зымітра Жылуновіч. Радзіўся ў 1887 г. у м. Ка-
пылі, Слуцкага пав. Скончыўшы пачатковую школу ў родным мястэчку,
Зымітра ня моў далей вучыцца і пашоў працаўца ў гарбарню, майстэрню,
дзе вырабляюць скуры. Гэтым самым стаўся пралетарем і далейшую аду-
кацыю здабываў толькі самаразвіццём. Агульны работніцкі рух б. Ра-
сей захапіў і Капыль. Жылуновіч стаў на чале руху. Пад яго кіраўніцт-
вам работнікі былі арганізованы ў соц.-дэмократычную партыю, і імі былі вы-
даны дэльце рукапісны часопіс: „Голос Ніза“ і „Вольная Думка“.

Выехаўшы з Капыля, Жылуновіч блукаў па розных местах Беларусі,
аж пакуль не апінуўся ў далёкім Пецярбурзе, у самым віры съядомага
работніцкага жыцця. Тут ён узяўся за арганізацыю беларускіх працаў-
нікоў і разам з тым вучыўся і пісаў у ра-
ботніцкай прэсе.

У часе рэвалюцыі выявіў вялікую
актыўнасць на больш шырокім полі.

Пабеларуску пачаў пісаць у 1908 г.,
надсылаючы вершы, расказы, лісты з па-
дарожы ў „Нашу Ніву“.

Асобнымі кніжкамі дасюль выйшлі:

1) „Ріэспі“ — Пецярбург, 1913 г.—
зборнік вершаў.

2) „Песьні працы і змаганьня“ —
Бэрлін, 1922, новы зборнік вершаў, куды
ўвайшлі і рэчы першага зборніка, як і на-
агул шмат чаго з напісана раней.

3) „Урачыстасць“ — Менск, 1925 г.,
зборнік вершаў, найбольш з апошняга часу.

4) „Бацькава воля“ — вялікі раман
з жыцця апошняга часу.

5) „Хвалі жыцця“ — драма ў 3 актах.

6) „Соцыйлістка“ — драма ў 5 ак-
тах. Увайшла ў зборнік „Сцэнічныя тво-
ры“, Менск, 1924 г.

Творчасць Цішкі Гартнага, як поэта-пралетара, значна розніцца
ад творчасці пісьменнікаў сялянскіх. Праўда, з самага пачатку, стоячы
блізка да вёскі і знаходзячыся пад уплывам ідэолёгіі „Нашае Нівы“, і ён
аддаваў шмат месца тэмам, якія былі звычайнімі ў пісьменнікаў сялян-
скіх, быў праняты і іх настроемі. Але паступова, асабліва з выданнем
першых кніжак — ён цвёрда стаў на шлях творчасці пралетарской.

Ён апявае жыццё грабара, гарбара, кавала і г. д. У творах яго
няма таго звычайнага для сялянскіх пісьменнікаў суму, плачу, ці разва-
жаньня ў інтэлігэнцкага пісьменніка. У яго заметны гарп пралетара, які
съмелася робіць сваю працу. Толькі калі-не-калі пррабіацца мінуты ўпад-
ку („Я—нішто“...). Наагул-жа гарп пралетара ў жыццёвай барацьбе
знайшоў добры выраз у Цішкі. Не здарма і псэўдонім яго — Гартны. Ён
любіць буру, навальніцу, ставіць зямлю вышэй за спакойнае неба. Гэты



Цішка Гартны.

агульны настрой творчасці нават знайшоў адбітак у форме верша, які ёсьць ёмкі, усечаны ^{а)}.

Мусім ад'значыць З. Жылуновіча і як літэратурнага крытыка. Ён тут — таксама пралетар і з свайго пункту гледжанья ацэнівае тыя ці іншыя літэратурныя факты, уносячы здаровы пагляд у хаос думак розных іншых крытыкаў. Найлепшы з гэтага боку артыкул — „Аб крытыцы «Босья на вогнішчы» і яшчэ аб саміх «Босья не вогнішчы» М. Чарота“ ^{б)},

З ранейшых вершах.

Многа сіл маладых...

Многа сіл маладых
У грудзях у маіх,
Як прастору у полі.

Няма рады адно
Адчыніць ім вакно
І даць поўную волю!

Я-б тады ў адзін міг
Дабыў шчасьце для ўсіх
І дабыў-бы ўсім лепшую долю.

Да Нёмана.

Эх, ты, Нёман-рака!
Ці ты думаў, ці съніў,
Як съязу мужыка
У свае воды лавіў,

Што надыйдзе парэ —
Зънемажэньне міне,
Адраджэньня зара
Над народам блісьне?..

Як стаяў над табой
Сын нядолі худы
І над цёмнай вадой
Съпяваў ^{в)} песні нуды, —

Што з балочых грудзей
Беларусі дзяцей, —
Над табой загудзе
Песня вольных людзей?

В осень.

З поўначы цёмнае, сівера ^{г)} дальнага
Нудная восень прышла!
З поля убранага, з луга зялёнаага
Жыцьце-красу прыняла.

Холадам, съюжаю разам павеяла,
Съмерць за собой прынясла.
З дрэва ^{д)} прыбранага, лісьцем адзетага,
Ўборы сарвала, страсла...

^{а)} Гл. А. Nawina: „Našy pieśniary“, 1918 г., стар. 38—45 і інш. ^{б)} „Полымя“, 1922 г., № 1, стар. 64—70. ^{в)} Ужываецца болей — пияў. ^{г)} Сівер — халодны, паўночны вецер; тут ужыта ў значаныні — поўнач. ^{д)} Полён. — дзерава.

Птушак міленькіх з краю радзімага
У вырай загнала ад нас;
Песьні іх мілыя, дзіўна пяянья
Ветрам заглушкила ўраз.

Ветрам, навеяным з дальняга сівера,
Хмар прынясла за собой,
Неба высокая, сіня-крыштальнае
Ўсё спавіла туманом...

Восень ты нудная, восень дажджлівая,
Ты нямінуча ўсяды ^{a)}.
Ў сэрца балючае, ў душу сіротную
Многа ліеш ты нуды

З зборніка „Песьні“.

Песьні гарбара.

I.

Я рабочы, гарбар,
Рыцар працы цяжкой,
Я з жалезнай душой,
З сэрцам палкім, як жар.

Ў вачох іскры маіх,
А жалеза ў руках,
Скура гнецца ад іх
Ў адзін міг, ў адзін мах.

Ці задушша, ці чад —
Ўсё на сэрцы маім,
Але ўстрашыці на'т
Не здалее нічым.

Крою ў цёплай сваей
Абліваю тавар,
А съязою з вачэй,
Што сплывае праз твар,

Харашу я яго
Дзеля густу людзям...
Не, жыцьця я свайго
Для другіх не аддам.

Я здружыўся з трудом ^{b)}
Я ў ім рос, я ў ім крэп;
Запрацована хлеб
Люблю мець за сталом.

Не хачу, ня прывык,
Складышы рукі хадзіць:
Я гарбар — працаўнік,
Я жыву — каб рабіць.

Маю сілу і гарп —
Імі грудзі гарцаць...
Ды што ў гэтым я варт,
Што магу працаўцаць,
Не гатовае браць?

II.

Ах, як стрэлка марудна ідзе,
Бы знарок хоча час працягнуць!
І ня ведае болю грудзей,
Што дзяннога канца яны ждуць.

Нібы нехта трymae ¹⁾ яе:
Ані ўперад, ні ўзад не съпяшыць!
А так хочацца-хочацца мне
Ўжо работу свою палажыць!

^{a)} Усягды, найлепей — заўсёды. ^{b)} Рус. — з працай.

Цэлы дзень я за брудным сталом,
Цэлы дзень скuru цьёрдую скроб;
Стаючи уканым калом,
Я задушшай атрутаю соп.

Не глядзеў і ня бачыў нічуць,
Што там ёсьць на дварэ, за вакном:
Ці там ветры халодныя дзъмуць,
Ці зямелька спавіта цяплом.

Навакола чатыры съцяны,
А на іх заплясьнеўшая столь,
У сабе захавалі яны
Усо крýду, жаданье і боль.

Вось і вечар... хаця я на міг —
На адзін — сабе шчасьце найду,
Кіну — рычу усё і усіх
Ды у поле я к лесу пайду.

Ды як стану я там сродзь ^{a)} лагоў,
Ды адкрыю зблейшую грудź,
Будуць з пахам прынадным квятоў ^{b)}
Ветры цёплыя ўтешаю дзъмуць.

І прасмагшую душу маю
Ўпояць воляй шырокіх палёў,
Упрыгожаць пакутную ўсю
Цеплатою пахучай сваёй.

А як сілы — жывіцелькі той
Набяруся даволі ў палёх,
Мне лягчэй стане ў працы цяжкой
У майстэрні, ў съцянах чатырох.

III.

Не здавайся, гарбар,
Ты за працай сваей
І на шчасьца прыход
Не заплюшчвай вачэй!

Песьню вольную пей
У дыму, ў духаце,
І надзея твая
Няхай кветкай ^{c)} цвіце.

Бо дзе сіла жыве,
Дзе работа кіпіць,

Там насенъня зярне ^{d)}
Лепшай долі ляжыць.

І ты мукай сваёй
Глебу ладзіш яму
І сам сееш яго
Ў заарану зямлю...

Не здавайся, гарбар,
Ты за працай сваей:
Глебу пільна гатуй
І ў ёй шчасьце, брат, сей!

^{a)} Полён. — пасярод. ^{b)} Таксама — красак. ^{c)} Полён — краскай. ^{d)} Правільна — зярня, зярнё, зернё (зб̄рнае).

VI.

Я гарбар малады,
Я вясёлы ўсягды —
Як працую — пяю.

Цэллы дзень за столом
Я з сабачкай ^{a)}, з нажом
Бяз сціханьня стаю.

І вясёл, і рачыст,
Я пад грук і пад сьвіст
Цяжкі труд прадаю.

Вось ў дыму, у брыдзе
Ля ^{b)} братоў, ля людзей
Шчасьце й долю кую.

Хоць ад працы мае
Часам мне не стае
На'т яды даставаць,

Не гарую патом ^{c)}
Я задужа аб том,
Як іду працеваць.

І працую ад сіл,
Бо труд вельмі мне міл —
А за працай пяю!

Я гарбар малады,
Я вясёлы ўсягды,
Бо я шчасьце кую!

Гарбар на вандроўцы.

(Ахвяруецца Цімоху Гамзе),

Дожджык пакрапляе,
Дзенъ стаіць халодны,
Шпаламі ^{d)} клыпае ^{e)}
Ў путь гарбар галодны.

Ногі чуць клыпаюць
І грабуць нясьмела;
Вочы пазіраюць
Сумна, асавела.

Апусьцілісь рукі
Ад цяжкой утомы...
Дзе-ж сканчэнне муکі
Яго — невядома.

Сэрца болем рэжа,
Сэрца болем плаче...
Ў зношанай адзежы
Холадна, аднача!

Косьці боль ламоча,
Цяжкар дацінае...
Гарбар есьці хоча,
Хоча — ды ня мае.

Ўчора йшчэ з астатакам
Грошы ён расстаўся:
Ў месцы на дзесятку
Ён падмацаваўся

І пашоў навочы
Холадам, слатою,
Каб дайсьці да ночы
Ў месца дзе другое.

Каб хаця дзе мала
Працы расстараца:
Сэрцу-б лягчэй стала,
Як ісьці бадзяцца.

Але што-ж, ня чуюць
Людзі і ня бачуць ^{f)},
Як браты гаруюць
І ў нядолі плачуць.

А на крык: „работы!“
— Ў нас няма!“ гукаюць;
Й з дзікаю ахвотай
Далей адсылаюць

Ня спытаўши брата,
Ці ён есьці хоча,
Ці ён знайдзе хату
Адпачыць уночы...

Вось ідзе памалу,
А куды — ня знае;
З шпалы ды на шпалу
Ціханька ступае.

^{a)} Ножык, якім аскрабаюць скуру. ^{b)} Для. ^{c)} Потым. ^{d)} Бэлькі на жалезной да-
розе, на якіх паложаны рэльсы. ^{e)} Кульгае. ^{f)} Правільна — бачаць.

Падбіў ногі моцна ²⁾
І стаміўся дужа;
На людзей ён злосны,
Злосны і на съцюжу.

З гораду у горад
Блукае, клыпае,
Гоніць яго холад,
Голад падганяе.

А ўсьлед з імі гора,
Гора съледам ходзіць
І усім гавора
Гарбару прашкодзіць,

Каб ён не дабіўся
Сабе лепшай долі,
Шчасьця не дажыўся
Навекі ніколі.

А за што? Хто знае?
Чым ён вінаваты?
Доля, бач, такая —
Ёю ён прадаты... ⁴⁾,

Дожджык пакрапляе,
Па гразі хлюпocha,
Гарбара пужае,
З гарбара рагоча.

А у тахт начынъне
З дажджом песнью грае, —
Сэрца ад ёй стыне,
Кроюю ацякае.

Поўны ўвесь клапотай,
Ідзе гарбар, съпяшыцца...
Дзе-ж то на работу
Ён прыстаканіца?.. ⁶⁾

Песня грабара ⁶⁾.

Я ўсё жыцьце сваё, дзень-у-дзень, год-у-год,
Землю цяжкай лапатай капаю, як крот;
Век пад сонцам й дажджом гну пакутную съпіну,
Раскідаючы глыбамі торфу і гліну,
Ліпкі глей, бы смалу, ды цяжарнейшы жвыр ²⁾;
Я праводжу канавы ³⁾ удоўжкі і ўшыр,
Нібы стужкамі землю абвязваю ўкруг
І дарогу гранічу, гранічу і луг,
І спускаю з балотаў я лішнюю воду,
Ды рэжу раўкі для платоў агароду.

Так ўсё жыцьце сваё варушуся ў зямлі,
Хоць пад сонцам жыву, а калі-не-калі
Толькі бачу я вокам адкрытым яго.
Хоць ня зъмерыць наўкола прастору ўсяго
Неаглядных палёў, неаглядных лугоў, —
Я кармлюся красою я іх дзеля сноў
І у мёртвым сваім, незварушаным сну
Бачу шчасьця свайго ў надыходзе вясну.

Я ўсё жыцьце сваё, дзень-у-дзень, год-у-год,
Землю цяжкай лапатай капаю, як крот,
І так многа, я многа яе накапаў!
Направодзіў шырокіх і доўгіх канай
І пракрэзаў я цэлыя мілі равоў:
Шмат, ой, шмат я са съвету балотаў так зьвёў

²⁾ Пряданы. ³⁾ Прыстане. ⁴⁾ Той, што капае зямлю. ⁵⁾ Ужываецца і — жвір,
⁶⁾ Равы, рыхштокі.

І багата вады праз равы прапусьціў,
А ў ваду тую шмат я крывае ўліў,
Ды з гарачым сваім яе потам зъмяшаў,
Пад вадою-ж на дне свае гора хаваў.

Я ўсё жыцьце сваё, дзень-у-дзень, год-у-год
Землю цяжкай лапатай капаю, як крот.
Натачыўши абклад я лапаты свае,
Вечна долі шчасльвай шукаю сабе.
У халоднай нячулай зямлі
Можа хто захаваў яе, матку, калі
І дагэтуль яна бяз руханья ляжыць,
А зямля ня пускае яе к людзям жыць.
Восьці ^{a)} я яе тут і шукаю цяпер
І, як толькі знайду, пракапаю ёй дзъвер, ^{b)}
Наразхлест перад ёю, слугой, адчыню,
Хай нясе яна съвету ўсю радасьць сваю.

Я ўсё жыцьце сваё, дзень-у-дзень, год-у-год,
Землю цяжкай лапатай капаю, як крот,
І як многа ужо я яе накапаў!
Што-ж за працу сваю я ў адплату дастаў?
Што за плён мне зямля за труды прынясла,
За той пот і за кроў, што сабе узяла,
За бурлівую рэчку гарачых тых сълёз,
Што ўсё жыцьце мае паабмыў імі лёс?...
О, дала яна мне, ой, за працу дала:
З калючковых расылін мне вяночак спляла,
З медзі звонкай, цяжкой даравала шнурок,
А дарогу жыцьця ухарошила ў мрок,
Каб я шоў, ^{b)} як съляпы, каб бясконца я йшоў,
Землю вечна капаў і добра не знайшоў.

С в а б о д а .

Я убачыў яе ваддалёк,
Сярод ночы цямлівай, глухой,
Убіраўшай яе ў цёмны змрок
І паяўшай літаныні над ёй.

Я сасмагшую душу расой
Волядаўчаю ўсю акраплю,
А агонь гэты дзіўны я твой
У сэрцы съvezжым сваім запалю

Я убачыў яе і ўзгарэў, як агонь, ¹⁾ бы вырваны з клеткі той зъвер,
Як усходняга сонца лучы, ²⁾ У бой з няпраўдай ліхой палячу,
І хутчэй паляцеў наўздагонь, Хоць да шчасльця шукаючы дзъвер
Паляцеў да яе, кричучы: Сваім жыцьцем за ўсё заплачу".

„Не ўцякай ты, багіня красы,
Зыркі водбліск сіячага дня!
Дай напіцца твае мне расы
Дай часьціну твайго мне агня!"

І наўкола ад крыку майго
Раздавалася рэха, бы гром;
Я-ж да месца съятога таго,
Дзе стаяла яна, бег бягом;

^{a)} Вось-жа. ^{b)} Русіц. — дзъверы. ^{c)} Ішоў. ^{d)} Рус. — прамені, косы.

I. расставіўши руکі свае,
Бы галодны, што мусе самлець,
Я стараўся даткнуща яе,
Кэб ў мірганьні яе распылець.

Але ночы хаўтурная цьма
Шчыльна-шчыльна павісла над ёй,
Так што ў змроку пасмугла яна
Перад смагай гарачай маёй.

I як быццам далася на крок ^{a)}
Далей-далей, назад ад мяне,
Пы ізноў паказалась здалёк,
Разгарэўшыся ў зыркім агне.

Я-ж ня стаў, не жахнуўся патом, ^{b)}
А ўсе сілы ў сабе пазьбіраў

I з гарачым душэўным агнем
Съмела к ёй набліжаціся стаў.

I ў душы згартаваўши намер
Усё жыцьцё ад яе не адстаць,
Стаў я окліч яе пераймаць,
Які здалі казаў: „Толькі вер

Й не глядзі, што наўкола цябе
Непрабачная начка стаіць;
Біся з цьмюю ^{c)} і ў той барацьбе
Ты патрапіш мяне улавіць“.

Што далей—мой увераней крок,
Што далей—й яна бліжай ка мне,
I мой цвёрды ваяцкі зарок
Хутка-хутка яе нажане ^{d)}.

С о н.

Пад небам высокім, над полем шырокім
Ночы я съніў, што лятаў
I пільным паглядам зырклівага вока
Наўкола сябе аглядаў.

Чароўнай здавалася мне ў спачываньні
Зямля ўся, убрана ў цвяты,
Ні гора, ні муки ня знаючи званьня,
Спакой адзін знаўши съвяты.

I думкай абхвачаны ^{e)} съвежай, кіпучай,
Зямлі я свабоднай гукнуў:
Зямля ты чароўна, вяліка, магуча
Дух шчасьця цябе апрануў!

I дзіўнаю вабіш к сабе красатою ^{f)}
Ты вольную пташку—мяне;
Цяпер будзе лепей ўжо жыці з табою,
Як ў вольнай лунаць вышыне!..

З зборніка „Песні працы і змагання“.

С я в е ц.

Ўставай, сявец! Бяры сяўню,
Аўса, вады давай уволю
Свайму любімаму каню
I едзь пасьпешна ты у поле.

За зіму ўспрэўшая зямля
Табе аддасьць за працу многа!
Ўставай, сявец! Няхай сяўня
Ня будзе пуста і убога!

^{a)} Полён.—шаг. ^{b)} Потым. ^{c)} Ужывлецца болей.—цемрай. ^{d)} Нагоніць. ^{e)} Рус.—
ахоплены. ^{f)} Рус.—красою, хараством, прыгожасцю.

Рукой зярнят бяры паўней
Ды кідай мерна жменя ў жменю;
Са збожжам ў сэрцы думкі сей—
Надзеі, прауды, адраджэння.

Прышла вясна, і там цябе
Чакае звольненая ніва
І зазывае ^{a)} ўжо к сабе
Сяўца-работніка зычліва.

Ўставаў, сявец! І тое знай,
Ціто думак ральля не абмане
І дасьць багаты ураджай
За пот твой шчыры і старанье.

Ўставай, сявец! Ідзі, ары
Зъдзярнелай нівы твае гоні;
Прышоў твой час — ужо пара
Пачаць сяўбу яшчэ сягоньня!

К а в а л ь.

Многа працы ў мяне —
Хоць ўсю пору працуі!
Грэй жалеза ў вагні,
Вымай з горна і куй.

Молат цяжкі трымай
Над кавадлам ^{b)} якраз,
Зьнізу ўверх паднімай,
Зьеверху ўніз, раз-у-раз.

Адвярніся насьпех,
Як сумееш урваш —
Не забыща, каб меж
У свой час паддуваць.

Адно іскры ўбакі
І даверху лятуць,

Як паважна з рукі
Малаты ваяжка б'юць.

Раз, другі — і сашнік
Можа ў поле ўжо браць
Гарацешны мужык,
Сваю ніву гарашь.

Трэба шворан ^{c)} у воз —
Я згатую усыед;
Абіць буксу ^{d)} калёс —
Я й да гэтага мэт. ^{e)}

Рукі знаюць настрой,
Молат ўслушан ка мне,
На ўсё жыцьце цяжкой
Працы хопіць ў мяне!

Т к а ч ы х а.

За варстатаам дні і ночы,
У духаце нязноснай,
Я старанна і ахвоча
Тку — ліцую красны.
Скрып чалядаў песнью грае,
Рыпаюць вітушкі,
Чаўнакі два з kraю к kraю
Лётаюць, бы птушкі.
Рукі-вуды іх хапаюць,
Не даюць прамаху...
Дні гадзінамі мінаюць
У работным жаху...
Возьме хэнцыя ^{f)} і даволі...
Што-ж бы разрабіцца;

Локцяў з пару, або й болей
Саскладаць па нітцы.
Эх, бы, здэ'цца, дзень працягся
Хоцькі-б ў два, як трэба.
Чалавек-бы ўсё-ж запасіся
Ад работы хлебам.
А то дрэнчыш ^{g)} бяз сціханья,
Градам пот ліецца,
А ад працы, ад старанья
Й чучь не астaeцца.
Што парадзіць? Трэ' гадзіцца,
Покуль прыдзе зъмена.
Дык шчыльней-жа, нітка к нітцы,
Цісьніся старэнна!

^{a)} Рус. — заклікае. ^{b)} Полён. — кавалам. ^{c)} Жалезны пруток для злучэнья вось перадка з брычкаю. ^{d)} Жалезны абруч у калодцы кола. ^{e)} Здатны. ^{f)} Полён. — жадавнне. ^{g)} Значыць — робіш.

Не стамляйцеся нічуткі
На падноожках, ногі,
Ня схінайся, трымай прутка,
Сьпіна, пад зънямогай!

А вось болей выжам тугі —
Дык крыху падспору...
Гэй, убок, нядолі слугі,
Вам я тку пабору!

Песьня жня і.

Пад сярлом майм крывым
Жыта хутка гнецца,
Сноп за снопам у радкі
Покладам кладзецца.
Не баюся съпёкі я
Сонца агнявога
І ня чую, што баляць
Рукі, крыж і ногі.
Пот ліеца ручайком,
Смэга забірае;
Я-ж вясёлая ўсё жну,
Жну ды падпяваю.
Час пасъпешна так ляціць —
Скора вечар будзе,
І я нівачку сваю
Так дажну, як людзі,
Ды пасъпело мо' яшчэ
У снапы зъвязаці.

Ох, люблю-люблю сваё —
Сваё жыта жаці.
Як сажну яго я ўсё,
І зъвязём да хаты,
Будзем хлеба на год мець,
Будзем мы багаты.
Я салодак свой хлябок
(Каб-жа быў ён вечан!),
Хоць і чорны, і крупны,
І няўмела съпечан.
Эх, хутчэй-хутчэй, рука,
Ты з сярлом махайся!
Будзь ты, жыта, ядраным
І ў малотным ўдайся...
Пад сярлом майм крывым
Хутка жыта гнецца,
Сноп за снопам у радок
Покладам кладзецца...

Касьба.

Ня спалі шчэ раньнія росы,
І сонца ня стала зіяць,
Як гострыя ў поплаве ^{a)} косы
Вясёла і зычна зъвіняць.

Бліскаюць рэзвы на сонцы,
Сьвішчуць, шумяць у траве.
Думкі жывым валаконцам
Үюцца ў касцоў ў галаве.

Радая гнецца травіца
Роўна, пракос у пракос.
Радасьць у сэрцы іскрыцца,
Труд нам адплату прынёс.

Гэй, разыдзецеся, рукі,
Косы так гостра бяруць,
Цела ня ведае муکі,
Ногі спачынку ня ждуць!

Сонца з нябёсаў зіяе,
Ветрык нячутна шуміць;
Роўна трава правядзае,
Весела сена сушыць!

Песьнямі спораць работу, —
Бабы і хлопцы пяюць.
Поўны працоўнай ахвоты,
Сэрцы іх радыя б'юць.

Зыкі вясёлыя клёпу
Песьняй срабрыстай зъвіняць,
Скохшае сена у копы
Бабы съпяшаюць складаць.

Й тут-же растуць ўвачавідкі
Тоўстыя копы у рад.
Многа выказвае прыткі
Посьпех вясёлы дзяўчут!

^{a)} Тое-ж, што і луг, луг заплаўлены.

Променем смуглыя твары
Ў працы жывой аддаюць.
Многа гадзіны прыпару
Сіл у людзей адбяруць!

Толькі нядарма ўсе сілы
Людзі съціраюць свае,

Праца ўвесь съвет ускарміла,
Праца нам шчасльце дае.

Працаю сілы прыроды
К людзям у слугі ідуць,
З ёю-ж у съвеце народы
Лепшае долі прыждуць.

Без работы.

Няма працы — й сэрцу млюсна —
Не знайсьці спакою...
Я так шчыра, я так моцна ²⁾
Зжыўся змалку з ёю.

Дзень прыходзіць, і пытаньні
Раптам лезуць ў душу:
Што да вечару ад рання
Я рабіці мушу?

Ў беглым строме ^{a)} кроў ня лълецца,
Рукі зывіслі кнізу;
Сэрца вераю ня б'еца,
З думак — адны рзы ³⁾.

Нейкім болем хвіляй гляне
Одгуку надзея —
І у момант-же растане —
Толькі зъяў паве...

Ходзіш — блудзіш і, здаецца,
Ўраз-бы ўпаў ў магілу —

Гэткім болем сэрца рвецца,
Гэтак ўсё няміла...

І ня тое, што работа
Голад прыпыняе,
Ва мне родзіць ўсе клапоты
Й нэндза ⁴⁾ забірае, —

Не, ня тое. Хопе ²⁾ з гэтым
Сіл ва мне зьмірыцца, —
Але тое, што ля ⁵⁾ съвету
Нечым прыгадзіцца,

Што задарам марна гіне
Хэнць мая й ахвоцьце
Дні і ночы няупынна
Аддаваць рабоце...

Няма працы... цяжка гэта
Мне цярпець бяз меры,
Бо ў ёй зоў мой, мая мэта —
Ў ёй спадзеў і вера.

Будзь пярэднім.

Непадатны,
Поўны гарту
Ў жыцьці з роду,
За свабоду
Ў бой упарты:
• • • • •
Незьвярэдна ⁶⁾
Йдзі пярэднім!

Днёў шчасльвых —
Выгляд здалі ⁷⁾,

Ў палахлівых
Запускае
Сум нявер'я
Й отруч ⁸⁾ жалю...

Шырэй дзвіверы
Адчыні ім!
Хай міргае
Съветам дзіўным
Зірк свабоды
Прад вачыма

^{a)} Герм. — бегу, пёку. ^{b)} Адзежы духоўнікаў; тут разумеюцца абрывікі адзежы лахманы. ^{c)} Полён. — беднасць. ^{d)} Провіац. — хопіць. ^{e)} Д'я ^{f)} Ня хітаючыся, съмелы. ^{g)} Здалёк. ^{h)} Атруту.

Змардаваных ^{a)}
Завірухай,
Зынікшых духам
Ў цяжкіх ранах...
Ў час, як жданай
Долі шчаснай ^{b)}
Зорка ясна
Вокал зъязе...
Незгамонны,
Непакорны
Ў жыцьці з роду,

Перад сконам.
Ночы чорнай
Й злой нягоды,
Цьвёрда, ўпартая
Стань пярэднім
І ўлій гарту,
И дай надзею
Тым, хто стомлен
Ды хварэе
Ад зънямогі
Сродзъ ^{c)} дарогі...

Таварышу.

Ці ты бачыў, як па моры
Пойдуць хвалі чарадою?
Як ў сібернейшым напоры:
Б'юць у бераг ў час прыбою?

Але моцна стаяць скалы,
Адбіваюць ўсе напоры
Буйных хваляў й дзікіх валаў,
Што іграе імі мора...

Мора пеніцца і зыліцца,
Нясупынна коціць валы,
Быццам з злосцюю хоча ўпіцца
Сілай моцнай ў сваёй скалы,

Каб зъярнуць усе цъярдыні
І разъбіць усе прашкоды
Ды, разъліўшысь па раўніне,
Ўраз здраволіцца свабодай.

Так і ты, таварыш мілы,
Будзь у жыцьці нібы скалы,
І адважна, поўны сілы,
Ваюй з бураю-навалай.

А цъярдыню гардай ^{d)} волі
Разъбівай бяды напоры
І ў барбе ^{e)} за шчасьце й долю
Спяний мора, зрывай горы.

Ідзі дарогаю заросшай...

Ідзі дарогаю, заросшай
Дзікім чэмерам-травой.
Ідзі, стаміўшыся, зънямогши,
З набалеўшаю душой.

Над табою зданьне съмерці —
Дух згубіцельны пляе —
Кожнай хвіляй мерыць ўперці
У змрок нябытнасьці свае.

Груды, ямы і абрывы
Хай ня лякаюць ^{f)} цябе;
Хай ружовыя пазывы
Не тануць ў цяжкой журбе.

Хай да сэрца йдуць сумленьні,
Страх хай лезе да цябе,
Загартай свае цярпеньне
І будзь цьвёрдым ў барацьбе.

Тады пройдзеш скр诏ъ дарогу,
Гарда съяг свой данясе
К таму месцу, к таму богу,
Да якога ты ідзей.

^{a)} Полён. — змучаных. ^{b)} Шчасльвай. ^{c)} Полён.— сярод, пасярод. ^{d)} Полён. — гордай ^{e)} Русіц. — барацьбе, змаганьні. ^{f)} Полён. — палохають.

Дружна з ахвотай...

Дружна з ахвотай,
Гэй, за работу,
Брацыці, скарэй!

З песьняю зычнай
Ў працы прывычнай
Будзе спарней.

Гора з нядоляй
Ня знайдуць патолі
Болей сродзъ^{a)} нас;

Весела й хутка,
Мінютка ў мінютку
Сойдзе нам час.

У стуку і грûку
Забудзем мы муку
Працы сваёй.

Шчыра і съмела,
Гайды да дзела
Цеснай сям'ёй,

Там, дзе цярпеньне
Ў цемры гніенъня —
Стане расьці.

Семя жывое
Шчасьця съятога
Пасеем ў жыцьці.

Дружна з ахвотай,
Гэй, да работы,
Брацыці, скарэй!

Праца съятая
Хай прывітае
Нас ўсіх хутчэй...

Я люблю...

Я люблю, калі небны абшар,
Неспадзевана, ўсім нечакана,
Убярэцца ў адзежыну хмар,
Буйным ветрам здалёку нагнаных;

Калі гром над зямлëй прагрыміць,
Аж навокал зямля скальхнецца.
Ды маланка агнём пачне неба паліць,
Аж яно на кавалачкі рвецца;

Калі вецер свой шуг ^{b)} павядзе,
Ўсё руйнуючы ўшчэнт прад сабою,
І наўкруг, як ня глянь, ўсё гудзе,
Нібы ў съмертным зрашаючым ^{c)} бою...

Я люблю гэты час! Без канца
Я хацеў-бы, каб ён ня мінаўся!
Пад стыхіі уздым на байца
Я-б пад цёкам яго прычашчаўся.

^{a)} Полён. — сярод, пасярод. ^{b)} Адшоўгас, прэцца ўзад і наперад, туды й сюды
^{c)} Выращающим.

Б у н т.

Люб мне ветра гуд шалёны,
 Калі хіліцца дадолу
 Пад ім дубава карона,
 І стагнеть зямля наўкола;

Ў нястрыманым пэнту ^{a)} мкнецца
 Слупам пыльным завіруха,
 І ўсё нішчыцца ды б'еша
 Пад надавам ^{b)} яе руху.

Ні заставы, ні прыноны
 Ня ймуць сілы пазмагацца,
 Спышніць ветра хваляў ўзгоны
 І зруйненню не паддацца.

Люб мне ветра посьлеў люты —
 Песьні вольнай вызваленяня,
 Калі цішы мёртвай путы
 Ўсё губляе з аблягчэньнем;

І, пачуўши рэзвасць руху,
 З ветрам носіцца, гуляе,
 Ды бурлячым вечным духам
 Мёртвым жыцьце укладае!

Я хацеў-бы пяяць...

Я хацеў-бы пяяць,
 Як пяе
 Цёмны бор непагодаю,
 Каб вакол абдужаць
 Зыкам песьні свае,
 Хто ня кінуў шчэ спаць
 Пад нядоляй-нягодаю.

Я хацеў-бы пылаць,
 Як пылае
 Бліскавіца між хмарамі,
 Каб агні запалаць,
 Дзе шчэ цемра вітае
 Над зямлёй, над абшарамі.

Я хацеў-бы гусьці,
 Як гудзе
 Вечер буры-навалы узынятае,
 Каб нашчэнт ^{c)} разъясці
 Па лясох, па вадзе
 Панства долі-нядолі заклятае.

Я хацеў-бы ўладаць ^{d)}
 Хоць-бы мігам адным
 Непакорнай, магутнаю сілаю,
 Каб змагчы, зруйнаваць
 Ўсе ліхое вакол
 І ўжыць шчасця над гэтай магілаю.

^{a)} Полён.—разгоне, імпату. ^{b)} Паднацікам, прыцікам. ^{c)} Полён.—зусім, да рэшты.
^{d)} Чэхізм, або старабаўг,—валадаць.

Я жыву...

Я жыву таму, што маю
Веру моцную у тое,
Што загіне доля злая,
Чорнай сілаю якая ^{а)}
Землю вокал аблягае,
Бы жалезнаю рукою.

Я жыву таму, што сэрца
Спадзей ^{б)} ясных ня губляе,
Як улетку лісьцяў дрэўцы,
І ў надзеях, бы праз дзъверцы,
Наглядае спацыр съмерці,
Што нядолю скро́зь зынішчае.

Я жыву таму, што чую
Душой чулаю адроду ^{в)}
Тую пору, хвілю тую
Боганосную, съятую,
Што нясе ў съвет даррагую
Съветазарную Свабоду.

Я жыву таму, што бачу
Панаванье лепшай долі,
Дзе ня будзе хутка плачу,
И за якую й я даў дачу,
Што адроду прыназначыў
На крывавым збройным полі
У барацьбе за шчасьце ю волю.

З В О Н.

З гары высокае званіцы
Званы будзяча загулі;
І гуд чырвоны іх імчыцца
Па галу съпячае зямлі.

Дрыжыць вакол ціша глухая,
Трасе паветра медны гуд
І ўсё, што съпіць, ён паднімае
Вакол сябе, і там, і тут:

„Уставай, хто съпіць!“ у звоне чутна
Размову гучных вагкіх ^{г)} слоў...
„Скідай свой сон, ліхі, атрутны,
Цягучы сон даўгіх вякоў!“

І ўдыр за ўдырам шле званіца,
Спушчае ўніз з сваіх прытул
Шарэнгам ^{д)} ройным, чарадзіцай
Усё болей гучны звонны гул.

І рэжа ён паветра строма,
Качае хвалямі бары,
Аднізу рвецца скрутным ўзломам
Да рэзва зъяючай зары,

Яшчэ—мамэнт і гудам звону,
Здаецца, неба страсяне
Ды зоў разгорнецца чырвоны
Па ўсёй зямлі і ў вышыне ^{е)}

Да сонца.

Дзе быў пустыр, дзе рос пальян,
Дзе ветры сівера стагналі
І шыр прывольную раёнін
Туманам змрокі адзявалі,
Дзе енк ^{ф)} цяжарнае жальбы
Народу зынішchanага чуўся,—
У вагні вялікай барацьбы
Устаў край—радзімай Беларусі
Пранёсься ім тварачы дых,
Праняў людзей, яго істоту,

Й нявольнік ў гмахах ^{ж)} баявых
З зыняпаду рвецца на высоты.
З глыбін абужданай души,
Бы з буйна б'ючае крыніцы,
К красе раджаючай рушыў
Імпэт працоўных бліскавіцай.
Й кіпіць, хвалюе ды раве
Жыцьцё ўваскрасшое краіны,
І к чыньюні ^{з)} вечнаму заве
Яе народ, як ўласцяліна ^{і),}

^{а)} Няправільны зварот — якая чорнаю сілай. ^{б)} Надзея. ^{в)} Адраджэннве.
^{г)} Ад—вага, важкі. ^{д)} Пол.—радом. ^{е)} Прав.—вышыні. ^{ж)} Вялікая будыніва. ^{з)} Чыну,
працы. ^{і)} Старобоў. — валадара.

Прад ім рашчынены прастор
На постаць вызывеўшую нівы;
І яснасьць сонца й пекнасьць ^{a)} зор,
І бег жаролцаў гаманлівых.
І дрэў ^{b)} вяковых сплёт карон,
І шыр навыглядных абшараў—

Схінулі шчыра ніскі ўклон,
Яму, як жыцьця гаспадару.
Вось, стаўши цвёйдаю ступой —
Ен к мэтам збліжаным кіруе
І жыцьце, поўнае красой,
Сабе й радзіме ^{c)} ён будуе.

З зборніка „Урачыстасць“.

Яна ідзе

Яна ідзе
Магутным, цвёрдым крокам,
Няспыннай сілаю разгону,
Закону
Вечнага развою падухільна.
Ня зъмерыць ходу яе вокам,
Ня згледзець ўзмахаў многамільных.

Яна ідзе
Варужная кіпучай працай,
Натхненныем ўзбураная палкім,
Цвітучая душою і паставай.

Маладымі,
Агнявымі
Глядзяць яе, як зоры, вочы
Ў прагалак высьветленай ночы,
Ў далечы ранняга сьвітання.

Нясыціханна
Калыша вір уздымных рухаў.
Завірухай
Гнілы устой упартай цішы...

Яна ідзе,
Агнём пякучым знакі піша
На кожным кроку, што праміне.
І сіла ўжо ніч'я ня спыне
Да векаў скону
Яе рашучага разгону...

Яна ідзе
Ў зялёной пышнай руні,
Ў развойным, шумным веснаходзе
Настрэчу царственай Свабодзе...

Мая Стыхія...

Ў буры, ў навальнцы,
Ў громе, ў бліскавіцы,
У сіберным гуле
Ветранае сілы,
Ў хваляваныні мора,

Ў калыханыні бора
Многае мне міла,
Многае мне блізка.

Ўсё вакол трасецца,
Ўсё кудысь нясецца,
Ломіць і зьнішчае
Вокала прашкоды.

І няма ні званьня
Сілам тым стрыманьня,
Як яны гуляюць,
Як яны бушуюць...

Хочацца пусьціца .
З імі мне й пазбыцца,
Што я чую, бачу,
Ведаю і знаю.
І ламаць паломам
З ветрам, з бурай, з громам
Ўсю бяду людзкую,
Што ў жыцьці пануе
З краю і да краю...

^{a)} З польск. — рэчносць харство; прыгожасць. ^{b)} Поль. — дзярэў. ^{c)} Інакш — бацькаўшчыне.

Будаванье.

Зълітна, згушчана, зъяднана,
Як цамэнтам, прагным пэнтам
Да змаганьня,
Будаванье
Скалыхнулася грамада
Промэтзэм,
Вяліканам
І кранула
З громам, гулам
Нястрыманым
Вадаспадам,
Паднялася
Пяруновай ўгнявеяй.
І ўздыбіла
Перад намі
Прытаёныя вякамі
Трохварстовыі хібамі
Хвалій ўзбуранае мора...
Вочы ўгору,
Гучней стукі.

Зълітна, згушчана, зъяднана
Пад націскам вялікана
Стогне, рвецца слой цаліны,
Векавечнае дзярніны,
Загартованым нарогам...
І грымоча бурна, строга
Раскалыханай грамадай
Падлятаючае рэха
Волятворчага пасьпеху.
Непарухныя пасады
Нікнуць, гінуць, прападаюць..
Толькі вогнішчам палаюць
Разгаражаныя вочы,
Ды ляскоча
Молат важкі сілай грому...
І съмляюцца маладому
Аднаўленню,
Будаванью
Сонца яснага праменіні
Й зор бліскучае мірганьне.

Праца.

Зірні,
Як вакол
Процьма кол
Няспынна,
Стройна, чынна
Ўюць кругі
Чарадою.
Шасьцярні
Матусыцца,
Імчаща
Стралою
Пасы,
Галасы
Рабочых
Пры работе
Ў траскатні,
Ў бразгатні
Нячутны —
Мруць яны
Ў духаце,
Ў стоме, ў поце.
Лезе ў вочы
Пыл, смрод,
Учэрод.

Як зывясці
На пагляд
Улярод
І назад,
Уладрад
Шэсьць радоў
Панахіленых съпін.
Як адзін,
Колькі сот
Чалавек
За парухам
Машын
З заміраньнем
Дыханьня
Сачаць...
Малаты
Тук-грук
Тра-а-ты
Грукаціць.
Сюд-туд —
З кута ў кут
Прабяжыць,
Паглядзіць,
Майстар-цэх;

Яго бег
У вадно
Валакно
Ніжа, ўе.
Нясустрыманы рух.
Ззы-ы-ух!
Гры-ы-ры!
Шасьцярні,
Мянтухі...
Навакол
Процьма кол

Ўюць кругі.
Іх бягі
Сачаць сотні вачэй;
Сотні-ж рук
Ладзяць стук
У гармонь...
І гартуе агонь
Грозных домнаў-пячэй ^{а)})
Працы пільней вытвор —
Яе гмах, яе спор...

Я жыць хачу.

Я жыць хачу, як піць ад смагі;
Я жыць хачу, як сонца ў холад.
Я жыць хачу і повен прагі
Жыцьця, бо шч' здароў і молад.

Бягучы час, дзянькі, хвіліны
На пальцы пільна я лічу,
І шкода кожнай мне часіны,
Ішто ўжо прашла, бо жыць хачу.

Я ў даль глухую пазіраю,
За зданьнем выдумным лячу,
Аб днёх шчасльвейших гадаю
І жду іх, жду, бо жыць хачу.

Хачу цвятоў, хачу вясельля,
Хачу прыгожых абразоў,
Любошчаў палкіх, хмелю зельля,
Забыўнай ласкі кайданоў.

Ўсю зелень поля, съветласць сонца,
Весь пах цвятоў, весь рэчак цёк
Вабраць ў сябе і ў іх бясконца
Купацца дні ў съятле і ўзмрок,

Каб знаць, што я жыву, як трэба,
Ня доўг, ня службу залачу!
Я зораў бліск, прастораў неба,
Свабоды буйнае хачу,

Як вецер вольны, рэзвы, моцны
Па галу ^{б)} вольнаму лятаць.
Хто жыць ня хоча, таго злосна,
Таго бяссэрдна ^{г)} пракліанаць.

Ўвесь страх, ўвесь сум аб часе съмерці
Прад думкай съветлай распыліць,
Душой шчасльвіы, палкі сэрцам,
Хачу я жыць, кіпуча жыць!

а) Прав. — печаў. б) Прастору. г) Няміласэрдна.

Мая душа.

У маёй души любові мора
Да вас, зялёныя гаі,
Да вас, міргаючыя зоры,
Да вас, захмарныя краі.

Вялікай сілай съветавою
Мая істота ўся гарыць,
І прагне сэрца маладое
З прасторам вечным крэпка зывіць,—

Бо тыя дзівы, тыя чары,
Якімі поўна неба сінь,
Па ўсім разгорнутым абшары,
Куды паглядам ты на кінь,

Трывожаць душу, родзяць зовы,
Ляцець, ляцець, зынябыўшы жалі,
Шукаць красы, за векі новай,
Здымаш заслону з цёмных даль^{а)},

І гай залёны й луг шырокі
Хадой няўпыннай абліяраць,
Аднізу ўгору, ў гал высокі
Крылатай птушкай узълятаць.

І ў моры променнаага сонца,
У мірганыні срэбраным сузор
Лятаць, насіцца там бясконца,
Вакол зъмяраочы прастор.

Лятаць і сэрцам гарставашца
І душу ўзмоцніваць ў агні,
Каб сілу мець за век змагашца
За волю й шчасьце на зямлі.

Ў маёй души любові мора
Да шыры поля, да гаёў,
Да ўсіх нязьмераных прастораў,
Да ўсіх захованых краёў.

З прозы.

На ўсходзе сонца...

Мне на спалася. Прачнуўся пасярод ночы, падышоў к вакну, утаплюйся ў яго і пільна пачаў глядзець на вуліцу. На дварэ стаяла пекная, чароўная нач. Неба цемнавата-сіняе, глыбокое бяз меры, доўгае і шырокое без канца, густа натыкане мігатлівымі, яснымі зоркамі, як вялізны дарагі купал, абліягала круг-кругом чорную

а) Даляў.

грешную зямлю. Зоркі весела мігацелі. Кожная з іх дадзена асобнаму чалавеку і съвеціць датуль, пакуль той ня зыйдзе з гэтага съвету. Тады зорка падае на зямлю і льле па дарозе свае жаласьлівая, агнёвая сълёзы, каторыя на мамэнт як-бы застываюць на небе, а паслья раптам прападаюць...

Памёр чалавек, — значыцца, патухла і зорка яго!

Гэтак кажуць цёмныя людзі, у гэта некалісь верыў і я... Эх, колькі гэтых зорак тухне на нашых вачоў, брацыці мае! Зоркі шчасливых, зоркі багатых і бедных, зоркі паноў і мужыкоў!!..

І я ў гэту цёмную, душную ночку пачаў шчыра, кя мігаючы вачыма, пільнаваць, сачыць за кожнаю зоркаю, ці не спадзе адна з іх на маіх вачох.

Сон зусім пакінув м'яне.

І вось — там далёка, на юхонім краю неба, як прымха якая,
раптам адраваліся разам трь зоркі і мігам апалі на зямлю. Чые
яны? Ці сіроткі гаротнага, ці пястуна шчасльвага? Ня ведаю! Толькі
ўсё-ж такі нейчая яны ды ёсьць!.. Можа гэта на маю карысьць абар-
валася жыцьцё тром чалавекам?!

Пры гэтай думцы я хацеў апусьціць вочы, калі йзноў мне прышлося быць съведкаю спаданчыя дзьвёх зорак... Тады я раптам, не па сваей волі, апусьціў ня толькі вочы, а і галаву і пачаў разглядаци шэрую, нудну⁹, акрытую цымою зямліцу, съцены і стрэхі цёмных нізен¹⁰кіх, падобных адна да ёнай, мужыцкіх хатін. У галаву палезылі думкі, каторыя на вуха шапталі мне: „нашто табе гэнае неба? Што табе яго пекнасьць дзіўная, яго хараство съвятое?! — Ты — сын зямлі, нуднай, чорнай зямлі; ты нявольнік жыцця, цяжкага, горкага, паднявольнага; ты — ахвяра бяды, няшчасця і нядолі!.. Не на тое ты радзіўся, каб дзілавацца харастром прыроды, пазнаваць яе, а пасля ў книжках чыркаць аб ёй, каб і твае брацьці вучыліся любіць яе!..

„Ты — дзіця люду цёмнага, забітага, спрацавага, дзея каторага нічога другога, апроч — працы цяжкай, нязможнай, якую ён сам апявае ў песні нуднай, зложанай яго балочым сэрцам, яго кляпілівым мозгам і напісаную чыстаю памяцьцю на шэра-чорных лістох часу, каторы бяжыць без канца...

„Усё, што живе на съвеце, што яго цікує ^{а)}, ён знайдзе на гэтых лісточках, прачытаем... і пайме ^{б)}...

„Гэта яму знаёма; другога, інакшага пісьма, пакуль што, ён ня ўмее чытаць... Яму найперш трэба таго, што датыкалася-бы яго вушэй, вачэй, яго ўсye істоты, што ўскалыхнула-бы ім, збудзіла ад вяковага сну, расплющыла яму вочы; тады ён іх падымае к небу!.. Тады з яго сям'і выйдуць свае родныя песьняры, каторыя ў роднай мове апяюць усе дзівы съвету, другім народам даўно вядомыя”...

І чым далей, тым болей і болей думкі апутывалі мяне ўсё шчыльней, налазілі ўсё новыя і новыя, ды ўсё заядлейшыя, цяжэйшыя; рабілі з мяне бяздольнага іх слугу...

Пад іх цяжарам я асунаўся, прысеў на лаве ля вакна і задрамаў

а) Цікавіць. б) Зразумев.

...Колькі часу я спаў? Што я съніў? Ня ведаю. Толькі, як ізноў падняў галаву, ужо съвежую, вольную ад цяжкіх думак, кінуў вокам на двор, дык над зямлёй ужо съвяціла сонейка. Гэтым разам узы́шло яно надта дзіўнае, чароўнае.

Съмела і хутка выйшла сонейка з-за лесу і памаленьку пачэсна прыгала біла прачнушуюся зямлю і ўсё жывое на ёй. Усё весялей затрапяталася, заварушылася і звонка зас্পівала ў адзін голас шчырую літанью ўзы́шоўшаму сонейку:

„Вітаем цябе, цар съвету, цар усяго жыцьця на зямлі! Вялікае і слáунае сонца! Ты прыйшло да нас, разбудзіла нас ад сну. Мы ўсталі на твой прыход і дружна, хутка пойдзем да працы. Ня сходзьжа павекі ^{а)} ты з гэтага неба і агнём шчасльца асьвячай грэшную холодную зямлю. Вітаем цябе, сонца!..”

Нейкая радасьць і лёгкасць напоўніла маё сэрца, і, абярнуўшы вочы на ўсход, зас্পіваў і я разам з усім жывым съвятую, дзіўную, шчырую песнью ўзы́шоўшаму сонцу!..

Бацька воля.

(Рамін).

Дзякуючы спэцифічным варункам нашага жыцьця, самога раману ў Вільні ня можна дастаць. Прыходзіцца абмежыцца невялічкім ка-
валачкам, які папаў у друк Зах. Беларусі.

ЛАЙДАК.

Ужо падыходзіў канец дзесятага гадзіны раніцы, калі Палута ў другі раз вярнулася з травы ^{б)}). Ёй і на гэты раз паshanцавала ^{в)}: стражнік ня ўбачыў, і яна нажала два вялікіх дапаўна мяшкі добрае паплаўнае травы. Янкель-рамізьнік ^{г)}, стрэўшы Палуту з травою, нічога ня кажучы, адкупіў у яе абадва мяшкі за восем злоты і яшчэ нават падзякаваў. Гэта Палуту дужа ўзрадавала, бо яшчэ дагэтуль яна ні разу так удачліва не зарабляла. Вясёлай ды здаволенай вайшла яна ў хату.

— Ну, цяпер крыху супачыну. Ужо сёньня болей нікуды не пайду. Дзякую Богу, утаргавала, і хопіць для мяне на нейкі час. Вось толькі трэба было-б зъбегаць на рынак ды купіць хоць кавалачак сітніцы ^{д)} „Хведарку”, — у голас сказала яна сама сабе. І, успомніўшы аб Хведарку, Палута кінула паглядам у запечак. Кінула паглядам і раптам сумелася, паціснуўшы плячыма: замест Хведаркі, яна ўгледзела старэйшага свайго сынка, Янку, які скурчыўшыся абаранкамі ляжаў прытоенным у самым куточку запечку.

„Што то мae быць?” — прабегла ў Палуцінай галаве: — „толькі тыдзень мінуў, а ён ужо і дамоў наведаўся”. Янка, Я-а-начка-а! — у голас пазвала ^{е)} Палута і хутка падбегла да полу: — „Цi-ж гэта, Янчка, ты-ы? Чаго ты вярнуўся да дому, мой сынок? Можа, зъбег ад пана Замыжнага?” Але хлопчык нічога не адказаў на мацерыны запытаўні: ён моўчкі потайна ляжаў, баючыся паварушыцца, і відно

а) Вечіна. б) Ісці ў траву, значыць — на траву. в) Пащасьціла. г) Тоё-ж, што — возьнік, фурман; ужываецца на Случчыне. д) Паўбелага хлеба. е) Лепей — паклікала.

было, як спуджана паморгвалі яго прыплюшчаныя вочкі. — „Ці ты чуеш, ці не?“ — гучней і зьлелі гукнула Палута на сынка і штырхнула яго рукою ў бачок. Янка раптам узварухнуўся, выпрастаўся і мігам падняўся. — „Мамачка, толькі не чапайцеся. Я вам сазнаюся — я зьбег ад пана Замыжнага. Вельмі ўжо там з мяне зьдзекаваліся: не кармілі зусім, білі, папіхалі, спаць не давалі. Я ня мог съярпець і... зьбег. Ня біце, матачка-... Не магу я служыць у Замыжнага, ні зашто не мэгу і... ня буду“.

— Брэшаш, распусынік!

— Не, мамачка, дальбог не, — стукнуўши кулачком у грудзі, пакляўся Янка. Палута замаўчала і некалькі часу нічога не казала, але скора да яе надышло сумненіне ^{a)}, і яна вымовіла да сынка:

— А калі ты хлусіш, што тады будзе? Вось я толькі папытаю ў аканома Сідера, чакай...

— Не, ні каліва ня хлушу, ні беднага... Папытайце сабе ў дзядзькі Сідара... — умольна гледзячы Палуце ў вочы, апраўдаўся Янка.

Але не пасьпей ён дагаварыць свайго апраўданьня, як пачуўся стук у вакно, а за ім і голас знадворку.

— Палута! Палута-а, га?

Палута кінула Янку, бэржджэй пабегла да вакна і ўгледзела ў ім Сідара, аканома Замыжнага.

— Ага-а! Сіда-ар! Чаго-ж гэта вы? — запытала яна Сідара, прачыняючы вакно. Сідар усьмяхнуўся і адказаў: — Чаго! Да ты, пэўна, і сама дагадалася... Гэта-ж...

— А што? — не дагадваючыся ў чым рэч, перабіла Сідара Палута...

— Ды, простая рэч, за хлопцам ^{b)} прыехаў. Узяў учора ноччу і зьбег. Кінуў-рынуў у полі стада ^{c)}, а сам, займаздароў, драла. І ліха ведае, колькі учыніў шкоды: у сенажаць, ведаеш, рынула ўсё стада і нашчэнт ^{d)} здратавалі з дзесяціну поплаву ^{e)}. Эх, такі ўжо, галубка, распусны ён у цябе, такі мудрагельны ^{f)} клапец, што ня дай ты рады. Пэўна, заснуў у пасецы, выпусціў з ваччу стада і з пярэпалаху ўцёк да хаты... Напэўна-ж, я думаю, ён у цябе ў дому?

Сідаравы слова ня былі наўдою для Палуты: яна зразу, толькі што ўгледзела ў хаце Янку, думала гэта. Да кляцьбы і запэўнення свайго сынка, чым ён апраўдаваў свой зьбег са службы, — Палута адчяслася з поўнаю няўвагаю. Нават і думкі не дапускала, што яе сынок клянецца ёй і яе запэўняе зусім шчыра. Чамусьці яна верыла словам аканома Сідара. Толькі ён скончыў запытаньні, як Палута адварнулася да запечку, дзе насплена стаяў Янка, і злосна прыкрыкнула на яго:

— Ці ты чуеш, адшчапенец, што дзядзька кажа? Каб цябе паралюш ^ж задушыў! Ну-ж я табе пакажу, зараза.

— Ша, ша! — перапыніў Палуту Сідар: — крычаць — то ўжо ты ня крычы на яго... Падобраму, лепш так не рабіць...

— Гол не! Я-а яму пака-ажу-у! Эх, эх! І што мне рабіць з гэтым разбойнікам... съветам круціць, на яго ліх...

a) Сумляванье. b) Зварот расейскі — „па хлопца“. c) Статак. d) Полён. — дарэшты, зусім. e) Лугу ля пляцоў, заплаўнога. f) Той, што мудруе. ж) Хварэба, калі чалавек нібы адзеравяне.

Яна злосна скрывіла міну, сашчапіла кулакі і намерылася кінуцца на хлопчыка, зрабіўши ад вакна некалькі кроکаў ^{a)}.

Янка нічога не адказаў Сідару. Галодны ад учарашияга, аслабны, але, ня могшы папрасіць у мацеры есьці, ён пайшоў да возу; усёуся на мяшку з саломаю.

— Янка, Яначка! — радасна кінуўся да яго Хведарка, прыбегшы аднекуль і ўгледзеўши брата на возе: — Вазьмі й мяне з сабою. я хочу пад'ехаць — я так доўга не катаўся. Янка нічога не адказаў і братку: ён мэрам ^{b)} і ня слухаў, што так рад і так шчыра сустрэў яго зусім нявінны ні ў чым Хведарка. Нават і вокам ня кінуў на яго, калі прыкрыўджены Хведерка адышоў ад возу, сей на прызыбе і набочыўся. Не зважаючи на дзяцей, Сідар каля пяці хвілін аб нечым пашаптаўся з Палутаю, а паслья — адвязаў каля і намерыўся ехаць.

— Бывай здарова, Палута! — сказаў Сідар да Палуты і паківаў галавою.

— Бывайце здаровы, ягомасць Сідар! — дабрадушна адказала Палута і съледам дабавіла: — вы ўжо там не патурайце яму, ушчуваіце ^{c)} добра, калі трэба; я яшчэ падзякую вам за гэта: што з ім цырымоніі разводзіцы!..

Сідар засымяўся і пагнаў каня.

— Што-ж, Янка, засмуціўся? Баішся ехаць? Кінь нудзіцца! — ахнуўся ён да Янкі.

Янка маўчаў. Гурток цікавых дзетак, якія сабраліся вакол возу, а цяпер русступіліся і глядзелі, як той аддаляўся, крычалі ўсьлед Янку розныя выказы: „Вярніся, Янка, прывязі яблык, як пасьпельоў“. У грамадку дзяцей замяшаўся і Хведарка. Палута-ж, толькі Сідар пагнаў каня, пакінула надворак і вярнулася ў хату. Усё, што здарылася з яе сынком — мэрам і ня было — адышло на задні плян. Удачлівы заработка і чародныя клапоты жыцця нахлынулі ёй у голаў і запаланілі яе. і толькі, спусьціўши якую гадзіну — ужо паспейўши натупацца, зьбегаць на рынак і вярнуцца назад, Палута выпадкова абярнулася думкамі да Янкі; абярнулася і тут-же ўспомніла што яна нічога не дала яму есьці. Палуту ахапіла мацерына пачуцьцё спагады да свайго дзіцяці, і яна тужліва прамовіла сабе:

— Ах, надзіва, наліха мне! Я-ж і перакусіць яму нічога не дала! Можа і сам ён нічога ня браў? Пэўна, што не! Пэўна, што галодным паехаў, небарака, бо што-ж ён мог знайсьці? Ах, і прыгнала яго нядобрае, гэтага заразу Сідара!...

Прайшоў цэлы тыдзень паслья гэтага. Была нядзеля. Палута, заклапочаная штоднёвым жыццём і яго вымаганьнямі, ні разу і ня ўспомніла пра Янку: ня бачыла перад сабою, і здавалася ёй, што малы спакойліва і памяркоўна нясе сваю службу. Але у нядзелю зранку, зусім зьнянацку, штосьць нейкае перавяло Палуціну думку на Янку: „А маладзец сынок! Бадай прыладзіўся і цяпер паслухмяна выпаўніе службу. Ня пашкодзіла, нябось што ўшчунула ^{d)} добра“. И толькі Палута выпусьціла гэтую думку, як знадворку данёсся ў хату знаёмы голас:

— Палута-а! Палутка-а-а!

^{a)} Полён. — шагоў. ^{b)} Нібы. ^{c)} Наглядайце, — спраўляйце, карайце. ^{d)} Пасвярылася, пакарала.

Палута ажно здрыгнулася ўсёй пастацьшю і мігам кінулася да вакна. Зірнула — і разам падалася назад, нібы яе хтось адпіхнуў.

— „Ізноў Сідар!“ прамігнула ў яе галаве палахлівая думка. А палуце падумалася, што гэта ня думка, а няпрытомны міжвольны выгук...

— Сідарка-а, чаго-о вы йзноў?! — праз які час стрэла яна Сідара, пераступаючага парог у хату.

— ...Я я... і нават з дрэннаю весткаю — з нарачытаю асьцярогаю, працягаючы руکі да Палуты, гаварыў Сідар.


— А што, што, што?!. — ня могуучы ўстаяць на нагах, запытала асавелым голасам Палута.

— Палута-а... Ша-а... супакойся-а... бедная... Твой Янка... утапіўся-а... Вун на возе яго цела... Ідзэм узяць.. Учора вынялі з сажалкі... Толькі і знайшлі, што ўгледзелі недаплецены кошык на беразе... — казаў Сідар, ня могуучы спыніцца ад горкасці і спагады да кабеты.

Палута-ж ужо не магла нічога казаць: плач съціснуў ёй сэрца да болі.

Сідар кінуўся да яе, каб падтрымаць, ¹⁾ але і сам чуў, як калаціліся яго руکі і поцем ^{a)} засыцілай вочы...

А з усходняга канца мястэчка, праз тры дробных ваконцы, даносіўся ў хату гучны трыврон: то званілі на абедню.



У В А Г I:

Ніжэй паданыя слова, будучы вельмі папулярнымі ў беларускай мове, з боку фонэтычнага і морфолёгічнага аднак выклікаюць спрэчку што да прыналежнасці іх да мовы, а таму патрабуюць асаблівага аб'язынення. Аб'языненны гэтая, пэўна-ж, ня вырашаць лёсу паданых слоў у мове, бо жыцьцё сільнейшае за стаўленыя яму правілы і па свайму вырашыць гэты лёс. Словы і аб'языненны падаюцца, як дыскусыйны матар'ял для знаўцаў беларускай мовы, бо дасюль гэтая слова ўжываліся ў беларускай літаратурнай мове бяз ніякіх засыяржаньняў. Некаторыя з паданых слоў уведзены тут з іншых прычын.

Словы паданы ў парадку, у якім яны ўжыты ў папярэднім тэксьце. З увагі на брак пад рукой падхадзячых матэрываў для азначэння крыніц справак, аб'языненны падаюцца ў форме папулярнай. Усе гэтая аб'языненны будуть прыложены і да наступных выпускаў з далучэннем, пэўна-ж, новых слоў.

1) **трымаць і дзяржаць** — ужываюцца поруч. Добра было-б прынесь якоесць адно. Лепей было-б — апошняе, ад караня якога можна ўтварыць болей тэрмінаў, напр., дзяржава. **Дзяржаць** — ужываецца значаю большасцю славянскіх народаў.

2) **моц**, мацней і г. д. — з фанэтычнага боку не беларускае, заходніславянскае. Утварылася з праславянскага — *могтъ*. Прославянская злучэнні — *тъ*, *гтъ*, *ктъ* — у беларускай мове далі — *ч*. У слове з даным каранём маєм — немач. Іншыя слова — **ноч** (**ноктъ*), **печ** (**пектъ*), **свечка** (**свѣтъ* + *ка*) і г. д. Словы — **моц** — не знаходзіць сталага сыноніму ў беларускай мове. У паасобных выпадках з ім сходзіцца — **сіла**, **дужы**, **магутнасць**, **крэпкасць** (у Насовіча) і інш.

3) **надта, натта** — выглядае на полёнізм — **над то**. Пры другой ступені прыраўнаньня — беларусы ўжываюць „над“ таксама, але больш усяго — „за“. Словы — **надта** — лёгка замяніяецца ў беларускай мове словам — **вельмі**.

4) **жагнаць і благаслаўляць** — абодва чужыя. Першае — ад нямецкага — *Segnen*, другое — старабаўгарскае. З увагі на тое, што першы складнік другога слова — **блага** — мае ў беларускай мове зусім працілежнае значэнне, чым у баўгарскай (таксама ў іншых паўднёваславянскіх і чэскай), беларусы ўжываюць — **багаславіць**, якое фактычна замяняе свой орыгінал толькі з неабходнасці і ўжываецца хіба толькі з чуцьця славянскай солідарнасці.

5) **енк** — фактычна, польскае — *jęć*; немагчымае ў беларускай мове, якая юсай (насовак) ня мае. Мела-б быць — *юк*, як... У беларускай мове амаль з тым-жа значэннем ужываецца — **стогн**, але з адценкам — **жалобны стогн** (Насовіч). Енк, аднак, вельмі папулярнае ў народзе, як нападаючае гукі.

6) **слуп, аслупець і г. д.** — фонэтычна заходніславянізм. Паходзіць ад праслав. — **стълбъ*(п)ъ. Прослав. **ълъ* + зычны — у беларускай мове даюць — **о ў**, напр. — **доўгі**, **коўтаць** і г. д. Тады данае слова пабеларуску правільна мусіць быць — **стоўбъ(п)**. Так у многіх мясцовасцях і ўжываецца; маєм мястэчка — **Стойпцы**. Тады — **стоўп**, **стаўпа**...

30и

Бел. 2005

Ба 226445

7) быдла — трэба лічыць за полёнізм з увагі на канчатковое злучэніне — дл., як падобна-ж у—wicdlem, szedlem і г. д. У беларускай мове тут—чыстае л. Калі глядзе, што карэнь слова—быт—(да-быт-ак), то пераход глухога—т—у звонкае—д—перед звонкім—л—мог стацца і ў беларускай мове, але маём вельмі шмат слоў з роўным значэннем, што бяз спорнага слова (быдла) можна зусім абысьціся. Маэм—дабытак, статак, жывёла, гаўяда, скацина і інш.

8) тлумачыць — падобнага паходжання, як і слуп. У старых беларускіх актах—толмачить, толмачъ, тады правільна было-б—тлумачыць, тлумач, але апошня ў беларускай мове мала ўжываюцца.

9) Владзімі(е)р — трэба ўважаць за старабаўгарызм, перайшоўшы праз царкву, як і адведзены адсюль — Ладзімер, Ладымер, Ладзік і інш. Пабеларуску трэба было-б — Валадзімі(е)р, (поўнагалосце), як ужываецца і ў украінскай мове (Владимір).

10) натхненіне — з каранём — тх,— фактычна—д(о)ы х. — Першы — польскі. У апошні час дзе ў беларускай мове пачаў ужываць —надыхненіне, якое зусім выходзіць з духу беларускай мовы.

11) скарга — з увагі на злучэніне — ар — трэба ўважаць за полёнізм, як — targ, гарды. У беларускай мове тут—ор. Слова—скарга—лёгка замяняеца іншым — жальба.

12) пагарда—таксама. Хіба лепей ўжываць — пагорда, пагордлівы? У Насовіча — погоржenie, тады — пагорджаніне, пагарджэніне; блізкае сюды слова — грэблівасць

13) цуд, цудны і інш. — заходняславянізм, полёнізм. Паходзіць ад праславянскага — *tjud. — Так славяне называлі суседні, усходні ад сябе народ, найхутчэй фінаў (у велікарусаў—„чюдь белоглазая“). Адсюль утворана — а) штюдь (старабаўгарскае — вялікан, асілак); б) чуда (у палякоў — cud); в) чужы, чюдь (фінскіе плямія). Цяпер у беларускай мове маём, апроч слоў эд караня—чуж—: чудны, чудзіць, чудак... Тады правільна — чуда. Ужываецца яшчэ — дзіва.

14) аповесьць, апавяданць — выглядае на полёнізм з лексычнага боку: powiadać і г. д. У беларусаў адназначныя слова творацца з каранем — каз. — Тады лепш — расказ, расказваць.

15) пяшчотны — замяняе прывіванае аднойчы слова з гэтым значэннем — кволы (рас. — нежны). Трэба признаць, што другое слова (кволы) ня зусім замяняе рас. — нежны; яно мае асаблівы адценак — слабы, ломкі, вялы... Першае — адказвае больш. Тут маём і — пястун (неженка), пясьціць і г. д.

16) абяцаць — Заходняславянізм, полёнізм. Праслав.—*obѣt+j+ать(и) У нас мела-б быць — абячапь. Але так зусім ня ўжываецца. Ёсьць — дакляраваць, прыракаць.


17) упарты — полёнізм, падобна, як пагарда і інш. Лепей—упорны, упорлівы.

18) воблака — у некаторых мясцовасцях мае форму — вобалака, што зусім згаджаеца з законамі мовы.

19) Вільготны — фонэт. польскіе. У некаторых мясцовасцях ужываюць — волгкі, воўгкі; у Насовіча — волкі(й), волко, волковатый, волкость. Усё — згодна з законамі беларускай мовы, мусіла-б толькі—л — перайсьці ў —у—. Ужыванае ў расейскай літэратуры — влажны — пэўна старабаўгарызм.

І. Д.

226 445
Бібліотека ВССР
1. Медіна





300
G 17